



У нумары:

✓ **Розум і пачуцці:
барацьба
ці гармонія?**

Пра інтэлектуальнасць
айчыннай паэзіі разва-
жае Ірына Бажок

➤ 4

✓ **Шукаючы
даўніну**

Ля сцен Мірскага замка
сабраліся рыцары



➤ 7

✓ **Невядомы
папярэднік
Бідструпа**

Спадчына карыкатурыс-
та Фёдара Выхадцава



➤ 19

✓ **Божай ласкі
вам і міру**

Знаёмімся з Беларуссю
праваслаўнай

➤ 20

✓ **Збор Урублеўскіх
у Літоўскай
акадэміі навук**

Лёс нашай спадчыны за
мяжой

➤ 22

Са Случчыны зямной пачатак

Алесь МАРЦІНОВІЧ

З'яўляючыся ў гады Вялікай Айчыннай вайны адказным сакратаром сатырычнай газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну" (гэта з яе "вырас" добра вядомы сёння часопіс "Вожык"), А. Астрэйка двойчы — у 1942 і 1943 гадах — накіроўваўся на акупіраваную ворагам тэрыторыю Беларусі. Калі пісаў адзін з вядомых сваіх вершаў "Беларусь-партызанка", то рабіў гэта, як кажуць, з натуры:

*Мы асфальтам
балота завём
І шасэйнай дарогай сцяжынку.
Два гады мы і косім і жнём,
Каб вялікія справіць дажынкі.
Аўтаматы нам служаць касой,
А сярпамі — гранаты, наганы.
Не расою — варажай крывёй
Акрапляюць зямлю партызаны.*

Пад гэтым творам пазначана: "1943. Міншчына".

Тады паэт знаходзіўся сярод партызан Любаншчыны. У тым жа 1943 годзе сакратар Слуцкага падпольнага райкама партыі І. Канановіч і прапанаваў рэдакцыі газеты "Народны мсцівец" выдаць творы паэта, якія так палюбіліся лясным байцам, асобнай кнігай. За афармленне ўзяліся партызанскія мастакі Саша Бяляеў і Саша Залаты. З бярозавых чурбакоў яны выразалі загалоўныя літары і застаўкі да вершаў. Друкар Валодзя Канановіч, змяшаўшы сажу з ваксай, атрымаў фарбу не горшую за сапраўдную друкарскую. Для пераплёту знайшлі медны дрот. Паперу ж "пазычылі" ў фашыстаў у час аднаго з баёў. І. Канановіч напісаў прадмову.

Унікальную паэтычную кнігу "Слуцкі пояс" друкавалі цэлы месяц. Наклад яе і для сённяшняга часу немалы, а для часу ваеннага — дык проста ўнушальны: адна тысяча асобнікаў. Кніга хутка разышлася па партызанскіх атрадах, натхняючы паэтычным словам на барацьбу з ворагам. На сённяшні дзень захаваліся толькі лічаныя яе экзэмпляры, у тым ліку і ў фондах Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Тым не менш многія заўзятыя аматары кнігі маюць гэты зборнік у сваіх асабістых бібліятэках: у 1964 годзе "Слуцкі пояс" быў перавыдадзены выдавецтвам "Беларусь" і адразу стаў бібліяграфічнай рэдакцыяй. Яшчэ на першае, ваеннае, выданне звярнуў увагу ў сваім даследаванні "Савецкая літа-

Анатоль Астрэйка, сто гадоў з дня нараджэння якога спаўняецца 24 ліпеня, — з тых паэтаў, пра каго можна пісаць асобную кнігу. Не толькі літаратуразнаўчую, а і такую, якая магла б папоўніць серыю "Жыццё знакамітых людзей Беларусі". Праўда, калі мець на ўвазе розныя рэгаліі, то на гэтую бібліятэчку ён "не цягне". Туды трапляюць тыя, хто быў ўдасцены звання народнага, а то і вышэй — стаў Героем Сацыялістычнай Працы. Ды, калі мець на ўвазе А. Астрэйку, не ва ўзнагародах справа. Хоць, будзем глядзець праўдзе ў вочы, ордэн Чырвонай Зоркі проста так не даваўся. Дый партызанскія медалі шмат што значаць. Ён жа сярод народных мсціўцаў быў свой.



ратура" знакаміты французскі пісьменнік-камуніст Луі Арагон, а нашу рэспубліку ён назваў "партызанскай краінай", "краінай песні".

У папаўненні песенных багаццяў нашай краіны немалая роля належыць і самому А. Астрэйку, многія вершы якога пакладзены на музыку не толькі беларускімі, а і рускімі кампазітарамі. Аднак ні адна з гэтых песень не можа па сваёй папулярнасці параўнацца са знакамітым "Нёманам" — плён творчага супрацоўніцтва самога паэта і кампазітара, які з'яўляецца і аўтарам беларускага гімна, Нестара Сакалоўскага. У А. Астрэйкі ёсць два варыянты верша, які зацікавіў кампазітара. Першы так і называецца — "Нёман", ён быў напісаны ў 1941 годзе, пад Волхавам. Другі, безыменны, "Трапецучца беляя хвалі...", нарадзіўся ў 1946-м у Гродне, калі краіна вярнулася да мірнага жыцця. З таго, другога, варыянта і радкі, што так хораша кладуцца на душу:

*О Нёман, і слава, і песня
Народа майго і зямлі!
Магілаю ворагу цеснай
Не раз твае хвалі былі.*

Упершыню песню "Нёман" выканаў знакаміты Мікалай Ворвулеў у лютым 1955 года ў Маскве, калі праходзіла Дэкада беларускага мастацтва і літаратуры. Усіх адразу захапілі словы, якія так шчыра, задушэўна перадаюць любоў беларускага народа да сваёй галоўнай ракі. Многія вядомыя спевакі ўключалі і ўключаюць гэтую песню ў свой рэпертуар, а гэта лішні раз сведчыць пра яе вялікую прыцягальную сілу.

Таму і ўдалася гэтая песня, бо ў ёй — усё тое, што А. Астрэйка змалку прапускаў праз сваё сэрца. Будучы паэт нарадзіўся ў вёсцы Пясочнае Капыльскага раёна, ля якой і працякае Нёман. Увогуле, рэдка ў каго знойдзеш столькі вершаў, матывы якіх падказаны любоўю да родных мясцін. Чытаеш іх і нібыта на самай справе праходзіш ваколіцамі Пясочнага,

любуюся хараствам прыроды. Тое, пра што расказвае паэт, — сапраўдны зямны рай:

*Уздзянка, Неманец, Лоша,
Вакол — мурожныя лугі...
Якая тут была раскоша,
Як смачна пахнулі стагі!*

*Дубы пад Церахам, палянкі
І Нізаўскі, Падцацкі бор,
Надзей юначых пагулянку,
Для салаўёў такі прастор.*

Салаўіная песня і творчасць самога А. Астрэйкі. Канечне, у яго нямала і публіцыстычных вершаў, пісаў для дзяцей (асабліва знакамітая паэма "Прыгоды дзедзі Міхеда"), паспяхова выступаў у галіне перакладу, але па складзе свайго таленту ён найперш лірык. У кожнай яго кнізе гучыць любоў і замілаванне роднай зямлёй, яе прыродай, з найвышэйшым лірычным уздымам апяваў паэт каханне. Свой родны кут ён любіў той асаблівай любоўю, якую не кожнаму ўдаецца і выказаць. Для таго, каб спасцігнуць увесь яе глыбокі сэнс, трэба быць паэтам.

Такім паэтам быў і А. Астрэйка. Яго творчасць мае адну істотную адметнасць. Родам ён быў з Капыльшчыны, але зямлю сваю — зямлю продкаў, багатую на многія важныя падзеі, — успрымаў у яе гістарычным разуменні: Случчына. "Зямная Случчына" — томік ягонага выбранага, які ў 1977 годзе папоўніў "Бібліятэку беларускай паэзіі". І, канечне ж, красамоўнае сведчанне таму — назва кнігі і аднаго верша "Слуцкі пояс". Аднак гэты пояс, які Случчына "з тысячы зор тчэ навосень", адметны не толькі сваёй прыгажосцю: ён

*Млечным Шляхам
завеціца здаўна
Гэты пояс,*

*што лёг цераз бор,
Што саткала мая старана
З маладых і не гаснучых зор.*

У гэтым поясе ёсць месца і зорцы Анатоля Астрэйкі.

Пункцірам

У Віцебску адбылася рабочая сустрэча Міністра культуры Беларусі Паўла Латушкі з Міністрам культуры Расіі Аляксандрам Аўдзеевым. Размова ішла пра магчымасць стварэння сумесных кінапраектаў, запрашэння вядучых расійскіх кінематаграфістаў на Мінскі міжнародны кінафестываль "Лістапад", арганізацыю гастроляў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы ў Томску і аказанне падтрымкі ў правядзенні Пасхальнага фестывалю Валерыя Гергіева ў Беларусі, а таксама пра стажыроўку ў Расіі беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ сферы культуры.

Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі стартуе ў Маладзечне напярэдадні рэспубліканскага фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі "Дажынкі-2011". Ён будзе прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Мулявіна. У плане фестывалю — канцэрты эстраднай, акадэмічнай, народнай, джазавай музыкі, шэраг мерапрыемстваў з удзелам вядомых беларускіх паэтаў.

Новы будынак Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны адкрыецца ў Мінску да 9 мая 2014 года. Будаўніцтва пачалося ў красавіку 2010 года. У гэтым годзе плануецца цалкам завяршыць узвядзенне будынка. Ён будзе мець чатыры экспазіцыйныя залы — па адной на кожны год вайны, іх увянчае купал з агляднай пляцоўкай. Экспазіцыя музея знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі.

Нашчадкі мастака Ільі Рэпіна з Францыі ўпершыню наведалі яго сядзібу ў Здраўнёве (Віцебская вобласць), дзе цяпер знаходзіцца мемарыяльны музей. У Беларусь прыехалі дзеці ўнучкі Рэпіна Таццяны Дзяканавай, якая ў пачатку 1930-х гадоў выехала з сям'ёй за мяжу. Сярод нашчадкаў выдатнага мастака ёсць інжынеры, настаўнікі, кансультанты па фінансах, але няма ніводнага мастака.

Х Міжнародны пленэр па кераміцы "ART-Жыжаль" стартуе ў Магілёўскай вобласці. Галоўная тэма сёлетняга пленэру — "Кераміка ў архітэктурнай прасторы". У свяце прымаюць удзел 23 мастакі-керамісты з 10 краін. Выніковая выстаўка адкрыецца 8 жніўня ў Бабруйскім мастацкім музеі імя Георгія Паплаўскага.

Урачыстая цырымонія адкрыцця Дзіцячай філармоніі адбудзецца ў Мінску 10 верасня ў межах праграмы Дня горада. У гэты дзень прагучыць першы канцэрт камернай музыкі, у якім прыме ўдзел адораная творчая моладзь.

II Міжрэгіянальнае музычна-спартыўнае свята "Вялікая бард-рыбалка" пройдзе ў аграсядзібе "Пясчаны бераг" у Выхаўскім раёне 5—7 жніўня. У плане свята — конкурс аўтарскай песні, рыбалоўны турнір на прызы за самы буйны трафей і конкурс на лепшае прыгатаванне юшкі. На свята прыедуць і дадуць свае канцэрты вядомыя барды Барыс і Галіна Вайханскія, Віктар Шалкевіч, Аляксандр Камоцкі і іншыя.

Падрыхтавала Ірына АЛЯКСАНДРАВА



18 ліпеня на 65-м годзе жыцця пайшоў у далёкі і вечны свет вядомы журналіст, паэт, сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі, кіраўнік Мінскай абласной арганізацыі СПБ Рыгор Сакалоўскі. За плячыма колішняга палтаўскага падлетка — доўгія гады напружанай творчай працы. Закончыўшы ў 1971 годзе аддзяленне журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча СА і ВМФ, выступіў-

Памяці таварыша

шы з першымі вершамі ў курсанцкіх часопісе "Атака" і газеце "Политработник", ён надоўга звязаў свой лёс з арміяй. У складзе рэдакцыі салдацкай шматтыражкі віцебскіх дэсантнікаў выконваў інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане. З тае пары яго любяць і паважаюць многія пабрацімы па гарачым афганскім часе, проста воіны-афганцы, якія пазнаёміліся з палкоўнікам Сакалоўскім шмат пазней. Бальшыня яго жыццёвых дарог звязана з Беларуссю, Віцебшчынай, якую ён асабліва ўшанаваў у сваіх паэтычных творах.

Асобная старонка біяграфіі настойлівага арагата газетнага цэху — кіраванне рэдакцыяй "Во славу Родины", цяпер вядомай як "Белорусская военная газета". Менавіта з яго прыходам у газету, а яшчэ болей — з тае пары, як ён стаў галоўным рэдактарам, на старонках выдання часта пачалі з'яўляцца

творы беларускіх пісьменнікаў, "Во славу Родины" выявіла сябе надзвычай уважлівым да беларускай культуры, літаратуры выданнем. Невыпадкова галоўны рэдактар і паэт, аўтар тэкстаў многіх песень, публіцыст — суразмоўца кампазітараў, артыстаў, пісьменнікаў — стаў заслужаным дзеячам культуры Рэспублікі Беларусь. А назвы яго паэтычных зборнікаў — "Зоры і сэрца", "Афганскае рэха" — гавораць пра тое, што ў яго творчых росшуках паяднаны паэзія і высокія ідэалы воінскага абавязку.

Зняўшы ваенную форму, выйшаўшы ў запас, Рыгор Васільевіч працаваў першым намеснікам старшыні Беларускага Саюза журналістаў, а ў 2005 годзе ўзначаліў яшчэ і Мінскую абласную арганізацыю Саюза пісьменнікаў Беларусі. Адна за адной выходзілі паэтычныя кнігі, часта з'яўляліся публікацыі ў літаратурна-мастацкіх

выданнях. Творчай, жыццёвай энергіі, здавалася, хопіць у яго на доўгія і доўгія гады. Да паэтычнай работы дадавалася журналісцкая. Час і сілы ішлі і на грамадскія клопаты. Не толькі ў журналісцкай і пісьменніцкай творчых арганізацыях. Ініцыятывы хапала і на ўдзел у рабоце таварыства "Веды". Рыгор Васільевіч часта ездзіў па рэспубліцы. З ім добра знаёмыя мясцовыя журналісты, клопаты якіх яму былі добра зразумелыя.

Апошняя з выдадзеных пры жыцці кніг Рыгора Сакалоўскага называецца "Давяраючы адно пачуццю". Ён пакінуў пасля сябе шмат вершаў лірычнага характару, любіў іх чытаць у самых розных аўдыторыях. І надалей гэтыя творы будуць гучаць як заповіт — заклік да актыўнага, мэтанакіраванага, дзейснага жыцця.

Прэзідыум Саюза пісьменнікаў Беларусі

Не дачакаўся свайго верасня...

Ёсць у Рыгора Сакалоўскага адзін безыменны верш, радкі якога цяпер, калі настала гэтая журботная часіна, успрымаюцца іначай, не так, як пры жыцці паэта — светла, жыццяродасна, а кладуцца на душу і пэўнай журботнасцю:

Я заплываю в свой сентябрь,
Где зори, словно бусы,
Еще осины шелестят,
А в поднебесье гуси.

Ягоны верасень — гэта дзень і яго нараджэння. 2 верасня Рыгор Васільевіч адсвяткаваў бы сваё 65-годдзе. Повазья паміж сённяшнім і будучым у яго абарвалася нечакана. Да крыўднага нечакана. У такіх выпадках звычайна кажучы: лёгкая смерць. Гэта мы, жывыя, кажам. Літаральна за дзень да раптоўнай Грышавай смерці прачытаў у інтэрв'ю Аляксандра Градскага

прызнанне ў тым, што ён хацеў бы сабе менавіта такой смерці: быў і няма. Казаць, канечне, лёгка, а паміраць...

Ніяк не магу адарвацца ад згаданага верша. Па-ранейшаму я з паэтам там,

Где тополя в тиши грустят,
Что отчий дом покинул...

І разам з ім паўтараю:

Я заплываю в свой сентябрь —
Клюют дрозды рябину...

"А в поднебесье гуси"... Міжволі ўсплываюць у памяці і знакамітыя "Журавы" Расула Гамзатова. Адзін з прамежкаў у іхнім кліне займаць і Р. Сакалоўскаму — цудоўнаму паэту, сумленнаму чалавеку, надзейнаму таварышу.

Ягоны верасень ужо заўсёды будзе без яго. Аднак ягоны верасень будзе заўсёды з намі. Да

таго часу, пакуль мы будзем памятаць Рыгора Васільевіча. У сэрцах жа тых, хто ведаў яго добра і хто з ім сябраваў, ягоны воблік застаецца назаўсёды. У свядомасць жа чыгачоў Р. Сакалоўскі будзе прыходзіць пастаянна, калі яны далучацца да ягоных кніг, у якіх "паэзія — госьця нябесная" адчувае сябе гэтак утульна і хораша.

Хай пухам будзе табе, Грыша, родная зямля.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Магілёўскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі глыбока смуткуе ў сувязі са смерцю намесніка старшыні Беларускага саюза журналістаў, старшыні Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, паэта Рыгора Васільевіча САКАЛОЎСКАГА і выказвае шчырыя спакуванні родным і блізкім.

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Віцебскія творцы — у Смаленску

Тое, што сучасная беларуская літаратура даўно ўжо выйшла на ўзровень сусветнай, ні ў кога не выклікае сумненняў. Не толькі кнігі нашых аўтараў чытаюцца і перавыдаюцца за мяжой, але і самі аўтары ўсё часцей запрашаюцца да ўдзелу ў замежных і міжнародных форумах. Адно з найбольш актыўных пісьменніцкіх падраздзяленняў — Віцебская абласная арганізацыя Саюза пісьменнікаў Беларусі. Зусім нядаўна дэлегацыя віцебскіх літаратараў на чале са старшынёй, паэтам Тамарай Красновай-Гусачэнкай, у якасці гасцей прыняла ўдзел у працы пленума Саюза пісьменнікаў Расіі ў Смаленску. Расійскім літаратарам было цікава даведацца пра работу сваіх калег у Беларусі. Выступленне Тамары Красновай-Гусачэнкі на пленуме мы друкуем з нязначнымі скарачэннямі.

Дзяржаўная палітыка Беларусі і нашага Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнка нязменная ў адносінах да мовы — і руская мова з'яўляецца дзяржаўнай у Беларусі. Гэта практычна пацвярджае імкненне да адзінства дзвюх саюзных дзяржаў, бо толькі саборнасць і адзінства, галоўным чынам патрыятычных сіл, могуць супрацьстаяць экстрэмісцкім праявам і агрэсіўнай экспансіі нашых ворагаў.

Саюзная палітыка працягваецца з боку Беларусі пастаянна і ў канкрэтных дзеяннях і кроках. Пяць гадоў таму ў традыцыйных пачынальнікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа быў адноўлены Саюз пісьменнікаў Беларусі, які ўзначаліў вядомы празаік, палітык, грамадскі дзеяч, навуковец, чалавек шматгранных здольнасцей, уключаны за свае дасягненні ў Кнігу рэкордаў Гінэса, Мікалай Чаргінец.

Дэлегацыя віцяблян сёння тут, каб адкрыць новую старонку на ўмацаванні міжнародных сувязяў беларускіх літаратараў і сродкаў масавай інфармацыі з суседзямі блізкага замежжа. Прэзідыумам Саюза пісьменнікаў Беларусі мне даручана перадаць усім удзельнікам літаратурнага фестывалю на Смаленскай зямлі, сабра-

ным тут з усёй постсавецкай прасторы работнікам літаратурнага цэху, пальмянае пісьменніцкае прывітанне ад беларускіх літаратараў.

Сёння нас ужо каля 600 у Саюзе пісьменнікаў Беларусі, і шмат хто піша на рускай мове. Сярод выдадзеных за гэтыя шэсць гадоў 1020 кніг — больш як палова на рускай мове. Буду шчыраў, гэта выклікае ў нас пэўную заклапочанасць. Саюз пісьменнікаў Беларусі ўсяляк стараецца падтрымліваць кнігі і публікацыі, напісаныя на беларускай мове — мы абавязаны ствараць умовы для яе развіцця і ўмацавання. Тым не менш, у Саюзе пісьменнікаў не дзеляць на "сваіх" і "чужых" па моўнай прыкмеце. Галоўнае — талент, якасць твора. Так што раздзельная літаратурамі-экстрэмістамі інфармацыя пра тое, што ў Беларусі праследуюцца пісьменнікі, якія пішуць па-руску, — мана...

Ва ўсіх праблемах, якія можна рэальна і практычна вырашыць магчымасцямі такой важнай і значнай грамадскай арганізацыі, як Саюз пісьменнікаў, мы нястомна імкнёмся да кансалідацыі. Менавіта саюзы пісьменнікаў Беларусі і Расіі сталі два гады таму ініцыятарамі, а Беларусь і арганізата-

рам правядзення ўстаноўчага З'езду Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы, які прайшоў у снежні 2009 года ў Мінску...

Менавіта ў Мінску ўтвораны друкаваны орган — літаратурна-мастацкі часопіс Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы "Белая Вежа", галоўны рэдактар — пісьменнік Васіль Шырко. Актыўны ўдзел прымаюць у фарміраванні творчага партфеля, у прыватнасці, бранскія і арлоўскія пісьменнікі. Намі падрыхтавана больш як 20 падборак іх вершаў для часопіса. Хацелася б большай актыўнасці і з іншых рэгіёнаў. Калі ласка! Дасылайце матэрыялы.

Асобна словы ўдзячнасці беларускія пісьменнікі прасілі перадаць часопісу "Наш современник", з якім сумесны праект выпуску 12-га нумара кожнага года стаў традыцыяй з пятнаццацігадовым стажам. Ніякае іншае выданне на постсавецкай прасторы не зрабіла так шмат для развіцця і падтрымкі беларускай літаратуры і літаратараў на сучасным этапе, як часопіс "Наш современник", які ўзначальвае таленавіты, выдатны паэт, празаік, бліскучы публіцыст Станіслаў Юрэвіч Куняеў. Ваш часопіс аб'ядноўвае нас.

Нам няма чаго дзяліць, а ёсць што абараняць і любіць — нашу родную, прыгожую зямлю. Глядзіце, аист робіць некалькі ўзмахаў крыламі, і, прылятаючы са Смаленска ў Лёзна ці ў Оршу, становіцца буслом, а з Гомеля ў Чарнігаў — лелекой. І як жа ладна, як зразумела ўсё гэта гучыць! АИСТ! БУСЕЛ! ЛЕЛЕКА! І няхай кожны чалавек Зямлі размаўляе на сваёй мове, любай і дарагой яго сэрцу! У гэтым — галоўная мэта нашага яднання: у захаванні і прымножэнні каштоўнасцей, а не ў знічэнні і скажэнні гісторыі.

Літабсягі

Нельга забыць!

У мястэчку Ракаў Валожынскага раёна Мінскай вобласці на сядзібе сям’і Рагойшаў была адкрыта мемарыяльная дошка, прысвечаная класіку беларускай літаратуры Уладзіміру Караткевічу.

Дар’я КАСКО,
фота Віктара Шніпа

Уладзімір Сямёнавіч часта гасцяваў у гэтай хаце, тут задумваў новыя творы, гуляў на вяселлі сябра, тут жа прадставіў таварышам і сваю будучую жонку Валянціну. Сёння ў тутэйшым музеі, які стварыў беларускі літаратуразнаўца, крытык і перакладчык прафесар Вячаслаў Рагойша, можна пабачыць фотаздымкі “невядомага” Караткевіча — таго, якім ён быў толькі з самымі блізкімі. А найлепшым знаўцам творчасці пісьменніка гаспадар можа дазволіць прысесці на яго канапу, якая таксама знаходзіцца ў хаце-музеі.

Тут сапраўды ўзнікае адчуванне, што Уладзімір Сямёнавіч васьмь з’явіцца ў двярах. А пакуль

можна паглядзець на фотаздымкі цесця гаспадара — славутага ўкраінскага опернага спевака, пачытаць на сценах прысвечэнні ў гонар сям’і Рагойшаў і іх утульнага дому. А гаспадар, хітравата ўсміхаючыся, распавядзе чарговую показку пра свайго даўняга сябра, а то і пачастуе “караткевічаўкай” — напоем, якога не цураўся некалі сам Уладзімір Сямёнавіч.

На свята не прынята прыходзіць з пустымі рукамі — вась і старшыня Беларускага фонду культуры Уладзімір Гілеп прэзентаваў музею выданне “Дзікага палявання караля Стаха” на чатырох мовах: беларускай, рускай, украінскай і англійскай. Свае подпісы на ім пакінулі госці і тыя, дзякуючы каму гэтая кніга пабачыла свет, — арганізатары і рэдактары: сам Уладзімір Аляксандравіч, Анатоль Бу-



тэвіч, Навум Гальпяровіч, Віктар Шніп і іншыя.

Пра ўсталяванне памятнай дошкі ў гонар Караткевіча Вячаслаў Рагойша рупіўся даўно, мясцовыя ўлады падтрымалі ініцыятыву сьліннага земляка. Зрабіў гэты мемарыяльны знак народны мастак Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР Іван Міско. А адкрыццё яго стала святам для ўсяго Ракава: мясцовыя жыхары сабраліся, каб паслухаць сяброў і паслядоўнікаў Уладзіміра Карат-

кевіча, успаміны яго пляменніцы, а таксама выступленні ракаўскіх фальклорных калектываў, сярод якіх быў і лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, заслужаны калектыв “Гасцінец” Ракаўскага Цэнтра культуры і вольнага часу.

На здымку: прафесар Вячаслаў Рагойша, скульптар Іван Міско, старшыня Ракаўскага сельсавета Аляксандр Мякінка ля сядзібы.

3-пад няра

У Пастаўскай цэнтральнай бібліятэцы адбылася сустрэча з галоўным рэдактарам альманаха “Вожык”, пісьменніцай Юліяй Зарэцкай. Супрацоўнікі раённай і сельскіх бібліятэк Пастаўскага раёна з цеплынёй сустрэлі сваю зямлячку. Прайшла прэзентацыя кнігі сатыры і гумару Ю. Зарэцкай “Шчаслівыя людзі”, што выйшла ў выдавецтве “Літаратура і Мастацтва”. Юлія Францаўна расказала пра гісторыю стварэння кнігі, адказала на шматлікія пытанні чытачоў і бібліятэкараў, а таксама пажадала кожнаму прысутнаму быць “Шчаслівым чалавекам”.

Юрый ВЯРБЦКІ

Ужо дзясяты год на берасцейскай зямлі праходзяць літаратурныя шведска-беларускія чытанні. Гэтым разам у межах мерапрыемства, у якім прынялі ўдзел вядомыя шведскія літаратары Катарына Фростэнсан, Ульф Старк і Ула Лашму, адбыўся таксама конкурс маладзёжнай паэзіі “За здаровы лад жыцця”. Пераможцам стаў пятнаццацігадовы Ігар Ніжнік з Кобрына — ён унагароджаны паездкай у Швецыю. “Самае дарагое ў чалавека — гэта жыццё, якое яму даў Бог”, — такія словы прагучалі на імпрэзе. І ў абарону гэтага жыцця чыталіся вершы, што заклікалі моладзь займацца спортам, адмовіцца ад цыгарэт, алкаголю, наркотыкаў, дашлюбных сувязяў і суіцыду.

Нагалія КАНДРАШУК

Багародзіца прыйшла ў Маладзечна, каб раскінуць свае Пакровы над горадам, абраным сталіцай “Дажынак-2011”. Пятнаццаціметровая бронзавая стэла з выявай Багародзіцы ўсталявана на ўездзе ў Маладзечна з боку Мінска. Яе выканалі скульптар Аляксандр Фінскі і архітэктар Армен Сардараў. Выява Дзевы Марыі здаўна ўпрыгожвае герб горада. Але скульптура — гэта не проста згадка пра герб. Сэнс Пакроваў у праваслаўнай традыцыі заўжды тлумачыўся як абарона. Цяпер Царыца Нябесная будзе дарыць сваё асабістае заступніцтва кожнаму, хто вырашыць завітаць у Маладзечна.

Аляксей ГАРБУНОЎ

Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны рыхтуе цікавую і даволі настальгічную выстаўку “Вялікі перапынак”, прысвечаную жыццю савецкіх школьнікаў. Мадэлі школьнай формы для хлопчыкаў і дзяўчынак розных перыядаў савецкай эпохі, партфелі і ранцы, буквары і пропісі — усё гэта будзе прадстаўлена на ёй. Як кавалак светлага і добрага мінулага — школьныя фотаздымкі тых часоў і пянерская атрыбутыка. Усе экспанаты прадставілі арганізатарам выстаўкі мінчане, у мінулым — акцябраты, пянеры, “пяцёрчкі”, “харашысты”, актывісты, а, можа, нават і нефармальныя класныя лідары — выпускнікі савецкіх школ. Адкрыццё выстаўкі прымеркавана да пачатку новага навучальнага года.

Лізавета БАГАДЗЯЖ

Пры капанні катлавана пад фундамент будынка тэатра ў Слоніме, які ўзводзіцца ў раёне плошчы Леніна, рабочыя знайшлі старадаўнія рэчы. Некалі, сцвярджаюць слоніўскія гісторыкі, плошча Леніна называлася Гандлёвай. Знаходкі на месцы будучага тэатра — старадаўнія манеты, аскепкі гліняных збаноў, косткі ды рогі жывёл — у нейкай ступені пацвярджаюць той факт, што раней на плошчы гандлявалі, у тым ліку, посудам ды жывёлай. На некалькіх манетах, якія знайшлі рабочыя, добра бачныя надпісы. Знаходкам каля 250 і 150 гадоў.

Паліна ПРЫГОДЗІНА

Артлінія

Усе ролі... галоўныя

Сёння Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага запрашае на другі дзень прэм’еры спектакля “Леў узімку” паводле п’есы Джэймса Голдмана, уладальніка прэміі “Оскар”. Напярэдадні адбылася прэс-канферэнцыя з удзелам некаторых творцаў, якія спрычыніліся да яе здзяйснення.

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Кампазітар Аляксей Еранькоў адзначыў, што дадзены матэрыял яго зацікавіў тым, што персанажы п’есы не выдуманыя, яны былі рэальнымі людзьмі. Музыка напісана арыгінальная, а не як зазвычай якая-небудзь падборка. Тканіна п’есы дазваляе разгарнуцца акадэмічна: хор, сімфанізмы, ужыванне сучасных гукаў і музыкі, магутны фоновы рад, каб узмацніць уражанні.

Адна з выканальніц галоўных дзейных асоб народная артыстка Беларусі Бэла Масумян падкрэсліла, што сярод сыграных ёю ролей падобных гераінь не было: трэба кантраляваць і спалучаць погляд, рух, рэакцыю, выстройваць вельмі складаны характар, у якім спалучаныя пшчота, лютасць, здрада, інтрыгі. На думку Бэлы Амаўны, гэта адна з лепшых п’ес свету, якая прасякнута асноўнай тэмай — тэмай любові.

“Дадзены спектакль паўстае адмысловым падарункам для мастака, дзе шмат фактуры:

складаныя касцюмы, няпростыя дэкарацыі”, — зазначыла мастак-пастаноўшчык Ала Сарокіна.

Для рэжысёра-пастаноўшчыка Валянціны Ераньковай стаяла задача надаць дынамікі спектаклю. Тут няма другарадных ролей, усе яны галоўныя, дапаўняюць адна адну, дапамагаюць раскрыць псіхалагізм, характары герояў. Дзея складаецца з дваццаці эпизодаў, кожны з якіх у пэўнай ступені паўстае асобным спектаклем. Да таго ж, гістарычную драму цяпер складана ставіць, у афішах у бальшыні выпадкаў бачыш розныя камедыі, забаўлянкі.

А яшчэ да спектакля спрычыніліся мастак па касцюмах Таццяна Лісавенка і балетмайстар Яўген Карняг. У пастаноўцы, акрамя ўзгаданай народнай артысткі нашай краіны Бэлы Масумян, ролі выконваюць такія акцёры, як заслужаны артыст Беларусі Іван Мацкевіч, Руслан Чарнецкі, Сяргей Чакерэс, Сяргей Жбанкоў, Вераніка Пляшкewіч, Алёна Козырава, Андрэй Крывецкі і інш.



Як пазначаны спектакль у афішы — гэта гісторыя кахання даўжынёю ў жыццё. “Леў узімку” прымеркаваны да юбілею творчай дзейнасці Бэлы Масумян: на працягу 50 гадоў актрыса сыграла больш як 100 роляў на сцэне НАДТ імя М. Горкага.

Дзеянне спектакля адбываецца ў 1183 годзе. Падчас Калядаў кароль Англіі Генры II на схіле жыцця павінен назваць імя спадкаемцы трона. На гэтую ўрачыстасць з’язджаюцца жонка Генры II Элінора Аквітанская, якая правяла 10 год у зняволенні за ўдзел у змове супраць мужа, маладая палюбоўніца караля, французская прынцэса Эліс, яе брат, кароль Францыі Філіп II Аўгуст, і тры сыны Генры II — Рычард Львінае Сэрца, Джэфры і Джон. А што адбылося далей — калі ласка, у тэатр.

На здымку: Бэла Масумян.

Повязі

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА,
фота аўтара

Мост паміж кантынентамі

Сабраўшы з гэтай нагоды журналістаў на прэс-канферэнцыю, генеральны дырэктар Цэнтра міжкультурнага дыялогу Любоў Уладыкоўская патлумачыла: “Культурны дыялог паміж Беларуссю і ЗША з’яўляецца неабходнасцю часу. Мы шмат кажам сёння пра эканамічнае партнёрства нашых краін. Але для ўдалага ўзаемадзеяння вельмі важна ўзаемаразуменне”.

Беларусам належыць адкрыць для сябе сапраўдную высокацывілізаваную, высокадухоўную Амерыку, адарваўшыся ад стэрэатыпаў, якія навазаныя нам тымі, хто заахвочаны прасоўваць на беларускі рынак нізка якасную кінавідэапрадукцыю ЗША і “знаёміць” беларускую публіку з далёка не лепшымі ўзорамі амерыканскай музычнай культуры. Амерыканцам жа час даведацца, што Беларусь — гэта самастойная суверэнная дзяржава з вялікай культурай, што беларусы — самабытны на-

Цэнтр міжкультурнага дыялогу пры падтрымцы Пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь з удзелам Міжнароднага фонду “Залатая спадчына Віцебска” і Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі распачалі рэалізацыю міжнароднага праекта “Беларуска-амерыканскі культурны дыялог: стратэгія развіцця”.

род, сфарміраваны ў глыбокай старажытнасці, і маюць яны надзвычай багатую гісторыю.

Праект стартваў у пачатку ліпеня. Першым яго этапам з’яўляецца правядзенне адкрытага літаратурна-мастацкага конкурсу “Амерыканская культура: якая яна?” Для асвятлення абраныя дзве тэмы: “Прыцягальнасць амерыканскай культуры” і “Беларускія акцэнтны ў амерыканскай культуры”. На конкурс прымаюцца літаратурныя творы ў жанрах “эсэ” і “верш”, а таксама мастацкія творы ў жанрах “малюнак”, “мастацкі фотаздымак”. Па выніках конкурсу будзе арганізаваная выстаўка лепшых мастацкіх работ і выдадзены зборнік леп-

шых літаратурных твораў.

Паралельна плануецца правесці тры навуковыя канферэнцыі: у Гродне, Віцебску і Мінску, далучыўшы да ўдзелу ў іх лепшых прадстаўнікоў айчыннай навукі.

— На пасяджэнні Міжнароднага каардынацыйнага Савета па дадзеным праекце мы спрачаліся наконт мовы напісання конкурсных твораў, — сказала журналістам Любоў Уладыкоўская. — Але ўрэшце вырашылі, што трэба зрабіць мовай конкурсу толькі беларускую, бо гэта гістарычная мова тытульнай нацыі нашай краіны. А ўдзел у конкурсе могуць прыняць не толькі грамадзяне Беларусі — нашых землякоў шмат і ў ін-



шых краінах. Мы б хацелі прадставіць праект як мага шырэй. Матэрыялы на конкурс будуць прымацца да 31 снежня 2011.

На здымку: Любоў Уладыкоўская расказвае журналістам пра міжнародны праект.

Беларуская інтэлектуальная паэзія канца ХХ — пачатку ХХІ ст.

Ірына БАЖОК

Відавочнай з’яўляецца тэрміналагічная няўстойлівасць паняцця “інтэлектуалізм у літаратуры”, нягледзячы на частае яго выкарыстанне ў крытыцы. Мы паспрабуем прывесці версіі вызначэння “інтэлектуальнай паэзіі”.

Версія першая. У сувязі з тыпам мыслення і светаўспрыманням аўтара, яго поглядамі на прызначэнне паэзіі вылучаюць “інтэлектуальную паэзію” і “паэзію пачуццяў”. Пры такім падзеле пад “інтэлектуальнай” разумеюць свядомую, лагічна пабудаваную паэзію, пазбаўленую пачуццяў, эмацыянальных перажыванняў. Прадстаўніком такога роду інтэлектуальнай паэзіі з’яўляецца І. Бабкоў. У яго творчасці выразна назіраецца адыход ад пачуццяў на карысць мыслення. У якасці ілюстрацыі прывядзём “інтэлектуальны” верш “Лёс” І. Бабкова і “пачуццёвы” ўрывак з верша “Дзяцінства” А. Кавалеўскага (абодва вершы тэматычна звязаныя).

У І. Бабкова:
*Праз баровае вецце
лёсу зямнога
з нічога ў нішто*

*але
дробязь гаркота
ластаўкаю над морам*

У А. Кавалеўскага:
*Калі час заштурханы
Выцінае з душы майі ружы,
Сцюжай заўсёднай
Мне свет падаецца.
Сэрца, няздоўнае біцца,
Ўсё ж вецца,
Ногі ідуць,
Каб з табою сустрэцца,
Сагрэцца...*

Але ж чыста “пачуццёвай” або чыста “інтэлектуальнай” паэзіі не існуе, часта эмацыянальнае і рацыянальнае спалучаюцца ў адным вершы, не гаворачы ўжо пра асобную кнігу ці творчасць канкрэтнага аўтара.

Версія другая. Адпаведна спосабу ўзнікнення вылучаюцца дзве формы паэзіі — “паэзія натхнення” і “інтэлектуальная паэзія”. Першая ствараецца дзякуючы імпульсу, імгненнаму эмацыянальнаму выбуху, другая — дзякуючы роздуму. Па сутнасці, размежаваць тэксты паводле такога прынцыпу немагчыма, калі не ведаць гісторыі іх нараджэння. Вынікае, што “паэзія натхнення” — гэта паэзія, пры стварэнні якой аўтар выступае медыятарам паміж невядомымі сіламі, што “надкытоўваюць” тэкст, і патэнцыйнымі чытачамі. “Інтэлектуальная паэзія” можа стварацца і без натхнення, з дапамогай логікі, тэарэтычных ведаў. Падобнае размежаванне цяжка назваць навуковым, але яно цікавае для “займальнай літаратуры”. Так, А. Лойка ў “Загадках і цудах натхнення” раскрывае таямніцы творчай лабараторыі, а Ю. Паццопа ў артыкуле “Пчала, або Канспект выточных прынцыпаў” прыводзіць мноства аўтарскіх споведзей.


Версія трэцяя. У залежнасці ад задачы, якую імкнецца вырашыць аўтар з дапамогай тэксту, адрозніваюць “паэзію, што выяўляе перажыванні” і “паэзію, што выяўляе веды”. Перажыванні бываюць двух відаў: эмацыянальныя і духоўныя. Адпаведна і “паэзія, што выяўляе перажыванні” падзяляецца на эмацыянальную (пачуццёвую) і духоўную. “Паэзія, што выяўляе веды” таксама бывае двух відаў. Першы — інтэлектуальны, другі — сардэчны. Яны адпавядаюць двум тыпам філасофскага мыслення: метафізічнаму — у першым выпадку і дыялектычнаму — у другім. Версія даволі лагічная, але, як і першая, яна не дае магчымасці прывесці канкрэтныя прыклады. Размежаванне па прыведзеных вышэй прынцыпах будзе няпэўным і спрэчным. Але варта адзначыць,

Са многімі літаратуразнаўчымі тэрмінамі здараецца так, што яны мусяць адваёўваць сабе месца. Навукоўцы, даследчыкі не адразу прыходзяць да адзінага меркавання адносна “нованароджаных”: хтосьці брыдзіцца, хтосьці пераходзіць у кагорту прыхільнікаў новага паняцця, якое “абрастае” самымі рознымі трактоўкамі і інтэрпрэтацыямі. Беларуская літаратура ў гэтым плане шкодзіць міф пра ейную вясковасць. Пакуль постмадэрністы пісалі свае тэксты і маніфесты, а літаратуразнаўцы — навуковыя працы па іх творчасці, хто-ніхто яшчэ ўсур’ёз ставіў

пытанне: “Ці ёсць постмадэрнізм у беларускай літаратуры?”. І цяпер не ўсе могуць паверыць, што беларуская літаратура даўно ўжо не абутая ў лапці, што інтэлектуалізм у ёй ёсць, і, больш за тое, гэта з’ява не апошняга дзесяцігоддзя. Распачаты ў гэтым нумары цыкл артыкулаў Ірыны Бажок “Беларуская інтэлектуальная паэзія канца ХХ — пачатку ХХІ ст.” даводзіць, што інтэлектуалізм у нашай літаратуры ўзнік не знячэўку, што плынь гэтая заканамерная і на сённяшні дзень багата прадстаўленая.

Алена КАРП, рэдактар аддзела крытыкі

Розум і пачуцці: барацьба ці гармонія?



М. Палонак. Марш Лось

што філасофскай асновай інтэлектуалізму сапраўды з’яўляецца метафізіка.

Версія чацвёртая. У залежнасці ад зместу лірычных твораў адрозніваюць наступныя разнавіднасці лірыкі: грамадзянскую, інтымную, медытатывную, пейзажную, сугестывную і філасофскую. Паміж імі няма выразных межаў, тэматычны падзел з’яўляецца досыць умоўным.

Даследчыкі вылучаюць у сучаснай беларускай паэзіі філасофска-аналітычную плынь і ўніверсальна-інтэлектуальную, разумеючы пад апошняй навуковую аснову зместу твораў. Да навуковай паэзіі звяртаўся М. Багдановіч (у сучаснай беларускай літаратуры гэтую плынь прадстаўляе Г. Булыка). У артыкуле “Паэзія геніяльнага вучонага” ён адзначае: “і паэзія, і навука маюць адну і тую ж мэту: задавальненне пазнавальных патрэб чалавека”. Цікавым падаецца і філасофскі погляд на навуку: “Навука — гэта творчасць, якая не можа абысціся без фантазіі, праяўленні якой захоўваецца на ўсё узроўнях. Творчасць — сувязное звязно паміж рацыянальным пазнаннем свету і яго разуменнем вобразнымі, мастацкімі сродкамі. Сучаснае грамадства працягвае ствараць міфы, няхай і вельмі рацыяналізаваныя”. Гэта адзіная версія, якая звязвае інтэлектуалізм з жанрам. Відавочна, што інтэлектуалізм уплывае не толькі на жанр, але і на стыль мастацкага твора, у

грунтоўнага даследавання “Беларуская літаратура і свет” карысталіся параўнальна-гістарычным метадам, таму беларускі інтэлектуалізм першай паловы ХХ стагоддзя — гэта праекцыя сусветнага інтэлектуалізму гэтага ж перыяду. Адсюль невыпадкова, што пералік прыкмет інтэлектуалізму амаль цалкам супадае з адметнасцямі “інтэлектуальнага рамана” Т. Мана. “У змястоўных адносінах яны [ідэйна-стыльвыя асаблівасці літаратурнага твора] заўважаюцца ў вялікай вазе філасофскага пачатку, які ўключае ў сябе аналіз, даследаванне, лагічную развагу, імкненне да абагульненняў, наяўнасць высноў, фармулёвак, сентэнцый, мудраслоўяў”, — сцвярджаюць даследчыкі.

Версія сёмая. В. Акудовіч называе беларускі інтэлектуалізм найбольш значнай падзеяй у беларускай літаратуры апошняга дзесяцігоддзя. Вялікімі дасягненнямі на шляху да інтэлектуалізму даследчыкі лічыць эсэ І. Абдзіраловіча (Канчэўскага) “Адвечным шляхам” і эсэ У. Сулімы (Самойлы) “Гэткім выстаім”. Словазлучэннем “беларускі інтэлектуалізм” В. Акудовіч акрэслівае філасофска-мастацкі досвед, сабраны за ХХ стагоддзе.

Сучасны беларускі інтэлектуалізм прайшоў некалькі стадыяў развіцця. Так бы мовіць, першапраходцамі былі А. Анціпенка, І. Бабкоў, У. Конан, В. Рагойша, Ю. Барысевіч і інш. Другая хваля беларускага інтэлектуалізму (В. Булгакаў, А. Туровіч, М. Баярын і інш.) падаецца яшчэ больш значнай. В. Акудовіч адзначае, што “з’яўленне наступнага пакалення беларускіх інтэлектуалаў лепей чым што іншае сведчыць за жыццядзейнасць беларускага інтэлектуалізму”.

Гаворачы пра інтэлектуальную літаратуру, В. Акудовіч мае на ўвазе філасофскую, культуралагічную, гістарыясафічную, мастацтвазнаўчую і іншыя тэксты такога кшталту, але ў чым іх сутнасць, што іх вылучае як інтэлектуальныя творы, застаецца па-за ўвагай даследчыка.

Версія восьмая. Бадай што самай лагічнай і абгрунтаванай з’яўляецца тэорыя рускай даследчыцы В. Чубаравай, якая прапануе вызначаць інтэлектуалізм у адпаведнасці з перыядамі развіцця літаратуры.

Інтэлектуальны пачатак у літаратуры ўзнік у эпоху Асветніцтва, тады ж сфарміравалася і асноўная прыкмета інтэлектуальнай літаратуры: думкі і развагі пра свет становяцца больш каштоўнымі і цікавымі, чым ён сам. К. Тураўскі ў беларускай літаратуры стаў першым пісьменнікам, які звярнуў увагу на неабходнасць рацыянальнага пачатку ў мастацтве слова. Стыль яго “Слоў” — духоўна-інтэлектуальны. К. Тураўскі лічыць сваю творчую працу “шляхам да маральнага ўдасканалення асобы”, ён упэўнены, што “менавіта веды найбольш стрымліваюць ча-

лавека ад злых учынкаў, адводзяць ад граху”. Істотным з’яўляецца і той факт, што “сярод інтэлектуальна-эстэтычных прыярытэтаў К. Тураўскі вылучаў чатыры найбольш істотныя элементы: набыццё “дару слова”, уменне “даступна пісаць”, пазбаўленне “замутнёнасці розуму” і пераадоленне “грубасці мовы”. Гэтыя прынцыпы доўгі час вызначалі сутнасць інтэлектуалізму.

Задача аўтара ў пазнейшы час — **праілюстраваць ужо гатовыя веды**. Аўтар супадае з галоўным героем, а мастацкі твор — гэта ўжо не гісторыя пра чалавека як носьбіта ідэй, гэта твор пра саму ідэю (вяршыняй такой эвалюцыі стаў “раман ідэй”). У беларускай літаратуры стварэнне падобнага рамана адбылося крыху пазней, найбольш блізка “раманы ідэй” з’яўляецца “Сястра” Кузьмы Чорнага.

На мяжы ХІХ — ХХ стагоддзяў інтэлектуалізм спалучаецца з **канцэптуальнасцю**, якая ў беларускай літаратуры праявілася ў паэзіі У. Караткевіча, М. Танка, Н. Гілевіча. Апошні, дарэчы, у рамане ў вершах “Родныя дзеці” не без іроніі заяўляў:

*Цяпер жа вельмі непахвальна
Даступнай мовай гаварыць.*

Пачатак ХХ стагоддзя звязаны з іменем М. Багдановіча, чья творчасць стала філалагічным падмуркам інтэлектуалізму ў беларускай паэзіі.

У ХХ стагоддзі на змену канцэптуальнасці прыходзіць **экзістэнцыялізм (філасофія існавання)** (творчасць М. Гарэцкага, В. Быкава). У гэты час упершыню з’яўляецца тэрмін “інтэлектуальны раман”.

У другой палове таго ж стагоддзя паніцце інтэлектуалізму ў літаратуры рэзка змяняецца: “Інтэлектуальнасць твора часцей за ўсё не звязана з пэўным філасофскім заданнем, а праяўляе сябе як **гульня пісьменніка-інтэлектуала з інтэлектуальным чытачом**. Творы становяцца багатымі на ўсялякага роду “інтэлектуальныя пасткі”, выключваючы са сферы свайго ўздзеяння “наіўнага чытача”.

Так ці інакш, інтэлектуальна плынь у літаратуры **патрабуе абазначэння** не толькі ў галіне мастацтва слова, але і ў сферы навукі.

Чытанне сучаснай інтэлектуальнай літаратуры падобнае да разгадкавання крыжаванак або блукання па лабірынце: задача чытача — адгадаць, знайсці. У сваю чаргу інтэлектуальная паэзія ставіць перад сабой тры асноўныя задачы: знішчаць стэрэатыпы; асэнсоўваць праблемы сучаснасці; развіваць інтэлект.

У гэтым і наступных артыкулах пад паняццем “інтэлектуалізм у паэзіі” маюцца на ўвазе такія ідэйна-стыльвыя асаблівасці тэксту, як сінтэтызм, інтэртэкстуальнасць, гульня, сімвалізм, метафізічны погляд на рэчаіснасць.

Палемічныя нататкі

Іван Чыгрынаў.
Новае прачытанне

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Напісанне некалькіх раманаў, з'яднаных паміж сабой агульнай тэмай, героямі і месцам падзей, было распаўсюджанай з'явай у беларускай літаратуры. Хто толькі не звяртаўся да “дылогіі”, “трылогіі”, “тэтралогіі” і нават “пенталогіі”! Але заўважым істотную асаблівасць. Такая тэндэнцыя часцей за ўсё была ўласцівая пісьменнікам, чые творы цяпер не маюць вялікай запатрабаванасці ў чытачоў. Час ад часу такія ж маштабныя творы выходзілі з-пад пяра і прызнаных творцаў: Якуба Коласа, Івана Мележа, Івана Навуменкі, Вячаслава Адамчыка. Але ва ўсіх выпадках першы твор часцей за ўсё з'яўляўся найбольш моцным і вызначаў агульную задуму, тады як працяг у лепшым выпадку толькі паўтараў ранейшыя здабыткі аўтара.

Сапраўды, “У палескай глушы” Якуба Коласа, “Людзі на балоце” І. Мележа, “Сасна пры дарозе” І. Навуменкі, “Чужая бацькаўшчына” В. Адамчыка ў большай ці меншай ступені пераўзыходзілі наступныя часткі трылогіі. Але дзіўным чынам у свядомасці чытача адлюстравалася ацэнка менавіта першых, а не завяршальных твораў кожнага з чыклаў. І на тое былі свае прычыны. Відавочна, што коласаўскі “На ростанях” і мележаўскі “Заві, снежань” пісаліся з вялікім перапынкам пасля стварэння папярэдніх раманаў. На іх мастацкую моц паўплывалі стан здароўя аўтара і грамадска-палітычная атмосфера ў краіне. А вось не зусім удалая рэалізацыя чыгрынаўскай задумы і цяпер выклікае шкадаванне ў чытачоў і крытыкаў.

Чаму так адбылося? На першы погляд, прычынай стала вялікая колькасць раманаў. Нагадаю, што на творчым рахунку Чыгрынава іх пяць: “Плач перапёлкі” (1970), “Апраўданне крыві” (1976), “Свае і чужынцы” (1983), “Вяртанне да віны” (1992) і “Не ўсе мы загінем” (1996), дзеянне ў якіх разгортваецца падчас Вялікай Айчыннай вайны на ўсходзе Беларусі, у вёсцы Верамейкі. Першы твор прынёс аўтару сапраўдную славу. Але чым больш выходзіла наступных кніг, тым больш першы поспех аддаляўся ў часе і засланяўся далейшымі творами. Зрэшты, мяркую, такое тлумачэнне занадта простае. Каб адказаць на пастаўленае пытанне, а таксама паспрабаваць раскрыць таямніцы чыгрынаўскага таленту, паглыбімся ў свет яго твораў і герояў.

Цяпер, з вышнімі часу, бачна, што адной з галоўных заслуг І. Чыгрынава ў “Плачы перапёлкі” стала гістарычная праўдзівасць пры адлюстраванні падзей і герояў, пры перадачы атмасферы эпохі. Часам здавалася, што ў Верамейках усталявана схаваная кінакамера, якой пісьменнік карыстаўся пры напісанні рамана — настолькі ўсё выглядала верагодна і натуральна. Істотна, што аўтар не пайшоў па шляху стварэння геарэалістычнай атмасферы. Ён праўдзі-

Асоба Івана Чыгрынава займае своеасаблівае, адметнае месца ў беларускім літаратурным пантэоне. Аўтар раманнай пенталогіі, шматлікіх аповядаванняў і п'ес, ён рэалізаваўся ў літаратуры, атрымаў прызнанне і належную ацэнку пры жыцці. Але чаму тады для многіх чытачоў Чыгрынаў застаўся ў гісторыі перш за ўсё як аўтар рамана “Плач перапёлкі”? Прапаную ўласную версію.

ва паказаў адступленне Чырвонай арміі з баямі на ўсход, прыход немцаў і досыць пасіўную, асцярожную рэакцыю насельніцтва, якое на першым этапе акупацыі з неахвотай удзельнічала ў фарміраванні як новых органаў улады, так і партызанскіх атрадаў. Такі выклад падзей падаецца абгрунтаваным і па-мастацку глыбокім, паколькі паказвае выразную дыферэнцыяцыю ў стаўленні мясцовага насельніцтва да вайны. Адметнасцю “Плачу перапёлкі” стала яго атмосфера. Шчыра кажучы, спярша яна выклікала нават пярэчанне сваёй павольнасцю. Толькі потым прыйшло разуменне, што так перадаецца сапраўдны, няспешлівы рух жыцця ў вёсцы.

Традыцыі першага рамана былі працягнутыя на старонках твора “Апраўданне крыві”. У параўнанні з “Плачам перапёлкі” тут з'явіліся сцэны з удзелам немцаў. Менавіта ў такіх сітуацыях пісьменнік шукаў вытокі будучай барацьбы, знаходзіў яе карані ў рэакцыі вясковых жыхароў на жахі акупацыі, у імкненні абараніць сябе і вырагаваць сваякоў і родны край.

Першыя два раманы сталі ў пенталогіі найбольш удалымі.

“Цяпер, з вышнімі часу, бачна, што адной з галоўных заслуг І. Чыгрынава ў “Плачы перапёлкі” стала гістарычная праўдзівасць пры адлюстраванні падзей і герояў, пры перадачы атмасферы эпохі. Часам здавалася, што ў Верамейках усталявана схаваная кінакамера, якой пісьменнік карыстаўся пры напісанні рамана — настолькі ўсё выглядала верагодна і натуральна.

Нездарма яны былі адзначаны агульнасаюзнай Літаратурнай прэміяй імя А. Фадзеева. Але чаму ж тады наступныя творы не атрымалі такой чытацкай увагі? Нездарма пісьменніца Людміла Рублеўская прызнавалася, што “сярод маіх сяброў не памятаю таго, хто працягаў бы яе (пенталогію — Д. М.) цалкам”.

На маю думку, пераломным у пенталогіі стаў менавіта трэці раман “Свае і чужынцы”, які быў прысвечаны партызанскаму руху. Паўтаруся, папярэднія два творы вылучала натуральнасць у перадачы мінулага. Мяркую, на гэта паўплываў той факт, што Чыгрынаў, нарадзіўшыся ў 1934 годзе, пражыў усю вайну на акупаванай тэрыторыі. Прыродная назіральнасць і абвостранае ўспрыманне рэчаіснасці дазволілі яму дзе ўзнавіць убачанае, дзе здагадацца, а дзе і пафіласофску пераасэнсаваць тагачаснае жыццё.

Паколькі аўтар задумаў раманную эпапею пра Вялікую Айчынную вайну, не разгледзець тэму партызанскай вайны ён не мог. Але паколькі Чыгрынаў сам у ёй не ўдзельнічаў, бо быў яшчэ малы, то адпаведнага досведу і назіранняў не меў, а таму не змог напоўніць перадачу атмасферу змагання.

Дакладней, не выступіў у раманах безумоўным наватарам.

Падзеі першых трох раманаў ахопліваюць час ад пачатку вайны да бітвы пад Масквой (фактычна, крыху больш як паўгода). А ў двух апошніх творах Чыгрынаў паспрабаваў ахапіць увесь астатні перыяд, што не магло не прывесці, на думку вядомага даследчыка Дзмітрыя Бугаёва, да “пэўнай аблегчанасці пісьма, асабліва прыкметнай у апошніх творах”. Акрамя таго, раман “Не ўсе мы загінем” ствараўся ў апошнія гады жыцця, калі здароўе аўтара ўплывала на вынікі творчасці.

Але што з таго? — спытае чытач. У чым жа прынцыповае адрозненне ад сітуацыі з раманамі-эпапеямі Коласа і Мележа? Істотная розніца бачыцца ў тым, што і Колас, і Мележ пісалі творы, якія могуць чытацца і разглядацца адасоблена ад іншых частак трылогіі.

А вось у Чыгрынава атрымалася адваротная сітуацыя. Хацеў Іван Гаўрылавіч таго ці не, але ён пісаў менавіта агульны твор, толькі падзелены на часткі пад рознымі назвамі. Нездарма канцоўка “Плачу перапёлкі” з'яўляецца пачаткам “Апраўдання крыві”. Але галоў-

нае, што, нягледзячы на высокі мастацкі ўзровень першай кнігі, яна не раскрывала да канца ні характары галоўных герояў, ні сюжэтныя лініі. Яна толькі завязвала вузлы, якія павінны быць раскручаныя на працягу ўсёй эпапеі. Менавіта таму ў чытача з'яўляецца адчуванне незавершанасці, якое ўплывае на агульную ацэнку чыгрынаўскай творчасці.

Якое ж тады месца прэзіраіка ў беларускім прыгожым пісьменстве? Не прэтэндуючы на ісціну ў апошняй інстанцыі, лічу, што яго лепшыя творы, безумоўна, адносяцца да першаразраднай літаратуры. Гэта дае падставу называць яго маштабным, выдатным творцам. Тым не менш, мяне не пакідае ўражанне, што сёння ўспрыманне твораў Чыгрынава крыху іншае, чым два дзесяцігоддзі таму.

Што дае падставу для такога сцвярдзення? Штуршком для яго сталі невялікія, неістотныя, на першы погляд, дробязі першых двух раманаў. Адрозне паказвае, што вяду гаворку пра іх не для таго, каб, па прыкладзе футурыстаў, выкінуць лепшыя творы з літаратурнага “карабля сучаснасці”. Наадварот, калі творы прэтэндуюць на статус класікі, дык планка патрабаванняў заўжды надзвычай высокая.

Адной з асаблівасцей існавання вёскі Верамейкі ў творах Чыгрынава стаў яе досыць шчаслівы лёс у грамадскіх падзеях 1920 — 1930-х гадоў. Узважаная палітыка тагачаснага старшыні калгаса Дзяніса Зазыбы прывяла да таго, што ніхто з яго аднавяскоўцаў не быў раскулачаны. Усе добраахвотна, хоць і паступова, уступілі ў калгас. Абышлі бокам вёску і рэпрэсіі. Так, яны перыядычна згадваюцца ў першых двух раманах у сувязі з агульнай сітуацыяй у краіне. Але ў адносінах да Верамеек паказваецца толькі эпізод на сходзе, калі адзін з герояў пры асуджэнні чарговай групы рэпрэсаваных “здраднікаў” стрымліваецца пры галасаванні... і застаецца непакараным.

Зразумела, у кожным выпадку можна сцвярджаць, што такія сітуацыі мелі месца ў рэальным жыцці. Але праз гэта адбылося непазбежнае спрашчэнне прычын, з-за якіх асобныя сяляне пайшлі на службу да немцаў. З вышнімі сённяшняга разумення гісторыі відавочна, што некаторых вяскоўцаў штурхала на супрацоўніцтва з новай уладай палітыка 1930-х гадоў, асабліва калектывізацыя і рэпрэсіі.

Параўнанне розных пісьменнікаў і іх твораў — не заўсёды ўдалы прыём. Але думаецца, ён будзе да месца, калі аўтары пісалі пра адзін і той жа час. Дык вось, праводзячы паралелі “Плачу перапёлкі” і “Апраўдання крыві” з аповесцю Васіля Быкава “Знак бяды”, бачна, што ў Васіля Уладзіміравіча атрымалася не проста па-майстэрску перадаць атмосферу жыцця на акупаванай тэрыторыі, але і прасачыць жывыя сувязі паміж мінулым і будучым, паказаць адказнасць кожнага чалавека за яго ранейшыя ўчынкi. Менавіта таму вобраз Сцепаніды, якая ўдзельнічала ў калектывізацыі, набыў дадатковае трагічнае адценне.

Пры ўсіх шматлікіх станоўчых якасцях чыгрынаўскіх твораў адзначаныя часавыя сувязі не былі паказаны ў Чыгрынава так глыбока, як у Быкава. Напрыклад, калабаранты адлюстраваліся як непаўнаватасныя людзі, якіх прывяла да немцаў або нянавісць да савецкай ўлады разам з мінулай службай у бацькі Махно (Антон Брава-Жыватоўскі), або паталагічная жорсткасць (Рахім). Для аб'ектыўнасці адзначым, што Быкаў пісаў свой твор у 1980-я гады, калі грамадская атмосфера была ўжо крыху іншай. Наўрад ці Чыгрынава даравалі б такі падыход на дзесяцігоддзе раней.

Не сумняваюся, выкладзеныя думкі будучы неадназначна ўспрыняты многімі ўдзельнікамі беларускага літаратурнага працэсу. Магчыма, у кагосьці яны выклічуць рашучае пярэчанне. Зрэшты, калі класіка здатныя зацікавіць і прачытваецца парознаму, гэта сведчыць толькі пра тое, што яна працягвае сваё жыццё ў бязмежнай прасторы літаратуры.

Universum



Віка ТРЭНАС

Праўда — у летняй празрыстасці

У чэрвені 2010 года на старонках часопіса “Маладосць” пабачыла свет таленавітая і неардынарная вершаваная падборка. Паэтычная і жыццёвая праўда ў ёй вымяралася ў летняй празрыстасці — неспрэчнасці, шчырасці і духоўнай чысціні лірычнага героя. Публікацыя выйшла ў рубрыцы “Упершыню ў “Маладосці” (аўтар яе рэдка выступаў да этапа ў перыядыцы), але не было сумненняў, што перад намi калі не прафесійны літаратар, то сапраўдны паэт. Адкуль на беларускай зямлі столькі самабытных талентаў? Чаму на волі лёсу мы аддаем лепшыя здабыткі іншым народам? Відаць, таму, што дабрый хапае на ўсіх, і мы здатныя дзяліцца нацыянальным багаццем, не баючыся застацца ні з чым — бо нашыя крыніцы натхнення чыстыя і невычэрпныя.

Пра гарады, дарогі і цягнікі

Знаёмцеся — Юрась Шамяцка. Нарадзіўся ў 1965 годзе ў Мінску. Скончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут. Да 1997 года жыў і працаваў тут. Цяпер жыве ў Атаве (Канада), працуе вядучым дызайнерам праграмага забеспячэння карпарацыі “Стэнлі” (“Stanley Works”). Піша вершы па-беларуску, па якіх можна вывучаць геаграфію. “Атава пахне домам”, “на тым баку ракі — Квэбэк”, “тут Манрэаль — амаль што Вільня”, “дзесьці цягнік адыходзіць на Ніцу”, “ты не згубіўся на Манмартры”... Сапраўды, ні сам паэт, ні ягоныя чытачы ні ў якім разе не заблукваюць сярод чужынаў. Проста адчуецца шчырыя, сапраўдныя ноткі ў мностве замежных назваў: “Раку Атаву Свіслаччу б назваць, каб ведаць далей, што яшчэ чакаць”, “радысць пявучасці роднага краю... сёння ў Мінску сябе адчуваю”. Гавораць, нібыта паэт носіць неба ў сэрцы, а ў душы — сваю радзіму. Так і ёсць. Больш дакладна пра Юрася Шамяцку не скажаш.


Шлях да вяртання

Такую сімвалічную назву аўтар даў сваёй першай паэтычнай кнізе, што выйшла нядаўна ў мінскім выдавецтве “Кнігазбор”. У анаталіі да зборніка адзначаецца: “Вершы Юрася Шамяцкі шматасцявятлівыя, шчырыя пацуюць і думкамі, пашыраюць прастору беларускай паэзіі”. Абсалютна слушна: хацелася б зрабіць ключавым словам творчасці Юрася менавіта “прасторавасць”. Ягоны лірычны герой жыве ў шматвымернасці, якую ён выбудаваў сабе, каб пачувацца камфортна ў любой кропцы зямнога шара. Не, ён не “вечны вандроўнік”, як можна было б падумаць. Бо не герой знаходзіцца ў свеце, а свет знаходзіцца ўнутры яго — адначасова размаіты і цэласны, спрэчны і гарманічны. Памятаецца знакамітае выслоўе Уладзіміра Караткевіча: “Тых, хто носіць небасхіл у сэрцы, нельга ні ўджаліць, ні забіць”? Але адным гэтым ключом мы наўрад ці зможам адчыніць дзверы ў мастацкую прастору Юрася Шамяцкі. Зрэшты, як не здолеем раскрыць прыроду творчага дару вельмі многіх таленавітых людзей. Паэзія — таямніца, стварыць і зразумець якую дадзена не кожнаму. Вельмі радуе, што ў сусвеце з'явіўся яшчэ адзін Сапраўдны Паэт. Беларускі.



Праект — лаўрэат VII Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ “Залатая Ліцера”

Слова краязнаўцы



Алесь Хітрун з Лідчыны распавядае гісторыю сваёй роднай вёскі:

— Таямніцы мінулага і яго неразгаданыя загадкі вядуць у прастору народнага жыцця. А народ наш багаты на спадчыну, якая ўсё яшчэ застаецца цалкам не даследаванай. Краязнаўства — гэта таямніцы фальклору, што ўздымаюцца да літаратуразнаўства; гэта дыялекталогія, левіца да мовазнаўства; гэта гісторыя...

Лідчына — край, багаты на згадкі пра мінулае. Лідскі замак — адна з адметных таямніц, якая можа “зацягнуць” у сваю скарбніцу, паказаць жыццё ў гедымінаўскі час. Не выключэнне — і мая малая радзіма, вёска Крупава.

Першая згадка пра яе датуецца 1450 годам (занатавана Тэадорам Нарбутам) — гэта той час, калі ў Крупе (ранейшая назва) быў заснаваны касцёл. Паселішча Крупа прызначана і на карце Тамаша Макоўскага 1613 года. З XVII стагоддзя ім валодалі Шукевічы, магчыма, і Нарбуты. Дзякуючы Шукевічам Крупава вядома шырокаму грамадству. Вадаў Шукевіч вынайшаў спосаб прамысловага атрымання штучнага каўчуку. Яго дзед Тамаш быў лідскім судзеі, а за ўдзел у паўстанні пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага ў 1863 годзе высланы ў Табольск. Пляменніца Аліна Сурмацкая-Шчасная (ахрышчана ў Крупаўскім касцёле) працавала ў харчовым канцэрне ЗША і валодала 12 патэнтамі.

Сама назва вёскі паходзіць ад рачулікі Крупкі. Адна з версій паходжання гэтай назвы сцвярджае, што р. Крупка — ад назвы расліны з сям’і крыжакветных — крупка (draba). Аднак існуе і іншае меркаванне: з XVII стагоддзя захавалася чатырохрадкоўе пра крупы і Крупу: “Наш Ягело збіл кшыжакі, І тэн Крупа хцэ быць такі. Дармо сушыш музг нябожжэ, Крупа ядлэм быць не можэ...”

Вялікім гонарам можна назваць і тое, што прыкладна за два кіламетры ад вёскі Крупава, у мястэчку Заполле, калісьці жыў вучоны Ігнат Дамейка. Захаваўся падмурак яго сядзібы, каля якога пастаўлены памятны знак, а ў Крупаўскай сярэдняй школе ў музеі захоўваюцца звесткі пра знакамітага земляка. Побач са школай устаноўлены валун з замацаваным на ім барэльефам Ігната Дамейкі.

Даследаваць свой родны кут — мая галоўная задача. Думаецца, такую мэту павінен мець кожны беларус, які паважае свой род.

Містыка нашага краю

Дар’я КАСКО

Аўтары кнігі “Сакральная геаграфія Беларусі” (Мінск, “Літаратура і Мастацтва”, 2011) Людміла Лучыц і Ірына Клімковіч сталі гасямі інфармацыйна-пазнаваўчай праграмы “3 легенды — па Беларусі”. Праграма ладзілася ў межах праекта “Кропка адліку” ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Людміла і Ірына пазнаёмлі прысутных з міфалогіяй беларускага ландшафту, распавялі пра сакральныя крыніцы, валуны, гарадзішчы, курганы, пячоры, расказалі старажытныя паданні, з імі звязаныя. Асабліва зацікавілі прысутных невытлумачальныя факты і містычныя гісторыі, звязаныя з даследаваннем беларускай міфалогіі.

Музейны ўнікат

«Хумаш» і «Махзор» у Гарадку


Гарадоцкі раённы краязнаўчы музей размясціўся ў цэнтры горада. Адкрыты ён быў 24 снежня 1976 года, у дзень 33-й гадавіны вызвалення Гарадка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны, і сёлета адзначыць сваё 35-годдзе.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
фота аўтара

Сярод імёнаў, з якімі звязана развіццё музея, варта назваць яго дырэктараў Ларысу Бандарэнку і Зінаіду Пляскач, а таксама настаўніка гісторыі Рыгора Арлоўскага, які ўзначальваў музей на грамадскіх асновах. Значны ўклад у развіццё краязнаўства на Гарадоччыне ўнесла Кацярына Уверская. На працягу 20 гадоў яна з’яўлялася спачатку навуковым супрацоўнікам, а з 1984 года — дырэктарам музея. Пры яе актыўным удзеле адбылася рэканструкцыя будынка па вуліцы Вароўскага, 3, куды ў 1995-ым пераехаў музей. У наступным годзе пачаў дзейнічаць аддзел прыроды, у 2001-ым — этнаграфіі і народных рамёстваў. Пры цяперашнім дырэктары Тамары Івановай музей некалькі гадоў таму быў адрамантаваны, таму знешне выглядае проста шыкоўна.

Экспазіцыя музея (агульны аб’ём прадметаў ў фондзе складае больш як 27 тысяч экспанатаў) размешчана на двух паверхах. Яна аб’яднана ў некалькі тэматычных раздзелаў. Акрамя двух вышэйзгаданых тут ёсць аддзел гісторыі. На мой суб’ектыўны погляд, аднымі з самых цікавых яго экспанатаў з’яўляюцца старажытныя яўрэйскія кнігі “Хумаш” і “Махзор”.

Наогул, яўрэі вядомыя ў Беларусі са старадаўніх часоў. А першая згадка пра іх датуецца 1388 годам, калі князь гродзенскі і троцкі Вітаўт выдаў грамаду брэсцкай абшчыне. Але на Віцебшчыне прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці з’явіліся пазней, каля сярэдзіны XVII стагоддзя. Нездарма паэт Уладзімір Скаржынскі пісаў пра яўрэяў свайго краю: “Спрадвеку тут жылі яны, талковыя і ўмелыя...” Пасля далучэння нашай радзімы да Расійскай імперыі беларускія губерні ўвайшлі ў мяжу яўрэйскай аселасці — тэ-



рыторыі, дзе дазвалялася пражыванне яўрэяў. Таму не дзіўна, што ў пачатку XX стагоддзя з 6 тысяч насельніцтва Гарадка яўрэі складалі каля 4 тысяч, тут існавала 10 синагог. Дарэчы, у Гарадку нарадзіўся і пражыў усё жыццё Мендэль Шагал, стрыечны брат знакамітага мастака.

У экспазіцыі музея прадстаўлены дзве кнігі адпаведнай тэматыкі. Першая з іх — “Хумаш” — па-іншаму называецца “Тора”, або “Майсееў закон”, і складаецца з першых пяці кніг кананічнай яўрэйскай і хрысціянскай Бібліі: Быццё, Зыход, Левіт, Лічбы і Другазаконне. Гарадоцкі асобнік выйшаў у Вільні ў 1891 годзе і з’яўляецца другой часткай выдання (першая ў экспазіцыі не прадстаўлена). Другая кніга — “Махзор” — выдадзеная ў Варшаве ў 1901 годзе (вядома першая частка выдання), з’яўляецца зборнікам святочных малітваў, які змяшчаў адпаведныя тэксты на два святы: Рош

а-Шана (яўрэйскі Новы год) і Ём Кіпур (дзень посту, пакаяння і адпушчэння грахоў — самае істотнае свята ў яўрэйскім календары). У тым, што жыхары Гарадка карысталіся кнігамі, якія выходзілі на тэрыторыі Беларусі або недалёка ад яе межаў, няма нічога дзіўнага, бо першыя яўрэйскія друкарні ў нашым краі вядомыя яшчэ з канца XVIII стагоддзя (Шклоў — 1783, Гродна — 1788).


У пачатку 1940-х у горадзе жылі прыкладна 2,5 тысячы яўрэяў. Паводле падлікаў Аркадзя Шульмана, які працаваў у архівах, з іх немцы знішчылі каля 2 тысяч. На момант абвешчання незалежнасці Беларусі ў Гарадку заставалася ўсяго 110 яўрэяў. Цяпер лік ужо ідзе на дзясяткі. Шэраг іх сваякоў і нашчадкаў лёс раскідаў па іншых краінах. І толькі старыя кнігі, прадстаўленыя ў музейнай экспазіцыі, сведчаць пра яўрэйскі след у мінулым Гарадоцкага краю.



Герб “Каламаняка”



Герб “Нязгода”



Герб “Пілава”

Беларускія прыватныя гербы

Знакі годнасці і гонару

Герб «Каламаняка»

Гербакарыстальнік: Фелтнер.

Герб «Нязгода» зменены

Гербакарыстальнік: Мінкоўскі.

Герб «Пілава»

Гербам карысталіся: Бароўскі, Батулевіч, Бутарлевіч, Бутулевіч, Драздоўскі, Жакевіч, Лагіновіч, Ліхноўскі, Малышэвіч, Платуць, Сасін, Харкоўскі, Храновіч, Цяшкоўскі.

Герб «Пелікан»

Гербам карысталіся: Багавіцкі, Багавіцінаў, Багавіціновіч, Ільшэвіч, Імбра, Коцел, Лагіновіч, Лакіціч, Латрыновіч, Лякіціч, Ляўда, Міцінскі, Мурза, Палікша, Піляр, Прасцэвіч, Ягмін.

Герб «Слепаворан» зменены


Гербакарыстальнік: Ліпоўскі.

Уласны герб князёў Святаполк-Мірскіх


Вядучы рубрыкі — Уладзімір Крукоўскі



Герб “Пелікан”



Герб “Слепаворан”



Герб Святаполк-Мірскіх

Сяргей ЧЫГРЫН

20 год таму, у 1991-м, пабачыла свет кніжачка “Лірнік”, у якой сабрана спадчына М. Арла. У якасці ўкладальніка кнігі выступіў Янка Саламевіч — кандыдат філалагічных навук, перакладчык, вядомы знаўца псеўданімаў, а таксама даследчык творчасці М. Арла (Сцяпана Пятэльскага) і Коршуна (Янука Дарашкевіча). Праз “Лірніка” чытачы маюць магчымасць пазнаёміцца з творчасцю М. Арла, а вось спадчына Коршуна пакуль застаецца “terra incognita” — кнігу гэтага аўтара выдаць пакуль не ўдалося. Чаму так сталася, а таксама пра невядомыя старонкі жыцця і творчасці Арла і Коршуна — наша гутарка з Янкам Саламевічам.

Пад птушынымі псеўданімамі

не падпісваўся. Услед за Лойкам Пятэльскага Мікалаем неяк называла і “Ніва” ў Беластоку.

— А чаму гэтыя беластоцкія беларускія хлопцы пабралі сабе птушыныя псеўданімы?

— Нават і не ведаю. Ды гэтага, думаю, не ведае ніхто.

— Творчасць М. Арла даследавалі Юры Туронак, вы, Алег Лойка, Віктар Швед, згадалі пра яго Яўхім Карскі, Максім Гарэцкі і іншыя літаратары. Пры падрыхтоўцы кнігі твораў М. Арла вы перапісаліся з ягонымі сваякамі?

— Не, ды іх, відаць, ужо і не было, як казалі беластоцкія журналісты. Хаця, магчыма, далёкія родзічы Пятэльскага жывуць у Гарадку.

— Нядаўна мне заснавальнік літаратурна-краязнаўчага музея ў в. Гудзевічы Маствоўскага раёна Алесь Белакоз даў паэму “Чаму ж усыхаюць кветачкі польскія на гною беларуска-літоўскім?”, якую напісаў М. Арло. Але гэта паэма не была ўключана ў зборнік “Лірнік”. Чаму?

— Я ведаю гэтую паэму. Яе сапраўды напісаў М. Арло. Але гэта іншы Арло, а не Пятэльскі-Арло. Паэма М. Арлом была напісана ў 1921 годзе ў Лідзе. А беластоцкі М. Арло, як пісаў віленская “Крыніца”, памёр у 1917 ці ў 1918 годзе ва Украіне ад тыфусу, маючы 28 гадоў ад роду.

— Але Алесь Белакоз мяркуе, што аўтар вышэй названай паэмы не хто іншы, а менавіта Сцяпан Пятэльскі. І памёр

ён не ў 1917 ці 1918 годзе, а значна пазней. М. Арло, паводле слоў Алеся Белакоза, загінуў на пачатку 1920-х гадоў, магчыма, у Латвіі. Гэтага не маглі ведаць яго родныя, бо яны не вярнуліся яшчэ з бежанства, а таму былі аддзелены мяжой ад Беларусі і Латвіі. Ды і тая віленская “Крыніца” паведаміла пра смерць М. Арла не калі-небудзь, а менавіта ў 1925 годзе.

— Пры падрыхтоўцы спадчыны М. Арла мне такія факты не трапіліся. А каб даказаць на 100 працэнтаў версію Алеся Белакоза, трэба яшчэ шмат перакапаць архіваў і дакументаў.

— А як насамрэч склаўся лёс Янука Дарашкевіча?

— На вялікі жаль, Янук Дарашкевіч, жывучы ў Расіі, і ад сваёй беларускасці адмовіўся. Ён загінуў на фронце Вялікай Айчыннай 24 лютага 1943 года ў Арлоўскай вобласці. Архіў яго не захаваўся.

— Тым не менш, Сцяпан Пятэльскі і Янук Дарашкевіч з’яўляюцца аднымі з пачынальнікаў беларускай літаратуры.

— Так. Іх смела можна называць пачынальнікамі новай беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя, пачынальнікамі шчырымі і таленавітымі. І памяць пра іх у нашым народзе павінна быць дзейснай і жывой. Іх літаратурная спадчына служыць нашай беларускай культуры.

На здымку: М. Арло

Легенды для замежных гасцей

Вячаслаў АФАНАСЬЕЎ

“На Машэкаўскіх могілках Магілёва ёсць пахаванне немаўляці Аляксандра Пушкіна. Некаторыя сцвярджаюць, што гэта пазашлюбны сын вялікага паэта, “плод любви несчастной” падчас знаходжання Аляксандра Пушкіна ў Магілёве”. Так пачынаецца нарыс Ільі Куркова і Ігара Пушкіна, што мае назву “Аляксандр Сяргеевіч на вуліцах Магілёва”, змешчаны імі ў зборніку “Магілёўшчына: легенды, падзеі, людзі” (Мінск, 2004). Адсутнасць разгорнутага каментара да гэтага, без перабольшання, сенсацыйнага паведамлення сведчыць пра тое, што аўтары цалкам з ім пагаджаюцца і дапускаюць, што такі гістарычны факт рэальна меў месца ў Магілёве. Але дакументы сведчаць пра адваротнае: такога выпадку з паэтам Аляксандрам Пушкіным у Магілёве не было і не магло быць. І вось чаму.

Упершыню вялікі паэт наведваў горад на Дняпры ў маі 1820 года, калі накіроўваўся ў гэтак званую паўднёвую высылку. Прычым кіраўніцтва дзяржавы, ведаючы незалежны і вольналюбівы характар Пушкіна, выправіла яго не як прыватную, а як службовую асобу з даручэннем. Паэт вёз дэпешу галоўнаму апекуну каланістаў паўднёвага краю Расіі, генерал-лейтэнанту Івану Інзаву пра хуткае прызначэнне яго намеснікам Бесарабіі. Чыноўнік Міністэрства замежных спраў Іаан Кападзістрыя, інфармуючы пра гэта Інзаву, піша, што даручае маладому Пушкіну даставіць гэтую дэпешу. “Ён прыедзе да вас кур’ерам” (арыгінал па-французску).

Што значыць “ехаць кур’ерам”? Ехаць хутка, строга па вызначаным маршруце, нідзе не затрымавацца, бо ўсё без выключэння фіксавалася чыноўнікамі пазначаным часам на кожнай паштовай станцыі, з улікам замены коней. Прыем да ўвагі і вельмі прыгнечаны псіхалагічны стан паэта, выкліканы высылкай, расстаннем з роднымі і блізкімі. Нарэшце, далёка не камфортныя ўмовы яго доўгай і стомнай вандроўкі. Ці мог Аляксандр Пушкін, пры ўсім вышэй азначаных акалічнасцях, на працягу якіх-небудзь паўтары-дзвюх гадзін (час знаходжання на магілёўскай паштовай станцыі), дазволіць сабе заводзіць амурныя сувязі, ды яшчэ пры дзядзьку Мікіту Казлове, які суправаджаў яго, і на вачах цікавых паштовых службоўцаў? Вядома ж, не! Пацвярджае таму — падарожная паэма, на якой адзначана, што роўна праз суткі ён знаходзіўся ў Чарнігаве, за 204 вярсты ад Магілёва.

Пра другі візіт Пушкіна ў Магілёў, што адбыўся на зваротным шляху ў Міхайлаўскае 7 і 8 жніўня 1824 года, казаць не выпадае, бо ён вельмі дэталёва апісаны ва ўспамінах А. Распопава і А. Куцынскага. Такім чынам, сцвярджае магчымых інтымных сувязей А. Пушкіна ў Магілёве — ёсць не што іншае, як плён уяўлення магілёўскага абыяцеля. І вельмі шкада, што краязнаўцы Ілья Куркоў і Ігар Пушкін паверылі гэтай недарэчнай выдумцы.

А можа быць, аўтары кнігі самі выдумалі гэтую неверагодную гісторыю з А. С. Пушкіным? На гэта ўказвае іх наступная развага: “Нас цікавілі падзеі і факты мінулага сапраўды легендарныя (то бок прыдуманія — В. А.), тыя, што выклікалі сваёй незвычайнасцю з’яўленне паданняў. Думаецца, што гэта найвышэйшы крытэрыі гістарычнай значнасці”.

Не ўступаючы з аўтарамі гэтай канцэпцыі ў палеміку — яе неабгрунтаванасць цалкам відавочная — прывяду толькі словы самога Пушкіна, які ў артыкуле “Пра гісторыю пугачоўскага бунту”, змешчаным у 3-й кнізе “Современника” за 1836 год, піша: “Што датычыць паданняў, то калі яны, з аднаго боку, каштоўныя і незвычайныя, то з іншага, я з вопыту ведаю, як шмат патрабуюць яны строгай праверкі і абачлівасці”.

На жаль, Ілья Куркоў і Ігар Пушкін не здолелі ў належнай меры скарыстацца гэтай выдатнай парадай. Акрамя таго, дзеля сваіх мэт яны пайшлі яшчэ далей. “Так складалася, — пішуць яны, — што аднаго з аўтараў гэтага выдання (“Магілёўшчына: легенды, падзеі, людзі”) рэгулярна запрашаюць у якасці гіды для паездак замежных гасцей па Магілёўскай вобласці. Абагульняючы досвед такіх гутарак (з турыстамі. — В. А.), можна сказаць, што легенды заўсёды выклікаюць найбольшую цікавасць. Часта толькі дзякуючы ім застаюцца ў памяці чужынцаў тыя ці іншыя гістарычныя месцы”.

Дык вось што прымусіла магілёўскіх краязнаўцаў прыдумаць легенду пра пазашлюбнага сына А. С. Пушкіна, пахаванага на Машэкаўскіх могілках Магілёва. Міжволі ўзняе пытанне: а якія легенды яны збіраюць пра выдатных беларускіх паэтаў, каб у замежных гасцей засталіся ў памяці гістарычныя мясціны Беларусі?

Шукаючы даўніну

Ля сцен Мірскага замка прайшоў фэст сярэднявечнай культуры

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота Анатоля Дрыбаса

“Хочаце, я пакажу вам сапраўднае сярэднявечча?” — пытаецца ў мяне прыхаджанка Марына Язерская, калі заходжу ў мірскае Мікалаеўскае касцёл (XVI — XVII стст.). “Вядома”, — пагаджаюся я і іду за сваёй правадніцай, крыху хвалоючыся, спускаюся ў сутарэнні. І не расчароўваюся. Тут размешчана ўсыпальніца. Два гады таму, з прызначэннем новага святара, сутарэнні сіламі саміх прыхаджан адрамантаваныя. Цяпер іх могуць наведаць усе ахвотныя і адчуць дух даўніны і містыкі. Але ў Міры, каб адшукаць сляды Сярэднявечча, шмат намаганняў прыкладаць не трэба. Асабліва ж лёгка было здзейсніць падарожжа ў мінулае падчас фэсту сярэднявечнай культуры “Спадчына стагоддзя”, у якім прынялі ўдзел больш як 600 удзельнікаў з Беларусі, Расіі, Украіны.

З якіх элементаў складаецца сучаснае ўяўленне пра сярэднявечча? Бітвы, турніры, росквіт манаскіх ордэнаў, танцы, музыка, кірмаш, адмысловы быт. Можна смела сцвярджаць, што ўсе гэтыя элементы прысутнічалі ў Міры падчас фэсту. Пачнем з *бітваў і турніраў*. Канцэпцыя фэсту адрознівалася ад астатніх фестываляў, што раней праходзілі ў Беларусі. Ва ўнутраным двары замка ўзноўлены пешы рыцарскі турнір XIV — XV стст. з тэатралізаваным прадстаўленнем, адбыліся тактычныя групавыя бітвы ў фармаце “двор на двор”. На жаль, з-за вялікай колькасці наведвальнікаў далёка не ўсе ахвотныя мелі магчымасць стаць сведкамі гэтай яркай падзеі. Але бургарт, што прайшоў увечары на больш адкрытай пляцоўцы, маглі назіраць усе. І гэта было незабыўнае відовішча. Каля 200 воінаў у сярэднявечных даспехах, чые начышчаныя шлемы і панцыры блішчэлі ў промянях сонца, сьшліся ў бітве — Усход супраць Захаду. Можна нават сцвярджаць, што гледачы сталі сведкамі сапраўднай сярэднявечнай бітвы, — бургарт як па колькасці ўдзельнікаў (у той час бітвы былі нешматлікімі), так і па зброі і тактыцы вядзення бою адпавядаў крытэрыям і маштабам сярэднявечча.

Кірмаш. На кірмашы, што разгарнуўся каля замка, можна было паспрабаваць сілы ў майстэрстве кідання сякеры, адчуць сябе рыцарам, апрагнуўшы даспехі (праўда, крыжакія), набыць сярэднявечны медны і срэбны ўпрыгажэнні, зброю, зёлкі і нават... індугенцыі. Але ў адрозненне ад сапраўднай паперы, што вызвалала ад пакарання за грэх і не мела фіксаванай цаны, сучасныя індугенцыі цану мелі, і іх кошт залежаў ад матэрыялу і тэхнікі



выканання. “Затое яны завераныя рэканструяванай пячаткай самога папы”, — заўважае гандляр — манах-бenedыктынец.

Быт. У рыцарскі стан — дарэчы, самы вялікі, што калісьці быў падчас беларускіх фэстаў, — маглі трапіць далёка не ўсе наведвальнікі. Але з другой спробы, толькі прад’явіўшы журналісцкую акрэдытацыю, я туды “праваралася”. І не пашкадавала. Сапраўдная рыцарская карчма ў шатры, пах вогнішча, адмысловы посуд, ваяры, якія адпачываюць на сене, рыхтуюць даспехі і зброю да наступных бітваў... “Вось гэта сапраўднае сярэднявечча”, — думала я, блукаючы (сапраўды блукаючы) па лагеры.

Музыка і танцы. Які фэст можа абысціся без сярэднявечнай музыкі і танцаў? Іх было даволі і тут. Майстар-класы ад танцавальнага калектыву “Фламея”, вячэрнія выступленні гуртоў “Стары Ольса” і “Testamentum Terrae”, начное агнёвае шоу шальмоўскага тэатра “Ды Грыза” сталі яркім акцэнтам свята.

На здымку: гандляры зброяй на сярэднявечным кірмашы.



Таццяна Сівец

* * *
 Гэтыя рыбы кардонныя
 Маюць крылы, але не маюць імёнаў...
 Калі хочаш быць гоцею
 Між іх плямёнаў,
 Помні, што ты не дома!
 Помні, што хтосьці
 Заўсёды побач, прыдумань, невядомы...
 Ён на гэтым памосце
 Іграе разумныя ролі
 І кажа дурныя фразы,
 Каб нам здавалася, што мы разам
 Вартыя вечнасці і гастроляў
 Па зорным краі...
 А потым закручвае венцель
 І кажа: “Ўсяго вам добрага!”
 Дорага?
 Ды няпраўда!
 Самая танная рэч у свеце —
 Маё каханне!
 Я ж добрая,
 Адам яго за пшычоту і за нахабнасць,
 За смеццяквецце
 Словаў,
 За ціхае “мая радасць”,
 За неба, падранае і падоранае...
 І галоўнае —
 За тое, што мы падобныя...
 Да рыбаў кардонных...

На Купалле

Мы пазнаем адно аднаго
 па знаках на нашых скронях.
 У некаторых яны — валюшкі —
 прараслі праз скуру...
 Нашыя пальцы пахнуць рамонкамі —
 вадар такі чароўны,



Фота Віктара Кавалёва

сэрца стамлёнае рада
 ўсмішку скупую чыюсьці прыняць...

Верыць вясне,
 тоячы ціха надзею,
 хоча аддана ізноў палымнецъ.
 Знішчыцца снег.
 Сонца пшычотай надзеліць
 і не дазволіць душы заінецъ.

* * *
 Сярод шумнай нудзгі чалавечай
 сэрца марыць і плача аб нечым,
 яно кліча пшычоту, спагаду,
 ды часцей сустракае ўсё ж здраду.
 Сэрца ціха сумуе па небе,
 бо душы аднаго толькі трэба:
 сярод тлумнай зямной мітуснечы
 жыць зямным, клапаціцца аб вечным.

* * *
 Разыдземся, не сустраўшыся...
 Бераг. Разводдзе. Крыгаход.
 Сонцам яшчэ не нагрэўшыся,
 плача перадвеснем лёд.
 Вецер, пшычоту тоячы,
 пранізвае холадам твар.
 Зямля, паратунку молячы,
 здымае снегу цяжар.

што хочацца захаваць яго, затрымаць
 яго нейкай камераю-абскурай!
 Мы папльвём па Свіслачы —
 кінутымі вянкамі...
 (Ранкам — забудуць,
 ранкам не будзе знаку!)
 Што там папараць!
 Калі неба спявала і плакала пад рукамі,
 покуль мы выразалі з яго —
 нашу самую лепшую выцінанку!..

* * *
 Ведаеш, быць шчаслівым —
 зусім не цяжка!
 Гэта нават лягчэй,
 чым пёрка злавіць рукою.
 Божухна, хто я табе?
 Ну, што я табе такое?!
 Чаму ты ізноў ламаеш мяне,
 раздзіраеш мяне на часткі?..

Слухай, Госпадзі,
 колькі там засталася — да самалёта?
 Да таго, як ён зробіць усіх нас
 падобнымі да анёлаў?..
 Быць шчаслівым —
 зусім не значыць — заўжды вясёлым
 (гэта пабочны эфект,
 калі хочацца цалавацца альбо галёкаць)...

Шчаслівым не трэба ні ваяваць з сабой,
 ні мірыцца...
 Шчаслівыя носяць крылцы
 на сандалетах...
 Ты прачынаешся, бачыш —
 навокал лета!
 І ад таго, хто побач,
 пахне каваю і карыцай!



Галіна Нічыпаровіч

Галіна Нічыпаровіч нарадзілася ў вёсцы Грабава Іўеўскага раёна. Працавала паштальёнам, друкавалася ў рэспубліканскіх газетах, выдала два зборнікі вершаў для дзяцей. Жыве ў вёсцы Магільна Уздзенскага раёна.

Не адпускай...

Не адпускай мяне, жаданне,
 ў вірлівым водары лугоў,
 Дзе прыгажосць без берагоў.
 Тут нават не патрэбна слоў,
 А толькі ласкі і каханне.
 Хай дзве душы у таямніцы
 Гайдаюцца на крылах ночы.
 Ўзаемнасцю гавораць вочы,
 Ды толькі зоркі не сурочаць
 І за ракою бліскавіцы.
 Ўдрыготкім бэзавым тумане
 Адчуць пшычотны крыл узмах,
 Не зведаць, што такое жах,
 Ўзляцець на золку, нібы птах,
 І дакрануцца да світання.
 Не адпускай мяне, жаданне...

* * *
 Хтосьці скажа:
 — Яны дзівакі!
 Праз гады
 Захавалі чаканне.
 Сёння зноў,
 Як калісь,
 Нацянькі
 Да цябе
 Я бягу
 На спатканне.
 Як да сябра,
 Тулюся ічкаюй
 Да шурпатай кары,
 Мне здаецца,
 Нібы кроў,
 Пад маёю рукою
 Сок пульсуе,
 Бы стукае сэрца.
 Успаміны,
 Як дождж веснавы,
 Сытанулі
 Цяплом адчування.
 Сведка ты
 Той далёкай пары,
 Пацалункаў юначых,
 Каханья.
 Час імклівы,
 Вірлівы паток,
 Лічыць нашыя вёсны
 Няўмольна.
 І хвілін гэтых
 Прагных глыток
 Падарункам прымаю
 Свавольным.

Не пярэч

Ты шапні мне
 Пры расстанні словы
 Пра заветнае
 І жаданае.
 Ды не трэба,
 Не стаў зноў умовы,
 Бо жыццё —
 Яно й так складанае.
 Ці застанься,
 Малю,
 Да раніцы,
 Каб прадоўжыць
 Хвілінкі сустрач.
 Кажаш:
 Я не твая абранніца?!
 А вось вечар —
 Ён наш,
 Не пярэч.



Ніяна Загарэўская

«Жыць зямным, клапаціцца аб вечным...»

* * *
 Стогне душа:
 ёй ці самоту адолець?
 Выратавання адкуль прычакаць?
 Час вырашаць:
 Можа, нясцерпную долю
 зменіць магутнага Бога рука?

Прагне жыцця
 дух, скаймаваны ў няпраўду,
 Клікаць? Каго? І чаго пазбягаць?
 Да забыцця

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

3 гісторыі ўзнагароды

Ордэн Мастацтваў і літаратуры, назву якога перакладаюць іншым разам як Ордэн Мастацтваў і (прыгожага) пісьменства (фр. L'Ordre des Arts et des Lettres) — узнагарода Францыі, якую ўручае Міністэрства культуры і камунікацый. Заснавана дэкрэтам 1957 года з мэтай уганаравання асоб, якія вызначыліся сваімі дасягненнямі ў мастацкай ці літаратурнай дзейнасці ці ўкладам, унесеным у распаўсюджванне мастацтва і літаратуры Францыі ва ўсім свеце. (Дарэчы, узрост прадстаўленых да ордэна павінен быць не меней як 30 гадоў.)

Рашэнне пра ўзнагароджанне прымае міністр культуры і камунікацый пры садзейнічанні спецыяльнага Савета, у які ўваходзяць 12 членаў «па праве» (кіраўнікі ўпраўленняў і ўстаноў міністэрства) і 13 прызначаных на 5 гадоў міністрам (адзін член Савета ордэна Ганаровага легіёна і 12 дзеляць з мастацкіх і літаратурных колаў).

Васьміканцовы крыж з раздвоена-ўвагнутымі промнямі і шарыкамі на канцах на зялёнай з чатырма белымі вертыкальнымі палосамі стужцы мае тры ступені: найвышэйшую — камандор (залаты знак на стужцы носяць на шыі); афіцэр (пазалочаны знак на стужцы з разеткай носяць на грудзях з левага боку); кавалер (сярэбраны знак на стужцы носяць на грудзях з левага боку).

Уручаючы узнагароду два разы на год — 1 студзеня і 14 ліпеня. Прэстыж ордэна падтрымліваецца абмежаванай колькасцю — не больш як 50 чалавек за год могуць атрымаць ступень камандора, 140 — афіцэра і 450 — кавалера.

Сярод кавалераў ордэна — Васіль Аксёнаў, Хорхе Луіс Борхес, Леанарда Дзі Капрыя,

13 ліпеня 2011 года ў рэзідэнцыі Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Францыі ў Рэспубліцы Беларусь адбылася ўрачыстасць — напярэдадні Дня вызвалення Бастыліі спадар Мішэль Рэнэры ўручыў Ордэн Мастацтваў і літаратуры генеральнаму дырэктару ТАА «Макбел» Дзмітрыю Макараву, дырэктару Мінскай абласной бібліятэкі Наталлі Чуевай і перакладчыку і выдаўцу Зміцеру Коласу.

Кавалеры

французскага ордэна



Салман Рушдзі, Эльдар Разанаў і Валянцін Юдашкін. Афіцэры — Франсуа Мітэран, Уладзімір Слівакоў, Іна Чурывава, Юрый Башмет. Камандоры ордэна — Жан-Поль Бельмандо, Эмір Кустурыца, Міхаіл Гарбачоў і Юрый Любімаў.

Пачатак пакладзены

Францыю і Беларусь звязваюць даўнія сяброўскія сувязі. У Мінскай абласной бібліятэцы імя А. Пушкіна з 1996 года працуе Франка-беларуская зала інфармацыі пра сучасную Францыю, фонд якой складаюць больш як 7 тысяч кніг на французскай мове, 600 на рускай, 250 аўдыё- і больш як тысяча відэакасет. Папулярныя ў мінчан і гасцей сталіцы тыдні франкафоніі. За плённую працу ў далучэнні беларусаў да культуры Францыі адзначана дырэктар Наталля Чуева, якая шмат гадоў кіруе бібліятэкай.

З унушальнай панарамай сучаснай французскай драматургіі чытачы могуць пазнаёміцца на беларускай мове дзякуючы

намаганням перакладчыка і выдаўца Зміцера Коласа, якія таксама не засталіся незаўважанымі. (На яго рахунку кнігі Жана-Поля Сартра «Мур», біяграфічная кніга Жана Лякуцора Шарля дэ Голя, «Развагі пра метады» Рэнэ Дэкарта, «Ліст да страчанага сябра» Патрыка Бэсона.)

Высока ацэнены і заслугі генеральнага дырэктара ТАА «Макбел» Дзмітрыя Макарава, аднаго з нязменных арганізатараў Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу. А вось у краіне, якая адзначыла яго шматгадовую дзейнасць на карысць культуры, Дзмітрыю Генадзьевічу пабываць пакуль не ўдалося.

Каментуючы падзею, ён паведаміў:

— Вельмі прыемна атрымліваць узнагароды, асабліва, калі ніякіх юбілеяў няма. Работу пасольства Францыі можна паставіць за прыклад — актыўны нефармальны падыход: заўсёды цікавыя культурныя праграмы музыкі і кіно, а цяпер яшчэ і выдавецкія праекты.

Мы кантактавалі падчас кніжных выставак і дамовіліся

пра здзяйсненне такога праекта. Нават у параўнанні з Расіяй, на культурнае супрацоўніцтва з якой выдаткоўваліся непараўнальна большыя грошы, вынік больш істотны — распачата намі серыя сучаснай французскай літаратуры налічвае 23 найменні. Каб не парушаць цэласнасць успрымання, мы ўсе гэтыя гады захоўваем дызайн вокладкі. (У Расіі французскі бок не знайшоў аднаго пастаяннага партнёра, сучасная літаратура выходзіць асобнымі кніжкамі ў розных выдавецтвах. Шкада, з беларускага боку нельга выдаткаваць такія сродкі на прасоўванне сучаснай беларускай літаратуры на кніжны рынак Францыі.)

Мяркую, і спадар Гарсэн, і наведвальнікі выстаўкі-кірмашу запамнілі аўтограф-сесію ў Мінску ў пазамінулым годзе. Кнігі ў цвёрдай вокладцы на белай паперы (у тым ліку і «Палёт паштовага голуба» Крысціяна Гарсэна) прадаваліся па сімвалічным кошыце — ад 3 да 10 тысяч рублёў. І таму па аўтограф сабраўся на той.

У гэтай серыі, падкрэсла, друкуюцца творы, ужо адзначаныя прэстыжнымі заходнімі літара-

турнымі прэміямі. А гэта пэўны ўзровень.

Такое супрацоўніцтва ідзе на карысць. Планка, узятая пасольствам Францыі ў якасці ганаровага гасця Мінскай кніжнай выстаўкі-кірмашу, калі звяртацца да спартыўнай тэрміналогіі, прымусіла другую сусветна вядомую кнігавыдавецкую дзяржаву — Германію — паставіць свой рэкорд. Публіка ад гэтага толькі выйграла. Спадзяёмся, і іншыя ганаровыя госці Мінскага кніжнага кірмашу выступяць на адпаведным узроўні. А мэта арганізатараў — пазнаёміць беларускіх чытачоў з літаратурай усяго свету, а не толькі постсавецкай і еўрапейскай. Не адмовіліся б прадставіць і літаратуру Афрыкі. На жаль, пакуль няма такога праекта.

І мы, бадай, з кагорты нямногіх, хто сёння не зробіў пераацэнку кніжнай прадукцыі. Мы павінны падтрымаць чытача. Калі гаворка ідзе пра культуру, далёка не ўсё вымяраецца пачам прыбытку.

На здымку: Зміцер Колас, Дзмітрый Макараў, Мішэль Рэнэры, Наталля Чуева.

Прэзентацыя

Вольга ПАЛОМЦАВА

У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь адбылася прэзентацыя кнігі Яцэка Паўловіча «Ротмістр Вігольд Пілецкі. 1901—1948» і адкрылася дакументальная выстаўка, прысвечаная чалавеку, якога вядомы англійскі гісторык Майкл Фут у сваёй кнізе Six Faces of Courage называе ў ліку шасці самых адважных людзей у руху Супраціўлення.

У гады Другой сусветнай вайны Вігольд Пілецкі па сваёй волі трапіў у Асвенцым, «пекла на зямлі», каб заснаваць там польскае падполле. Жыць, працаваць і загінуць для радзімы, калі ёй гэта спатрэбіцца, — такі быў яго дэвіз. На яго рахунку ўцікі з Асвенцыма, удзел у Варшаўскім антыфашысцкім паўстанні, канцлагеры ў Ажарове, Лансдорфе, Мурнау, адкуль у 1945 годзе вызваліць амерыканцы. І

Ганарымся разам



арышт 8 мая 1947 года па абвінавачванні ў шпіянажы. 25 мая 1948 года ротмістра расстралялі, месца пахавання засталася невысветленым, і яшчэ ў 1957 годзе спробы жонкі дабіцца яго рэабілітацыі былі безвыніковымі. Вяртанне з нябыту і ўзнагароды прыйшлі пазней: у 1986 — Ордэн

Жалезнай Зоркі стойкасі Варшаўскага касцёла, 1988 — пасмяротны Асвенцымскі Крыж, 1990 — Варшаўскі Паўстанцкі крыж, 1995 — Камандорскі крыж Ордэна адраджэння Польшчы. Рэабілітаваны 1 кастрычніка 1990 года.

«Гэта лепшая гістарычная кніжка 2009 года ў Польшчы, — адзначыў дырэктар музея Сяргей Вечар. — Беларусы могуць з поўным правам ганарыцца легендарнай асобай, яго подзвігам — кожны дзень не толькі балансаваць на мяжы жыцця і смерці, але і актыўна змагацца з ворагам. Пілецкі наш па крыві, яго карані — на Навагрудчыне».

Імпрэза была арганізавана Польскім Інстытутам у Мінску. У ёй прынялі ўдзел Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Польшы ў Рэспубліцы Беларусь

Лешак Шарэпка, саветнік пасольства Веслаў Раманоўскі, прадстаўнікі Інстытута нацыянальнай памяці Яцэка Паўловіч і Войцэх Мушыньскі.

Як паведаміў В. Раманоўскі, Мінск стане адной з дзясці культурных сталіц Еўропы, у якіх Польшча з нагоды таго, што яна паўгода будзе старшыняваць у Еўрасаюзе, правядзе шмат культурных мерапрыемстваў. Жыхары і госці сталіцы Беларусі змогуць бліжэй пазнаёміцца з польскай музыкай, кіно, мастацтвам. Апрача таго, пастаянна будуць праходзіць сустрэчы з польскімі літаратарамі. «Нам вельмі важна замацаванне добрасуседскіх адносін паміж Польшчай і Беларуссю, Расіяй, Украінай. І культура — добры падмурак для іх», — адзначыў спадар Раманоўскі.

У падтрымку чытання

Уладзімір Шчасны, старшыня Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА, пасол па асобых даручэннях Міністэрства замежных спраў Беларусі:

«Сярод любімых аўтараў — Багдановіч, Купала, Колас, Гарэцкі»

Вольга НОРЫНА,
фота Кастуся Дробава

— На мой светапогляд кожная кніга зрабіла пэўны ўплыў. Сярод самых любімых аўтараў — калі прыгавдаць беларускую літаратуру, бясспрэчна, Уладзімір Караткевіч, Максім Багдановіч, Янка Купала, Якуб Колас, Максім Гарэцкі. З рускіх пісьменнікаў на першым плане — Канстанцін Паўстоўскі.

З апошніх прачытаных кніг назаву вельмі цікавыя мемуары «Багаж касмапаліта», іх аўтар — Мікалай Набокаў, наш зямляк, стрыечны брат Уладзіміра Набокава, вядомы кампазітар. Вельмі цікавая асоба: ён нарадзіўся ў Любчы, там правёў дзяцінства. І хаця беларускай крыві не мае, піша «я быў і заўсёды буду беларусам». Мяркую, нам удалася ў гэтым годзе правесці ў Міры музычны фестываль, прысвечаны Мікалаю Набокаву.



Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

— Старажытныя егіпцяне верылі, што Кнігі “падаюць” з Неба, а для мяне ў дзяцінстве такім небам было гарышча нашай хаты. Так сталася, што ў вязковым доме маіх бацькоў размяшчалася першая ў вёсцы бібліятэка. Фактычна, гэта была “хата-чыгальня”, што ўзнікла дзесьці ў 1950-я гады. Потым бібліятэка была перамяшчана ў новы будынак клуба, але некаторыя з яе “жыхароў” — кнігі яшчэ доўга “хаваліся” пад дахам нашага дома. І які быў цуд, калі бацька даставаў і прыносіў штосьці адтуль — з Гарышча! Доўгачаканая і таямнічкая Кнігі “падалі” ў дзіцячыя рукі проста з Неба.

Сярод тых, што ўспамінаюцца першымі, былі кніжачкі з вершамі Янкі Купалы — “Алеся”, “Хлопчык і лётчык”, аздобленыя каляровымі малюнкамі, а таксама казкі, якія чыталі мне бацькі. У школьныя гады найбольшае ўражанне зрабіла моц мастацкага слова Івана Мележа і Мікалая Гоголя. Потым было захапленне фантастыкай, прыгодніцкай літаратурай, якая і стала пачаткам уласнага кнігазбору. Студэнцкія гады прынеслі зачараванне глыбінёй французскай прозы, асабліва Андрэ Маруа, а таксама твораў рускіх дысідэнтаў, якія чыталіся цэлай групай — у інтэрнаце, у парку — за адны-двае сутак. Як, да прыкладу, — “Майстар і Маргарыта” Міхаіла Булгакава.

Стала збіраць кнігі пачала менавіта падчас вучобы ў тагачасным Мінскім інстытуце культуры. Акрамя мастацкай літаратуры, якая была ў вялікім дэфіцыце, падпісвалася і купляла энцыклапедычныя выданні, першым з іх было, дарэчы, “Книговедение” (1982). І невыпадкова, бо ў гэты час у мяне ўзнікла цікавасць да гісторыі кнігі і кнігазнаўства. Пасля другога курса захапленнем, а потым і навуковым інтарэсам стала гісторыя кнігавядання ў Мінску.

Асноўную частку майго сціплага кнігазбору складаюць выданні на розных мовах, якія так ці інакш звязаныя з кніжнай культурай, кнігазнаўствам: беларускім, замежным. Але найбольш шырока тут прадстаўлены беларускія, расійскія, польскія і літоўскія выданні, якія ў першую чаргу неабходныя для прафесійнай працы. Зразумела, што ёсць і кнігі, якія трапілі да мяне, прывабіўшы мастацкім аздабленнем, некаторыя мініяцюры выданні. Заўсёды хочацца бачыць у кнізе гармонію і цэласнасць Слова і Духу.

— Ваш шлях у навуку атрымаўся не такі прасты, як у некаторых...

— Шлях у сапраўдную навуку, напэўна, заўжды няпросты. Што да мяне, то, скончыўшы ў 1982 годзе Мінскі інстытут культуры, працавала ў бібліятэцы ўстановаў у якасці бібліятэкара і рэдактара. Тады ж, у 1983-м, з’явілася мая першая навуковая публікацыя. Але так склаўся мой лёс, што ў 1984-1986 гадах жыла і працавала ў Сібіры, была выхавальнікам і на добраахвотных асновах — бібліятэкарам Апанасюскай васьмігадовай школы ў Кемераўскай вобласці. Потым вярнулася ў alma mater, ізноў у родную бібліятэку. Працавала метадыстам і загадчыкам аддзела абслугоўвання, галоўным бібліятэкарам у наваствораным аддзеле рэдкіх кніг. Амаль на працягу дзесяці год была кіраўніком прэс-цэнтра

Таямніцы з-пад... даху

Як могуць кнігі трапляць да чытачоў з гарышча? Калі выйдзе другі том “Гісторыі беларускай кнігі”? Якіх вынікаў дасягнулі ўніверсітэцкія кнігазнаўцы? Пра ўсё гэта чытачам “Кніжнага свету” распавядае Ларыса Доўнар, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.



ўніверсітэта. Але адначасова працягвала навуковыя пошукі, займалася педагогічнай дзейнасцю, скончыла аспірантуру і ў 2005 годзе абараніла дысертацыю на ступень кандыдата педагогічных навук па тэме “Развіццё кнігавывадацкай дзейнасці ў Мінску (1795—1917 гг.): кнігазнаўчы аспект”. Дарэчы, досвед, набыты за гады працы, асабліва ў аддзеле рэдкіх кніг бібліятэкі, безумоўна, лічу адным з самых важкіх у маім прафесійным станаўленні. Менавіта ў гэты час былі арганізаваны і праведзены такія навуковыя канферэнцыі, як “Недзяржаўная выдавецкая дзейнасць у Беларусі: гісторыя і сучаснасць” (1996), “Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні” (1997), “Універсітэты Ельскіх” (1999), “Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры” (2006), “Кнігазнаўчыя даследаванні ў Беларусі і Польшчы: вопыт, арганізацыя, перспектывы (да 490-годдзя беларускага кнігавывадацтва)” (2007), якія сталі знакавымі для Беларусі ў галіне кнігазнаўства.

— Якія навуковыя аспекты распрацоўваюцца вамі апошнім часам?

— Ведаецца, кніжны свет такі бязмежны і разнастайны, таму пераважнае поле навукі пра кнігу або кнігазнаўства (бібліялогію) мае ўніверсальны характар: ад глыбіні і значнасці кнігі ў развіцці грамадства да вышынёў цэлага кніжнага ўніверсуму. У беларускай навуцы пра кнігу кожнаму даследчыку-кнігазнаўцу, хто зацікавіцца і добрасумленна, адказна зой-

на развіваюцца. Так, да прыкладу, адным з вынікаў такога супрацоўніцтва стаў выдадзены ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў біябібліяграфічны паказальнік, прысвечаны вядомай польскаму кнігазнаўцу, вучонаму з еўрапейскім імем, доктару навук, прафесару Кшыштафу Міганю.

— Пра набывццё якіх выданняў варта паклапаціцца бібліялагам?

— Падрыхтаваны да выдання трэці выпуск зборніка навуковых артыкулаў “Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры”, змест якога складаюць матэрыялы даследчыкаў з Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі і ЗША па тэорыі кнігазнаўства і кніжнай культуры, гісторыі і сучасным стане кнігавывадацтва, бібліятэчнай справе, чытанні, распаўсюджвання і мастацтве афармлення кніг, кнігазборах. У зборнік увайшлі таксама матэрыялы выступленняў на “крутых сталах”, арганізаваных сёлета ва ўніверсітэце культуры і мастацтваў: “Інфармацыйнае грамадства і бібліятэкі”, “Кніга як фактар культуры і прадмет даследавання: гістарычная і сучасная перспектыва”.

Акрамя таго, разам з маёй калегай, галоўным бібліяграфам бібліятэкі нашага ўніверсітэта Тамарай Самойлюк, мы падрыхтавалі навукавы дапаможнік “Гісторыя беларускай кнігі”, у якім паспрабавалі адлюстраваць асноўныя тэндэнцыі эвалюцыі беларускай кнігі з моманту яе з’яўлення да нашага часу.

Названыя праекты з’яўляюцца пэўным падсумаваннем навукова-даследчай працы, якая праводзілася ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў па тэме “Кніжная культура Беларусі: гісторыка-тэарэтычны аспект”, кіраўніком якой мне і давялося быць у 2006—2010 гадах.

Можна сказаць, што ў межах дадзенага праекта адбывалася і праца па складанні другога тома калектыўнай манаграфіі пад агульнай рэдакцыяй доктара філалагічных навук Міколы Нікалава “Гісторыі беларускай кнігі”, прысвечанага кніжнай культуры Беларусі XVIII—XXI стагоддзяў, пэўнай часткай якога з’яўляюцца і мае матэрыялы па гісторыі кнігавывадацтва.

Усе адзначаныя працы спадзяюся ўбачыць надрукаванымі ўжо сёлета.

Чытачам “Кніжнага свету” пажадаю: разгортвайце кнігу, разгортвайце сьведомасць. У свае мары трэба верыць і часцей падмацаць хоць бы над уласным дахам. А веры без любові не бывае, таму трэба, у першую чаргу, любіць справу, якой займаешся, шанаваць, зберагаць і прымянаць непаўторны беларускі кніжны свет.

Азбука Морзе

Чэслава ПАЛУЯН

• Серыя “Беларуская проза XX стагоддзя” выдавецтва “Мастацкая літаратура” папоўнілася новай кнігай. Гэта збор лепшых твораў лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы Янкі Сіпакова “Двое на вуліцы: выбранае”. Аўтар, прызнаны майстар беларускай прозы, умее заўважаць у жыцці найбольш значнае самае характэрнае, паказаць унутраны свет і лёс чалавека ў розных псіхалагічных калізіях.

— Больш як 3 тысячы найменняў кніг для 15 дзіцячых дамоў сабрана дзякуючы акцыі “Пачытаем!”, што праводзіцца рэдакцыяй газеты “Переходный возраст” у межах сацыякультурнай акцыі “У падтрымку чытання”, ініцыяванай Міністэрствам інфармацыі Беларусі. Цягам акцыі літкартэж “ПВ” наведаў дзіцячыя дамы сямейнага тыпу Магілёўскай і Гомельскай абласцей, дзе прайшлі “хвілінкі чытання”, літаратурныя віктарыны, творчыя сустрэчы.

• У Татарстане распачалася акцыя “Чытаем Купалу разам”. Яна стартавала ў вёсцы Пячышчы пад Казанню. Тут у вайну Янка Купала знаходзіўся ў эвакуацыі. У Пячышчах дзейнічае музей паэта, што з’яўляецца аддзелам Нацыянальнага музея Рэспублікі Татарстан. Акцыя завершыцца роўна праз год — акурат да 130-годдзя песняра.

— Першая біяграфія Джэрэма Сэлінджэра, напісаная Кенэтам Славенскі, рэдактарам амерыканскага сайта прыхільнікаў творчасці пісьменніка, пабачыць свет у Расіі ў канцы гэтага года. Біяграфія напісаная яшчэ пры жыцці Сэлінджэра. Калі пісьменнік памёр, Славенскі прыкладна за чатыры месяцы перапісаў яе ў іншым ключы. Сам біяграф ні разу не сустракаўся з Сэлінджэрам, але з’яўляецца прыхільнікам і знаўцам яго творчасці. Ніякіх сенсацыйных фактаў з новай кнігі чытачы не даведаюцца. Яе каштоўнасць у тым, што біяграф упершыню прасачыў жыццё знакамітага пісьменніка ад нараджэння і да смерці. Ён спрабуе знайсці прычыну закрытага ладу жыцця Сэлінджэра, сярод іх называе псіхалагічную, філасофскую, складаныя адносіны з выдаўцамі, але ні адну з прычын не вылучае як дамінантную.

• Споўнілася 120 год з дня нараджэння Аляксандра Волкава. Яго кнігамі пра Элі, Страшылу, Гудвіна, Льва і Жалезнага Дрывасека дзеці зачытваюцца да гэтага часу. Агульны тыраж твораў Волкава — больш як 25 мільёнаў экзэмпляраў, і гэта не толькі казкі пра Смаргадавы горад і дзяўчынку Элі, але і гістарычныя раманы (напрыклад, “Дойліды” — пра будаўніцтва сабора Васіля Блажэннага), вершы, п’есы, навукова-папулярныя працы, пераклады твораў Жуля Верна.

— Часопіс “Сноб” выпусціў нумар з назвай “Усё пра Еву”. Па сутнасці, гэта зборнік новай прозы пра каханне, у які ўвайшлі творы, раней не выдадзеныя ці спецыяльна напісаныя для гэтага выпуска. Гэта проза Людмілы Петрушэўскай, Захара Прылепіна, Аляксандра Ілічэўскага і іншых.

• Адзін з найбуйнейшых сотавых рэтэйлераў “Связной” анансаваў онлайн партал, у каталогу якога, апроч іншай мультымедычнай прадукцыі, будзе і тры дзясяткі тысяч найменняў электронных кніг. Карыстальнікі змогуць пазнаёміцца з большай часткай кніжнага асартыменту бясплатна ў рэжыме онлайн чытання. Увесь кантэнт трапіць у каталог лэгална.

Поняць Міхаіла Іосіфавіча

Юзефа ВОЛК,
Ольга ПАВЛЮЧЕНКО



Магия писательства

Можно ли научиться писать бестселлеры? Сложно ответить однозначно. Наверное, можно. Существуют же книги Уильяма Сомерсета Моэма, Рэя Брэдбери, Марка Твена, Стивена Кинга, обучающие искусству писательства, раскрывающие секреты профессионального мастерства. К числу изданий для начинающего (да и опытного) автора относятся и книги **Михаила Веллера** «Слово и профессия», «Слово и судьба», объединённые в серию «Как стать писателем».

В книге «Слово и судьба», как всегда цинично, с присущей ему самоиронией, Веллер рассказывает о своём пути «в писатели». В романе-инструкции «Моё дело» он повествует о своём первом benefice, и первой книжке, и первом рассказе, и первом фильме, и первом толчке зависти, и о первой публикации... В общем, о том, как из студента филфака и начинающего автора он вырос в известного писателя. В издание вошли также лекции и мастер-классы, проведённые Веллером в самых престижных университетах мира. Эти тексты объединены общим концептуальным названием «Перпендикуляр». Почему концептуальным? Да потому, что всё, о чём пишет здесь Веллер, идёт вразрез с общепринятыми представлениями о русской классике, советской литературе, героях, гиперболах, мемуарах. «Цитаты над письменным столом» из Дейла Карнеги, Джеймса Олдриджа и аргентинская поговорка помогут лучше понять психологию автора и те принципы, которыми он руководствуется в жизни. Впрочем, внимательному читателю всё и так будет понятно из самих произведений.

«Невежество. Нечестность. Глупость. Подчинённость. Трусость. Вот пять вещей, каждая из которых способна уничтожить творчество. Честность, ум, знание, независимость и храбрость — вот что тебе необходимо развить в себе, если ты хочешь писать, мальчик. Те, кого чувствуют современники, — не писатели. Писатель — это Эдгар Аллан По, мальчик», — так учит героя (опять же, начинающего писателя) загадочный наставник в рассказе «Гуру». Почему именно Эдгар Аллан? Потому что основным постулатом его творчества (и писательства в целом) была концентрация мысли в короткой литературной форме, произведении, которое можно прочитать «в один присест», не прерываясь и тем самым не рассеивая впечатлений. Вот гуру и учит студента писать так, чтобы в результате оставалось «жили-

Самый издаваемый в России писатель из числа «некоммерческих» авторов. Его книги выходили 147 раз в разных переизданиях. Общий тираж — около семи с половиной миллионов экземпляров. Книга «Легенды Невского проспекта» стала национальным бестселлером. Всё это — о популярном российском писателе Михаиле Веллере. С его книгами, изданными при участии ООО «Харвест», мы сегодня знакомим читателей.

стое мясо на костях, а не одежды на шкурке». Он разработал свои правила хорошего письма: «Первое. Научись писать легко, свободно — и небрежно — так же, как говоришь. <...> Второе. Пиши о том, что знаешь, видел и пережил. <...> Третье. Научись писать длинно. Прикинь нужный объём и пиши втрое длиннее. <...> Четвёртое. А теперь ври напропалую. Придумывай от начала и до конца; начнёт вылезать правда — вставляй и правду. <...> Пятое. Выкидывай всё, что можно выкинуть! Своди страницу в абзац, а абзац — в предложение! Не печалься, что из пятнадцати страниц останутся полторы. <...> Шестое. Никаких украшений! Никаких повторов! Ищи синонимы, заменяй повторяющиеся на странице слово чем хочешь!».

В сборник «Слово и профессия» также вошли: роман «Ножик Серёжи Довлатова», цикл биографий звёзд «Чернила и белла», монография «Технология рассказа», очерки литературного закулисья и эссе о писательском мастерстве.



Есть такая профессия — правду говорить

Из интервью, которое Михаил Веллер дал газете «Вечерний Нью-Йорк»: «Землетрясение происходит не оттого, что мяукает кошка, она просто улавливает возникающие колебания. Писатель — это кошка, озвучивающая неслышимый ещё другим рокот грядущих перемен».

Так, например, в романе «Тонец из Пизы» Михаил Иосифович предсказал президентство Путина, разгром НТВ, репрессии против олигархов и ещё много интересных событий на российской политической карте. Увлекательный сюжет: команда крейсера «Аврора» решает начать поход на Москву. Реанимировали крейсер, приведя его в состояние боевой готовности, запаслись топливом, деньги на которое добывали, собирая подаяние («один нищий может содержать двух квалифицированных рабочих»), — и стали на якорь у Пречистенской набережной Москва-реки перед Большим Каменным мостом...

И замполит корабля, который палит по Кремлю, входит в него президентом.



Палитра Апокалипсиса

Гибели «Титаника» предшествовала книга, за год описавшая крушение огромного корабля... Первая глава книги Михаила Веллера, которая вышла сначала в Питере как «Б. Вавилонская», а следом в Москве как «Москва—Апокалипсис», называлась «Жара». Она попала в московские журналы в начале июня 1996 года. Сам писатель уехал отдыхать в Эстонию, а придуманное им начало гибели от невыносимой жары стало реальным кошмаром жителей мегаполиса. Ему звонили из редакций и хохотали: «У нас тут тридцать четыре градуса, битум с крыш льёт, срочно пиши про холод!» Он последовал совету — и в этом же году россиянка накрыла страшная зима. В новостных сводках Веллер увидел воочию то, что описал в главе «Ветер»: последствия прогулки урагана по Европе... Варианты гибели Третьего Рима, которые читатель найдёт на страницах этого романа, откровенно правдоподобны в деталях. Ужас на выбор: смерть Москвы от жары или от лютого холода, от ветра, потопа или извержения. Или от того, что над ней навис интересный предмет, которым, по русской традиции, накрывается абсолютно всё. Апокалипсис будет начинаться буднично и несерьёзно, надвинется немудимо — и выжить повезёт единицам.

С присущим автору чёрным юмором вытасканы сцены из сегодняшней действительности — будь то продвижение лидеров политических партий или жизнь избранных творцов в Переделькино. Так действительно жить нельзя — и однажды это закончится. А потом можно прокрутить в обратном порядке «Кинохронику» истории от сегодняшнего дня до того, когда Москва ещё не было. А может, её и вовсе не было, этой Москвы златоглавой? О чём утверждает глава «Миф» (извлечение из учебника для Высших Школ «История Евразии»). Дальше читателям предстоит скоротать «Вечер в Валгалле» со всеми российскими мыслителями и вождями, что сеяли, жали и сажали. А ещё насладиться россыпью рассказов Михаила Иосифовича. В упомянутом в начале статьи интервью на реплику

корреспондента: «Хочется света, надежды, добра. Вы ведь всегда были оптимистом», писатель ответил: «Есть такая профессия — правду говорить... Предсказание не должно пугать — оно должно подготавливать людей к грядущему, мобилизовывать на борьбу и победу».



Философская система для разных любителей

Книги «Всё о жизни» и «Кассандра» представляют читателю любимого автора в новом качестве — философа. Философ, как известно, мирских благ не жаждет. Прочитаем: «Нас интересуют гораздо более важная вещь: как устроен этот мир и как быть в нём счастливым. Вот к этому и сводится философия». Не прибегая к терминам, просто и доступно, автор знакомит читателя с цельной философской системой. Его кредо: «Кто мыслит глубоко и ясно — излагает просто» за десять лет обеспечило сочинению тираж, который перевалил за триста тысяч. Потому что Михаил Веллер даёт чёткие ответы на вопросы, что такое любовь, почему человек так часто несчастлив, в чём же, собственно, смысл жизни. Главы книги «Всеобщая теория всего», «Главная цепь», «Универсальная теория» проанализируют мотивы и следствия человеческих поступ-

ков, объяснят, откуда в нас тяга к разрушению, и плавно подведут к энергии Вселенной. Автор апеллирует к думающему собеседнику, приглашая его к поиску ответов на вопросы, познаваем ли мир, что такое прогресс, возможны ли иные отношения отцов и детей. Не уйдёт от разговора о вере и религии, стремлении к поражению, самоубийстве, украшении себя и прочем. Отдельную главу посвятит любви и её спутникам — ревности, страданию. Резюме будет кратким: «с точки зрения эволюции Вселенной человек» — «идеальный» на сегодняшний день энергопреобразователь, способный выделять энергию из неживой материи. В конечном итоге он уничтожит «состарившуюся» Вселенную и создаст Новую: именно это и есть идеальное завершение необратимого процесса всё большего преобразования человеком окружающей энергии. С такой точки зрения делаются понятными и объяснимыми все без исключения черты и особенности человеческой деятельности и человеческой личности.

Книга «Кассандра» — по сути, продолжение книги «Всё о жизни». С помощью лёгкого пера автора читатель, словно через увеличительную линзу, различает не только каждую деталь, но и взаимодействие их в едином механизме. Причём к каждой из глав и к некоторым разделам делает пометки: «Для любителей краткой сути», «Для любителей вытащить большой кусок и назвать главным», а также «Для любителей основ».

«Концепция человека» и «Государство как система», психологические и социальные корни фашизма, культура как знаковая система, надличностные ценности, война и закон — вот темы, на которые Михаил Веллер будет размышлять на её страницах. Отдельная глава «Россия и её рецепты» — экскурс в историю, анализ побед и поражений, рассмотрение возможных вариантов развития событий. Например, почему так легко развалился Советский Союз и что могло бы быть, если бы, к примеру, Хасбулатов и Руцкой могли обратиться к армии и народу и объявить действия Горбачёва антиконституционными. При всём автор не сбрасывает со счетов «человеческий фактор». Не уходит и от анализа причин Чеченской войны, приватизации «по Чубайсу» и других болевых точек недавнего прошлого.

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей**, художественная литература, **деловая литература**, издания **для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кувальман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: 205-77-75
тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Працяг. Пачатак у № 4, 6 — 28.

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, по состоянию на 1 января 2011 года

* 1—официальная литература, 2—научная, 3—научно-популярная, 4—производственно-практическая, 6—учебная, 7—массово-политическая, 8—справочная, 9—для досуга, 10—литературно-художественная, 12—духовно-просветительная.

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учётный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Составляющие издательской деятельности: по тематическим направлениям	Срок действия лицензии
«Редакция журнала «Лесное и охотничье хозяйство», РУП	220089, г. Минск, ул. Прямая, 24, к. 10, 16	101559687	0131816 выд. 2.06.2006 №87	3, 8	
«МИГРУПП МЕДИА», ОДО	220057, г. Минск, ул. Фогеля П.Я., д. 7, к.213	190571969	0548556 выд. 2.06.2006 №87	8, 9	
«СГУ», учебно-методическое ООО	220013, г. Минск, ул. Кульман, 2, к. 241			3, 8, 9	
«Белорусский государственный университет культуры и искусств», УО	220001, г. Минск, ул. Рабковская, 17	100286677	0003939 выд. 2.06.2006 №87	2, 4, 6	1.06.2016
«Могилевский гос. областной институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов образования», УО	212011, г. Могилев, пер. Березовский, д. 1А			2, 3, 4, 8	
«Христианская инициатива», ЗАО	220071, г. Минск, ул. Берестянская, д. 17	100654336	0131825 ан. 20.10.2008 №127	3, 8, 9	
«Редакция газеты «Транспортный вестник»	220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5, к.309, 310	100286889	0131826 выд. 31.07.2006 №115	8	31.07.2011
«Евразийский центр развития интеллектуальных ресурсов», ООО	223021, Минский район, п/о Озерцо, 28 км МКАД, здание контрольно-пропускного пункта РУП «Белдортранс», ком. 3	690342639	0131831 выд. 31.07.2006 №115	2	31.07.2011
«ЭтернаПресс», ИЧУП	220102, г. Минск, ул. Ангарская, 14-2-1	190669552	0131833 выд. 31.07.2006 №115	8	31.07.2011
Кулешевич Н.Н., ИП	230012, г. Гродно, ул. Пушкина, 48-19	590599479	0131834 выд. 31.07.2006 №115		31.07.2011
«Ковчег спасения», издательское учреждение	220089, г. Минск, ул. Гурского, 48-15			8, 9, 10, 12	
«Комбат 2005», торгово-производственное ЧУП	220012, г. Минск, пер. Калинина, 16-203	190694303	0131829 выд. 31.07.2006 №115	4, 9, 10	31.07.2011
«Пэйпико», ООО	220004, г. Минск, пр. Победителей, 11-1125	190496295	0131827 выд. 31.07.2006 №115	4, 8, 9	31.07.2011
«Научно-информационный центр-БАК», ООО	220030, г. Минск, ул. Кирова, 8-1-105			4, 8	
«Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», ГУ	224030, г. Брест, пл. Свободы, 11, к. Б	200050587	0131850 выд. 31.07.2006 №115	3, 4, 8	31.07.2011
Печенко А.Г.	220000, г. Минск, ул. Глебки, 84-203			3	
«Элькада», ОДО	220005, г. Минск, ул. Козлова, д. 25 Б, комн. 8	101111595	0131841 выд. 31.07.2006 №115	9	31.07.2011
«Мириал», ОДО	220114, г. Минск, ул. Филимонова, 53, к.706	190712712	0003882 выд. 31.07.2006 №115	8	30.07.2011
«Белпечать». ОДО	246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 11-3	400073370	0131837 выд. 31.07.2006 №115	4, 8, 9	31.07.2011
«Народная газета», ОАО	220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10 А	100049744	0131855 выд. 20.10.2006 №142	4, 8, 9, 10	20.10.2011
Харченко Д.В.	220022, г. Минск, ул. Янковского, 4-4	190735281	0131854 выд. 20.10.2006 №142	3, 9 10	20.10.2011
«Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе», РУП.	220108, г. Минск, ул. Казинца, к. 2, к. 321		ан. 11.06.08	2, 3, 4, 8	
«Интегралполиграф», ПЧЧУП	220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП «Завод «Транзистор», к. 101			2, 3, 4, 6, 8	
«ФотоЛюкс Плюс», ПТ ЧУП	247760, г. Мозырь, ул. Ленинская, 19-1				
Религиозная организация «Евангелистско-лютеранская религиозная община Иоанна Крестителя в деревне Мазолово Витебского района»	Витебский район, дер. Мазолово, ул. Калинская, д. 10			12	
«Топпринт», ООО	220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 155-131				
«Инфополитех», ООО	220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 91-221			4, 8, 9	
«Медиал», ООО	220004, г. Минск, ул. Короля, 9-118	100083159	0131870 выд. 20.10.2006 №142	9, 10	20.10.2011
«Агентство гуманитарных технологий АГТ-БЕЛ», совместное ООО	220030, г. Минск, пл. Свободы, 23, к. 103	190726763	0131880 выд.4.12.2006 №166		4.12.2011
«Аргументы и факты в Белоруссии», ООО	220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, д. 10А, офис 205	190739736	0131893 выд. 3.01.2007 №1	3, 8, 9	3.01.2012
«Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека», ГУ	246042, г. Гомель, ул. Ильича, 290	490179584	0131895 выд. 3.01.2007 №1	2, 3, 4, 8	3.01.2012

Внесение изменений в сведения о субъектах хозяйствования, имеющих лицензию на полиграфическую деятельность, по состоянию на 7 июля 2011 года

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учётный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие полиграфической деятельности: выпуск печатной продукции
Выдана впервые лицензия на осуществление полиграфической деятельности сроком на пять лет обществу с ограниченной ответственностью «Печатный Дом "Вишнёвка"»					
ООО «Печатный Дом "Вишневка"»	223044, Минская область, Минский район, д. Касынь, контора ООО «Белинтертранс», к. 13	690711401	02330/408 выд. 06.07.2011 № 117	06.07.2016	за исключением газет
Внесено изменение в лицензию на полиграфическую деятельность, выданную обществу с ограниченной ответственностью «Верный друк» в связи с изменением юридического адреса					
ООО «Верный друк»	220004, г. Минск, пр. Победителей, 4-33	190549234	02330/314, выд. 02.02.2005 № 19, прод. 02.02.2010 №10, вн. изм. 06.07.2011 № 117	02.02.2015	За исключением периодических изданий
Внесено изменение в лицензию на полиграфическую деятельность, выданную обществу с ограниченной ответственностью «РИББА» в связи с изменением юридического адреса					
ООО «РИББА»	г. Минск, ул. К.Маркса, д.40, офис 47	191117484	02330/385 выд. 30.07.2009 № 82, вн. изм. от 06.07.2011 № 117	30.07.2014	За исключением газет
Внесено изменение в лицензию на полиграфическую деятельность, выданную обществу с ограниченной ответственностью «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ АРГО-ГРАФИКС» в связи с изменением юридического адреса					
ООО «Творческая мастерская Арго-Графикс»	220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, к. 221	100375618	02330/110 выд. 30.04.2004 № 93, прод. 03.04.2009 № 38, вн. изм. 06.07.2011 №117	30.04.2014	За исключением газет

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя

Нацыянальнай кніжнай палатай

Беларусі апошнім часам

Выданні змяшанага зместу. Зборнікі

Актуальныя праблемы прававых, эканамічных і гуманітарных наву: материалы [тезисы докладов] научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, Минск, 21 апреля 2011 г. / [редколлегия: С. Ф. Сокол, С. А. Самаль, В. К. Бонько]. — Минск: БИП-С Плюс, 2011. — 311 с. — Часть текста на белорусском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-523-123-4.

Інженерно-педагогічнае образование в XXI веке: материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов БНТУ (67-й студенческой научно-технической конференции БНТУ), 21–22 апреля 2011 г. в 3 ч. / [редколлегия: С. А. Иващенко (гл. редактор) и др.]. — Минск: БНТУ, 2011. — ISBN 978-985-525-624-4.

Ч. 1. — 239 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-525-621-3.

Ч. 2. — 156 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-525-622-0.

Ч. 3. — 277 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-525-623-7.

Навука – образованию, производству, эканоміка: материалы XVI (63) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 16–17 марта 2011 г. — Витебск: ВГУ, 2011. — 515 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-292-6.

Т. 2 / [редколлегия: И. А. Щурок, А. П. Солодов (главные редакторы) и др.]. — 2011. — 394 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-293-3.

«Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси»; международная молодежная научно-практическая конференция (5; 2011; Пинск). Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси», Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 31 марта 2011 г. / [редколлегия: Шебеко К. К. (гл. редактор) и др.]. — Пинск: ПолесГУ, 2011.

Ч. 1. — 270 с. — Часть текста на английском, белорусском, испанском, немецком и французском языках. — 110 экз. — ISBN 978-985-516-146-3.

Ч. 4. — 2011. — 290 с. — Часть текста на английском языке. — 120 экз. — ISBN 978-985-516-149-4 (ошибоч.).

Современные исследования социально-экономических и гуманитарных проблем: сборник научных работ преподавателей и студентов: материалы заочной научно-практической интернет-конференции (Минск, 30 апреля 2010 г.) / [редколлегия: Быкова Т. П. и др.]. — Минск: ЭНВИЛА, 2011. — 435 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 20 экз. — ISBN 978-985-6517-60-3 (ошибоч.).

Выданні для моладзі.
Дзіцячая, юнацкая літаратура

По следам великих исследователей, или Путешествия в пространство и времени / Е. Н. Володько [и др.]. — Минск: Белорусская ассоциация «Конкурс», 2011. — 96 с. — 9300 экз. — ISBN 978-985-6821-84-7 (в пер.).

Святая блаженная Матрона Московская / [пересказала для детей Вечерская Елена Вадимовна; рисунки Т. В. Стаевич]. — 2-е изд. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 16 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-511-382-0.

Селедкова, А. И. Что? Зачем? Почему? Для девочек: все о красоте, стиле и секретах общения: [для младшего и среднего школьного возраста / Селедкова, Анна Ивановна]. — Минск: Харвест, 2011. — 255 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-16-8796-7 (в пер.).

Вита. Классика и модерн в биологии: [сборник статей; для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений / составитель И. И. Смолич]. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — 79 с. — 4200 экз. — ISBN 978-985-465-837-7.

ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ
Філасофія

Акулов, В. Л. Основы философии: сокращенный курс лекций: [для студентов] / В. Л. Акулов. — 2-е изд. — Минск: МГЛУ, 2011. — 223 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-460-418-3.

Знание – символ беспредельности / составление: Мария Скачкова, Елена Тарасенко. — Минск: Звезды Гор, 2011. — 683 с. — 700 экз. — ISBN 978-985-6780-68-7 (в пер.).

Скрижали мысли: сборник трудов / Международная организация «Звезды Гор», Институт мысли им. Юрия Рериха; под общей редакцией М. Д. Скачковой. — Минск: Звезды Гор, 2011. — ISSN 2220-8518.

Вып. № 1: Гималаи, Карпаты, Алтай. — 2011. — 261 с. — 500 экз. — В переплете.

Псіхалогія

Амельков, А. А. Основы психологии развития: [учебно-методическое пособие: для студентов] / А. А. Амельков; БИП – Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2011. — 75 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-523-114-2.

Братья и сестры детей с особенностями развития: что чувствуют они? / ОБО «Белорусский детский хоспис». — 2011. — 20 с. — 500 экз.

Дифференциальная психология: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Министрство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной психологии; [составители: Н. И. Циркунова, В. А. Каратерзи]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 109 с. — 270 экз. — ISBN 978-985-517-253-7.

Киселева, Н. В. Стресс и его преодоление подростками / Н. В. Киселева; под научной редакцией Л. В. Маришук. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 213 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6981-45-9.

Кухарчук, А. М. Управление – менеджмент. Лидерство и руководство: теоретические основы, тесты / А. М. Кухарчук, С. С. Майхуб. — Минск: Экоперспектива, 2011. — 303 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-469-231-9.

Максвелл, Д. Мотивация решает все: [как настроить себя и окружающих на успех] / Джон Максвелл; [перевел с английского О. Г. Белошеев]. — Минск: Попурри, 2011. — 156 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1339-6 (в пер.).

Малейчук, Г. И. Медицинская психология: учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 04 Психология / Г. И. Малейчук, В. В. Тарасов; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — 2-е изд., стереотипное. — Брест: БрГУ, 2011. — 292 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-693-8.

Погодин, И. А. Диалоговая модель гештальт-терапии: сборник статей: в 5 т. / И. А. Погодин; [под редакцией Н. И. Олифинович]; Институт Гештальт. — Минск: Бизнесофсет, 2009. — Резюме и часть текста параллельно на русском и английском языках. — ISBN 978-985-6649-92-2.

Т. 5, кн. 1: Психотерапия переживания. — 2011. — 116 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6939-23-8.

Т. 5, кн. 2: Риска быть живым. — 2011. — 99 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6939-24-5.

Сиблинги: информация для детей и подростков, имеющих брата или сестру с инвалидностью / ОБО «Белорусский детский хоспис». — 2011. — 8 с. — 250 экз.

Соловьева, А. В. Общая психодиагностика: пособие для студентов медико-психологического факультета: (с приложением на компакт-диске) / А. В. Соловьева; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра психологии и педагогики. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 354 с. + 1 электронно-оптический диск (CD-R). — 140 экз. — ISBN 978-985-496-725-7. — ISBN 978-985-496-724-0. — ISBN 978-985-496-734-9 (CD-R).

Трещев, Д. А. Зависимость от иллюзий, или Иллюзия зависимости: [пособие по исцеляющему сумасшествию] / Д. А. Трещев. — Слоним: Слонимская типография, 2011. — 215 с. — 10-00 экз. — ISBN 978-985-6602-88-0.

Эта книга для тебя: для ребят, которые переживают из-за болезни брата или сестры: [перевод] / ОБО «Белорусский детский хоспис». — 2011. — 12 с. — 250 экз.

РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ

Кейсик, Д. Каждый второй понедельник в «Монте-Карло» / Джон Кейсик в соавторстве с Дэниэлом Пейснером; [перевел с английского С. Э. Борич]. — Минск: Попурри, 2011. — 252 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1355-6.

Хрысціянства

Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славыты асветнік і абаронца праваслаўя: зборнік матэрыялаў міжнароднай навукова-багаслоўскай канферэнцыі, Тураў – Брэст, 11–12 мая 2008 г. / [рэдкалегія: М. Э. Часноўскі і інш.]. — Брэст: БрДУ, 2011. — 208 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 75 экз. — ISBN 978-985-473-689-1.

Лыч, Л. М. Уніяцкая царква Беларусі: этнакультурны аспект / Леанід Лыч. — 2-е выд. — Минск: Кнігазбор, 2011. — 127 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6976-81-3.

Праваслаўе / Брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў у г. Мінску (Беларусь), Orthdruk, Беласток (Польшча); галоўны рэдактар: протаіерэй Георгій Латушка. — Минск: Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, 2010. — 16 с. — 2010. — 191 с. — 500 экз.

Рахунак сумлення: перад споведдзю / [скаладальнік кс. магістр Дзмітрый Пухальскі]. — Минск: Про Хрысто, 2011. — 18 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6825-54-8.

Акафіст святой мученице Татиане. — Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2011. — 46 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-6886-56-3.

Акафіст святому архангелу Михаилу. — Минск: Свято-Елисаветинский женский

монастырь в г. Минске, 2011. — 55 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-6886-55-6.

Башкиров, В. Г. О венчании / протоиерей Владимир Башкиров. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 30 с. — 10-00 экз. — ISBN 978-985-511-366-0.

Башкиров, В. Г. О зависти, ее действии в детях и способах борьбы с ней / протоиерей Владимир Башкиров. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 30 с. — 10-00 экз. — ISBN 978-985-511-352-3.

Башкиров, В. Г. О привычке курения / протоиерей Владимир Башкиров. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 14 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-351-6.

Башкиров, В. Г. О смешанных браках / протоиерей Владимир Башкиров. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 22 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-356-1.

Башкиров, В. Г. Об отношениях молодых людей до брака / протоиерей Владимир Башкиров. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 30 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-355-4.

Башкиров, В. Г. Страсть гнева, ее действие в детях и способы борьбы с ней / протоиерей Владимир Башкиров. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 30 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-354-7.

Башкиров, В. Г. Страсть гордости, ее действие в детях и приемы борьбы с ней / протоиерей Владимир Башкиров. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 18 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-353-0.

Башкиров, В. Г. Христианский брак и семья / протоиерей Владимир Башкиров. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 18 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-357-8.

Горбацкий, А. А. Православные монастыри Беларуси: история и современность. Чонский монастырь: монография / А. А. Горбацкий; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 100 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-700-3.

Димитрий (Дроздов Д.) Витебская епархия: история и современность / архиепископ Димитрий (Дроздов). — Минск: Медисонт, 2011. — 230 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-69-82-17-3.

Древний патерик. — 2-е изд. — Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. — 799 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-511-326-4 (в пер.).

Духовная брань: о кознях врага спасения и как противостоять им. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 862 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-511-362-2 (в пер.).

Жития и подвиги святых Киево-Печерской лавры: с приложением избранных акафистов. — Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2011. — 495 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-6886-48-8 (в пер.).

Завальнюк, В. Не единым хлебом / кендзамагистр Владислав Завальнюк. — Изд. 3-е. — Минск: Римско-Католический приход св. Симона и св. Елены, 2011. — 523 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6652-33-5.

Канон святому мученику Уару. — Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2011. — 38 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-6886-57-0.

Коккошка, А. Нравственные основы супружеской жизни: [перевод с польского] / о. Адам Коккошка. — Гродно: Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2011. — 269 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6724-85-8.

Николай (Велимирович Н. Д.) Духовные поучения и советы святителя Николая Сербского / перевод с сербского Александра Логинова. — Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2011. — 127 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6876-99-1.

Николай (Велимирович Н. Д.) Чудеса Божии / святитель Николай Сербский (Велимирович); перевод [с сербского] И. А. Чероты. — Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2011. — 206 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6876-98-4.

Православная исповедь: в помощь приступающим к таинству покаяния и причащения. — 2-е изд. — Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. — 95 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-360-8.

Православный молитвослов. — Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. — 568 с. — 14000 экз. — ISBN 978-985-511-316-5 (в пер.).

Православный молитвослов: молитвы утренние и вечерние, полное правило ко причастию, благодарственные молитвы по святому причащению. — 2-е изд. — Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. — 94 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-511-361-5.

Учитель Библии: методическое пособие для учителей / Благотворительная религиозная миссия «Служение поколениям» Союза ЕХБ в РБ; [редколлегия: Валентин Здане-

вич, Валентина Бутько, Елена Латышевич]. — Минск, 2011. — Вып. 1. — 2011. — 22 с. — 280 экз.

Храм-победитель: [Свято-Николаевский гарнизонный собор в крепости-герое г. Брест, 1851–2011]. — 2011. — 14 с. — 1000 экз.

ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. ЭКАНОМІКА. ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. АДУКАЦЫЯ

Тэорыя, метадалогія і метады грамадскіх навук у цэлым

Народы, культуры и социальные процессы на пограничье: материалы международной научно-практической конференции (Гродно, 22–23 февраля 2010 г.) / [редколлегия: Е. М. Бабосов (отв. ред.) и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 417 с. — Часть текста на английском, белорусском и польском языках. — 120 экз. — ISBN 978-985-515-389-5.

Сацыялогія

Международный год молодежи, 12 августа 2010 года – 11 августа 2011 года: диалог и взаимопонимание / Организация Объединенных Наций. — Минск, 2011. — 17 с. — 300 экз.

Шейнов, В. П. Манипулирование сознанием: тайное управление людьми / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2011. — 766 с. — 1500 экз. — В переплете. — ISBN 978-985-16-6954-3 (ошибоч.).

Шейнов, В. П. Манипулирование сознанием: тайное управление людьми / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2011. — 766 с. — 2000 экз. — В переплете. — ISBN 978-985-16-6930-7 (ошибоч.).

Палітыка.Формы палітычнай арганізацыі

Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння І. А. Юхо, Мінск, 18–19 сакавіка 2011 г. / [рэдкалегія: С. А. Балашанка (адк. рэд.) і інш.]. — Минск: БДУ, 2011. — 198 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-486-8.

Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Д. В. Мазарчук, Н. А. Глыбовская. — 3-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 143 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-198-6.

Учебно-методический комплекс: [для студентов юридических специальностей]: в 3 ч. / Международный институт трудовых и социальных отношений. — Минск: МИТСО, 2009. — ISBN 978-985-497-109-4.

Ч. 2: Общая теория государства и права: планы семинарских занятий, тесты, глоссарий / [составители: Калинина Эльза Алексеевна, Козик Андрей Леонидович]. — 2011. — 79 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-497-111-7.

Учебно-методический комплекс: [для студентов юридических специальностей]: в 3 ч. / Международный институт трудовых и социальных отношений. — Минск: МИТСО, 2009. — ISBN 978-985-497-109-4.

Ч. 2: Общая теория государства и права: планы семинарских занятий, тесты, глоссарий / [составители: Калинина Эльза Алексеевна, Козик Андрей Леонидович]. — 2011. — 79 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-497-111-7.

Міжнародныя адносіны

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный комитет Союзного государства; [под общей редакцией П. П. Бородин]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 72 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-65-5.

Социально-экономическое положение домашних хозяйств Республики Беларусь = Socio-economic conditions of households in the Republic of Belarus: статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск, 2011. — 93 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 95 экз. — ISBN 978-985-6858-84-3.

Экономическая теория: курс интенсивной подготовки: [для студентов вузов / И. В. Новикова и др.]; под редакцией И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. — 4-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 399 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-190-0.

**Праца.
Навука аб працы**

Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников. Устав Белорусского профессионального союза банковских и финансовых работников: утвержден учредительной конференцией 27 декабря 1994 г.; утвержден Устав в новой редакции IV съездом 20 мая 2010 г. — Минск: 2010. — 15 с. — 300 экз.

Инженерные решения по охране труда: учебно-методическое пособие к проведению практических занятий и выполнению раздела дипломного проекта «Охрана труда» для студентов строительных, технических и экономических специальностей / [Чернюк В. П. и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра технологии строительного производства. — 2-е изд., исправленное, переработанное и дополненное. — Брест: БрГТУ, 2011. — 119 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-493-192-0.

Отраслевое (тарифное) соглашение между Ассоциацией белорусских банков, Республиканским объединением нанимателей, Профессиональным союзом работников банковских и финансовых учреждений на 2010–2012 гг. / Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников. — Минск, 2010. — 15 с. — 40 экз.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. № 270 «Об утверждении Государственной программы содействия занятости населения Республики Беларусь на 2011 год». — Минск, 2011. — 148 с. — 500 экз.

Соглашение между комитетом по образованию Мингорисполкома и Минской городской организацией Белорусского профессионального союза работников образования и науки на 2011–2013 годы. — Минск, 2011. — 96 с. — 860 экз.

**Рэгіянальная эканоміка.
Зямельнае пытанне**

Долгих, А. Н. Оценка объектов недвижимости: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью»: в 2 ч. / А. Н. Долгих; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — ISBN 978-985-531-179-0.

Материалы итоговой коллегии: 18 февраля 2011 г. [Об итогах работы организаций отрасли] / Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. — Минск: Институт «Белжилпроект», 2011. — 50 с. — 60 экз.

Свободная экономическая зона «Брест» — территория новых возможностей / [Администрация СЭЗ «Брест»]. — 2011. — 16 с. — 250 экз.

Free economic zone «Brest» — territory of new opportunities. — 2011. — 16 с. — На английской мове. — 250 экз.

Свободная эканамічная зона «Брэст» — тэрыторыя новых магчымасцей

Формы арганізацый і супраакуміцы

Киреенко, Н. В. Бизнес-администрирование малых и средних предприятий: пособие для студентов первой ступени высшего образования по специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» / Н. В. Киреенко, Т. И. Кисляя. — Минск: Современная школа: Мисанта, 2011. — 166 с. — 1050 экз. — ISBN 978-985-539-172-3 (Современная школа). — ISBN 978-985-6719-89-2 (ошибоч.).

Поболь, А. И. Научно-техническое спин-офф предпринимательство в национальной инновационной системе: закономерности функционирования и развития / А. И. Поболь; под научной редакцией А. А. Слонимского. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 335 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6981-23-7 (ошибоч.).

Предприятия-экспортеры Гомельской области Республики Беларусь = Ente-prises-exporters of the Gomel region of the Republic of Belarus: бизнес-каталог / Белорусская торговая-промышленная палата, Гомельское отделение; [составитель: Дроздов А. В., Ковалева М. О.; перевод на английский язык: Старченкова И. Я.]. — Гомель: Гомельское отделение БелТПП, 2011. — 126 с. — Обложка и часть текста параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз.

Doing business in the Republic of Belarus / Ernst & Young, National Agency for Investment and Privatization. — Minsk, 2010. — 60 с. — На английской мове. — 500 экз.

Займаючыся бізнесам у Рэспубліцы Беларусь



Чытальная зала Пацеркі слоў

На жаль, кніжкі ў ярка-зялёнай вокладцы з белымі галубамі і такой кранальнай назвай “Шчасце” Ніна Маеўская не дачакалася. Аўтаркі не стала, калі выдавецтва “Чатыры чвэрці” рыхтавала макет. Нам засталіся аповесці і апавяданні пісьменніцы, у якіх чытач без цяжкасцей пазнае адлюстраванне мінулых гадоў: “Саша”, “Апошнія слова пра Мар’ю”, “Непрыветны горад Н.”, “Спякотная восень” і іншыя. У прадмове яна паспела расказаць пра сябе і пакінуць парадку, як трэба чытаць — нібы пацерачкі, нанізваць слоўка за слоўкам.

Кніга Ніны Маеўскай выйшла ў серыі “Бібліятэка Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі”, самага вялікага структурнага падраздзялення творчай рэспубліканскай арганізацыі. Выпуск гэтай серыі падтрыманы Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам, кіраўніцтвам упраўлення культуры Мінгарвыканкама. У прадмове да выдання сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі, старшыня Мінскага гарадскога аддзялення СПБ Міхась Пазнякоў адзначае: “Серыя павінна засведчыць, што ў сучаснай беларускай літаратуры ёсць творы, якія можна назваць значным укладам у айчыннае прыгожае пісьменства”.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

**Фінансы.
Банкаўская справа**

Богданкевич, О. А. Организация деятельности коммерческих банков: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / О. А. Богданкевич. — 3-е изд., переработанное. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 127 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-536-193-1.

Громов, В. И. Информационные технологии в банке: курс лекций для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления 1-25 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках» / В. И. Громов; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель: БТЭУПК, 2011. — 163 с. — 140 экз. — ISBN 978-985-461-830-2.

Курчак, М. Н. Налоги и налогообложение: пособие по одноименному курсу для студентов специальности 1-25 01 04 – Финансы и кредит / М. Н. Курчак, Л. В. Рожановская; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2011. — 151 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-515-391-8.

Налог на прибыль 2011: льготы, исчисления, уплата / [составитель Т. А. Фалалева]. — Минск: Информационно-правовое агентство «Регистр», 2011. — 61 с. — 450 экз. — ISBN 978-985-6937-20-3.

Эканамічнае становішча і палітыка

Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения: материалы международной научно-практической конференции, Минск, 20 апреля 2011 г. / [редколлегия: М. Е. Кобринский (главный редактор) и др.]. — Минск: БГУФК, 2011. — 169 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6953-73-9.

Орешникова, О. В. Земельные ресурсы организаций АПК и повышение эффективности их использования: учебно-методическое пособие: [для студентов] / О. В. Орешникова, Н. Л. Кулакова, Е. С. Лозицкая; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — 51 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-516-130-2.

**Эканамічнае становішча
Рэспублікі Беларусь**

Дипломат = Diplomat: международный альманах: [международные новости, деловое сотрудничество, видные люди, инвестиционные предложения, наши соседи, туризм и отдых, экология / Частное рекламное-издательское унитарное предприятие «Интеллект-Медиа»]; под редакцией А. И. Резановича. — Минск: Белстан, 2011. — Вып. 1. — 2011. — 55 с. — 35 экз.

Национальная экономика Беларуси: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов / Н. Л. Ильин и др.]. — 2-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 205 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-197-9.

**Гандаль.
Знешнегандлёвая палітыка**

Тоичицкая, И. Э. Беларусь: влияние торговой политики на человеческое развитие / [Тоичицкая И. Э., Крук Д. Э.]; Программы развития ООН. — Минск, 2011. — 113 с. — 300 экз. — ISBN 978-92-95092-28-0.

Tochitskaya, I. E. Belarus: the human development implications of trade policy / I. E. Tochitskaya, D. E. Kruk; United Nations Development Programme. — Minsk, 2011. — 96 с. — На английской мове. — 300 экз. — ISBN 978-92-95092-27-3.

Беларусь: уплыў гандлёвай палітыкі на чалавечае развіццё

Права. Юрыдычныя навукі

Современные проблемы правоведения: сборник научных трудов / Белорусский государственный экономический университет. [Факультет права; редколлегия: Г. Б. Шишко (главный редактор) и др.]. — Минск: Интегралполиграф, 2011.

Вып. 1. — 2011. — 328 с. — Часть текста на белорусском языке. — 60 экз.

Сокол, С. Ф. Зарождение и становление европейской юриспруденции: Древняя Греция, Рим, Средневековье: монография / С. Ф. Сокол; БИП – Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2011. — 195 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-523-120-3.

**Права ў цэлым.
Метады і дапаможныя
прававыя навукі**

Витушко, В. А. Цивилизационное право: монография / В. А. Витушко; БИП – Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2011. — 223 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-523-116-6.

Особенности проведения комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз по гражданским делам о защите прав и законных интересов детей: методические рекомендации / Государственная служба медицинских судебных экспертиз; [подготовлено Махнач Н. А. и др.]. — Минск: Белстан, 2011. — 65 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6944-28-7.

Міжнароднае права

Участие Республики Беларусь в кодификации и прогрессивном развитии международного права / [Барковский И. А. и др.]; под редакцией Ю. А. Лепешкова. — Минск: Бизнесофсет, 2011. — 481 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6939-21-4.

**Дзяржаўнае, канстытуцыйнае,
адміністрацыйнае права**

Алейникова, С. М. Религиозно-мировоззренческий выбор: личность, общество, государство / Алейникова Светлана Михайловна. — Минск: РИВШ, 2011. — 154 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-445-6.

Выборы Президента Республики Беларусь в 2010 году / Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. — Минск, 2011. — 107 с. — 2000 экз.

Кондратович, Н. М. Конституционное право зарубежных стран: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Н. М. Кондратович. — 4-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 171 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-195-5.

Конституция Республики Беларусь 19-94 года: (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 39 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-427-670-0.

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы: утверждена Советом Министров Республики Беларусь 18 февраля 2011 г.; одобрена Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 23 февраля 2011 г. — Минск, 2011. — 84 с. — 516 экз.

**Крымінальнае права
і судаводства. Крыміналогія**

Криминалистическая техника в вопросах и ответах: справочник по курсу криминалистики: [для студентов / Частное учреждение образования «Минский институт управления»]; автор-составитель: Костров А. И.]. — Минск: МИУ, 2011. — 302 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-490-714-7.

Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / В. А. Круглов. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 320 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-185-6.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: [16 июля 1999 г. № 295-3: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 331 с. — 20-00 экз. (1-й з-д 1 тысяча). — ISBN 978-985-427-641-0.

**Грамадзянскае права.
Судовы лад**

Актуальные проблемы гражданского и трудового права: сборник научных статей преподавателей, магистрантов, студентов / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный институт трудовых и социальных отношений»; [редколлегия: И. А. Маньковский (гл. ред.), С. С. Вабішчевіч, К. Л. Томашевский]. — Минск: МИТСО, 2011. — 75 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-497-149-0.

Вопросы охраны интеллектуальной собственности и противодействия монополистической деятельности: материалы международных конференций, Минск, май – июнь 2010 г. — Минск: Амалфея, 2011. — 223 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-441-949-7.

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 10 декабря 1998 г.; одобрен Советом Республики 18 декабря 1998 г.]; с изменениями и дополнениями по состоянию на 4 апреля 2011 г. — Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. — 315 с. — 1700 экз. — ISBN 978-985-6928-33-1 (в пер.).

Круглов, В. А. Финансовое право: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / В. А. Круглов, Е. И. Орлова. — 6-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 208 с. — 15-00 экз. — ISBN 978-985-536-187-0.

Паращенко, В. Н. Гражданский процесс: [в 2 ч.] / В. Н. Паращенко, В. В. Паращенко; БИП – Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2011. — 500 экз.

Ч. 1. — 263 с. — ISBN 978-985-523-118-0. **Ч. 2.** — 143 с. — ISBN 978-985-523-119-7.

Проблемы гражданского права и процесса: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы; [редколлегия: Мартыненко И. Э. (отв. ред.) и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 403 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-515-385-7.

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 2010 г.: практическое пособие / Республиканская коллегия адвокатов. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 58 с. — 1145 экз. — ISBN 978-985-476-895-3.

Судебная практика по гражданским делам: вопросы материального и процессуального права: сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, обзоров судебной практики, постановлений, решений и определений судебных инстанций за 2000–2010 гг. / [составитель: Н. А. Бабий]. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. — 974 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-491-068-0 (в пер.).

**Спецыяльныя галіны права.
Працоўнае права**

Сидюк, В. Н. Государственная поддержка молодых специалистов: практическое пособие: [для молодых специалистов, выпускников, получивших профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов и иных практических работников, сталкивающихся с вопросами оформления и применения гарантий, компенсации и льгот, предоставляемых молодым специалистам / В. Н. Сидюк]; Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса. — Минск, 2011. — 47 с. — 250 экз.

Права сацыяльнага забеспячэння

Право социального обеспечения: учебно-методический комплекс по одноименному курсу для студентов специальностей 1-24 01 02 – Правоведение; 1-24 01 03 – Экономическое право: в 2 ч. / [Гушин И. В. и др.]; под общей редакцией И. В. Гушина; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2011. — ISBN 978-985-515-407-6.

Ч. 1: Общая часть. — 2011. — 418 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-515-408-3.

Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне

**Аб’екты і задачы дзяржаўнага адміністрацыйнага кіравання.
Мясцовая, рэгіянальная,
цэнтральная адміністрацыя**

Местное самоуправление: мониторинг отдельных законодательных актов за 2008–2009 годы / ПОО «Фонд им. Льва Сапеги»; [составитель и редактор М. К. Плиско]. — Минск: Донатор, 2011. — 70 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-90244-1-2.

О работе Урицкого сельского Совета депутатов Гомельского района по координации работы органов территориального общественного самоуправления / Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь, Гомельский областной совет депутатов, Гомельский районный совет депутатов. — Гомель, 2011. — 15 с. — 400 экз.

**Ваенная справа.
Ваенныя навукі**

Белов, А. В. Воздушно-десантная подготовка: материальная часть людских десантных парашютов и парашютных страховочных приборов: пособие: [для курсантов и слушателей / Белов Андрей Владимирович, Кулинич Валерий Александрович, Дмитриев Александр Викторович]; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2011. — 94 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6961-84-0.

История военного искусства: наступательные операции решающего периода Великой Отечественной войны: пособие: [для слушателей / В. Е. Сухоруков и др.]; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2011. — 103 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6961-93-3.

**Выхаванне.
Навучына. Адукацыя**

Образование XXI века: материалы XI (56) Региональной научно-практической конференции студентов и магистрантов, [Витебск], 24–25 марта 2011 г. / [редколлегия: А. П. Солодков (главный редактор) и др.]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 485 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-294-0.

Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

Ляшчынская, В. А. Выбранная праца па метадыцы выкладання беларускай мовы / Вольга Ляшчынская; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Францыска Скарыны. — Гомель: ГДУ, 2011. — 170 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-518-0.

Андреасян, И. М. История методики преподавания иностранных языков за рубежом = Foreign-language methodology abroad: a view on history: пособие для студентов 4–5-х курсов по специальности «Современные иностранные языки» / И. М. Андреасян, Ю. В. Маслов; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — 2-е изд., исправленное. — Минск: МГЛУ, 2011. — 176 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-460-424-4.

Бесова, М. А. Каникулы в оздоровительном лагере: пособие для педагогических работников оздоровительных лагерей / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. — Минск: Зорны Верасок, 2011. — 170 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6957-39-3.

Буткевич, В. В. История педагогики: курс лекций: в 2 ч. / В. В. Буткевич, Е. А. Колесниченко; Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Мозырь: МзГПУ, 2010. — Ч. 1: Развитие школы и педагогической мысли с древности по XIX век. — 2010. — 235 с. — 35 экз.

Военно-спортивная игра «Патриот» / Учреждение образования «Национальный детский образовательный-оздоровительный центр «Зубренок»; [под общей редакцией Н. Г. Онуфриевой]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 39 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-896-0.

За честь Отчизны: гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства / Учреждение образования «Национальный детский образовательный-оздоровительный центр «Зубренок»; [составитель С. С. Красовская; под общей редакцией Н. Г. Онуфриевой]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 95 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-897-7.

Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и дизайн в системе художественного образования: материалы VII Международной научно-практической конференции, Витебск, 24 ноября 2010 г. / [редколлегия: Д. С. Сенько и др.]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 229 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — 70 экз. — ISBN 978-985-517-285-8.

Методика преподавания иностранных языков: методические рекомендации: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра английской филологии; [автор-составитель: Л. И. Бобылева]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 46 с. — 110 экз.

Справочник по дидактике в схемах и понятиях / [составитель: Е. Л. Адарченко, Л. Н. Городецкая, Н. А. Хмельницкая]. — 7-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 53 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-407-8.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение "Кніжны свет" — к вашим услугам.

Заполните купон для бесплатного частного объявления о продаже или желаниии покупки книг, печатных периодических изданий.

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его скерокопии.

Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа

Энергосбережение – забота каждого: сценарий театрализованных представлений и агитбригад по энергосбережению / ООО «Фонд поддержки социальных и экономических реформ», Всемирный банк в Республике Беларусь; [составители: Ж. Г. Дворецкая, С. Н. Кузьменко]. — Витебск, 2010. — 58 с. — 1200 экз.

Дашкольнае навучанне

Давидович, А. Л. Развитие речевого творчества старших дошкольников: пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / А. Л. Давидович. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — 100 с. — 3600 экз. — ISBN 978-985-465-852-0.

Красницкая, А. В. Почти космическая история: [развивающие сказки: для чтения взрослыми детям] / Анна Красницкая; [художник Лариса Орлова]. — Минск: Попурри, 2010. — 16 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1083-8.

Красницкая, А. В. Цифры / [Красницкая Анна; художник Вадим Пилиев]. — Минск: Попурри, 2011. — 16 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1338-9.

Пралеска: группа «Фантазеры»: хрестоматия: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования: в 5 ч. / [составители: А. И. Саченко, Л. А. Саченко]. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — ISBN 978-985-465-810-0.

Ч. 4. — 2011. — 195 с. — Часть текста на белорусском языке. — 5000 экз. — ISBN 978-985-465-814-8.

Пропись, сказка и штриховка – это к школе подготовка: [в 2 ч. / И. А. Юматова и др.]. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — ISBN 978-985-520-386-6.

Ч. 2. — 2011. — 35 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-387-3.

Путешествие малышей по стране «Бережливость»: практические материалы: содержание, формы и методы дошкольного образования по экономии и бережливости / Всемирный банк в Республике Беларусь, Фонд поддержки социальных и экономических реформ; [составители: Ж. Г. Дворецкая, И. А. Ситникова; общая редакция: С. И. Тарарышко]. — Витебск, 2010. — 60 с. — 800 экз.

Рисование, аппликация, детский дизайн для почему-то пятого года жизни / [автор-составитель И. В. Омеляшиц]. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 124 с. — 700 экз. — ISBN 978-985-520-334-7.

Тихомиров, Д. И. Букварь / Д. Тихомиров, Е. Тихомирова. — Минск: Лучи Софии, 2011. — 128 с. — 25805 экз. — ISBN 978-985-6869-11-5 (в пер.).

Пачатковая школа. Сярэдняя школа

Асіпчук, Л. І. Мая Радзіма – Беларусь: тэматычная распрацоўка ўрокаў: 4-ты клас / Л. І. Асіпчук. — 2-е выд. — Мазырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 105 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-392-7.

Кудраўцава, С. А. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай: 8-мы клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / С. А. Кудраўцава; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Минск: Асар, 2010. — 99 с. — 22-00 экз. — ISBN 978-985-6711-78-0.

Маўлютава, Н. Р. Праверачныя работы па беларускай мове: 2-гі клас / Н. Р. Маўлютава. — 2-е выд. — Минск: Эксперспектива, 2011. — 27 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-383-5.

Маўлютава, Н. Р. Праверачныя работы па беларускай мове: 3-ці клас / Н. Р. Маўлютава. — 2-е выд. — Минск: Эксперспектива, 2011. — 34 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-381-1.

Маўлютава, Н. Р. Праверачныя работы па беларускай мове: 4-ты клас / Н. Р. Маўлютава. — 2-е выд. — Минск: Эксперспектива, 2011. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-382-8.

В зачатку дзтва: путешествие в детство, азбука прав ребенка, в стране детства все похоже, зарисовки школьных будней / [редактор-составитель Л. И. Жук]. — Минск: Красико-Принт, 2011. — 121 с. — 7300 экз. — ISBN 978-985-405-617-3.

Гирна, В. Н. Общественное в 9 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. Н. Гирна, Е. И. Снопкова, Е. И. Шалашкевич. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 202 с. — 3020 экз. — ISBN 978-985-471-444-8.

Евдошенко, И. А. Математика: 4-й класс: самостоятельные работы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / И. А. Евдошенко. — 4-е изд. — Минск: Жаскон, 2011. — 51 с. — 1308 экз. — ISBN 978-985-6923-49-7.

Евдошенко, И. А. Русский язык: 2-й класс: самостоятельные работы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / И. А. Евдошенко. — 4-е изд. — Минск: Жаскон, 2011. — 75 с. — 708 экз. — ISBN 978-985-6923-54-1.

Жарская, М. И. Человек и мир: 1-й класс: практические и творческие задания: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М. И. Жарская. — 2-е изд. — Минск: Жаскон, 2010. — 44 с. — 2020 экз. — ISBN 978-985-6923-43-5.

История средних веков в 6 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [В. А. Федосик и др.]; под редакцией В. А. Федосика. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 116 с. — 3050 экз. — ISBN 978-985-471-373-1.

Касабуцкий, Н. И. Изобразительное искусство в 5 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Н. И. Касабуцкий, В. Н. Касабуцкий. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 131 с. — 2830 экз. — ISBN 978-985-471-434-9.

Крылова, П. В. Литературное чтение: 2-й класс: тестовые и творческие задания: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / П. В. Крылова. — 4-е изд. — Минск: Жаскон, 2010. — 47 с. — 520 экз. — ISBN 978-985-6923-41-1.

Крылова, П. В. Литературное чтение: 3-й

класс: тестовые и творческие задания: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / П. В. Крылова. — 4-е изд. — Минск: Жаскон, 2010. — 35 с. — 720 экз. — ISBN 978-985-6923-42-8.

Литцейские чтения: материалы VI научно-методической конференции по проблемам развития творческих способностей учащихся / [редакционный совет: П. В. Шиллов и др.]. — Могилев: МГГУ, 2011. — 191 с. — Часть текста на белорусском языке. — 90 экз. — ISBN 978-985-480-640-2.

Лопух, П. С. География Беларуси: 10-й класс: земля белорусская: учебно-методический комплекс / П. С. Лопух; Национальный институт образования. — Минск: Аверсэв, 2011. — 157 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-529-697-4.

Лопух, П. С. Общая география: 11-й класс: география и современность: учебно-методический комплекс / П. С. Лопух, Ю. А. Гледко; Национальный институт образования. — Минск: Аверсэв, 2011. — 187 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-529-698-1.

Математика: 6-й [класс]: самостоятельные и контрольные работы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: [в 2 кн.]: в 4 вариантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2011.

Кн. 1: 1, 2 варианты. — 2011. — 141 с. — 31-00 экз. — ISBN 978-985-529-658-5.

Методика преподавания иностранных языков: краткий курс лекций: в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина; [автор-составитель С. В. Киселева]. — Мозырь: МзГПУ, 2010.

Ч. 1: Обучение аспектам языка и видам речевого деятельности. — 2010. — 218 с. — 30 экз.

Методика преподавания математики: курс лекций: (дополнительные материалы): в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина; [авторы-составители: И. Н. Краевич, Л. А. Иваненко, И. Н. Ковальчук]. — Мозырь: МзГПУ, 2010.

Ч. 1. — 2010. — 160 с. — 66 экз.

Начальный курс географии: 6–7-е классы: путешествия по географической карте: учебно-методический комплекс / [О. В. Кадацкая и др.]; Национальный институт образования. — Минск: Аверсэв, 2011. — 384 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-529-695-0.

Нестандартные уроки / [авторы-составители: А. Р. Борисевич, В. Н. Пунчик, В. А. Макаренко]. — Минск: Красико-Принт, 2011. — 172 с. — 1400 экз. — ISBN 978-985-405-619-7.

Орехова, А. И. Задачи на готовых чертежах. Геометрия: [для учителей]: в 3 ч. / А. И. Орехова. — 4-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — ISBN 978-985-538-264-6.

Ч. 3. — 2011. — 58 с. — 202 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-985-538-330-8.

Осіпчук, Л. І. Тематические разработки уроков по предмету «Человек и мир»: 2-й класс / Л. И. Осипчук; под редакцией Т. А. Ковальчук. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 87 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-390-3.

Сборник контрольных работ по математике за период обучения на I ступени общего среднего образования: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / [Л. А. Довнар и др.]; Национальный институт образования. — Минск: Национальный институт образования: Аверсэв, 2011. — 573 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-465-833-9 (Национальный институт образования). — ISBN 978-985-529-746-9 (Аверсэв).

Формируем сознание личности: основные методы / [авторы-составители: В. Н. Пунчик, А. Р. Борисевич, П. О. Вербицкая]. — Минск: Красико-Принт, 2011. — 125 с. — 14-00 экз. — ISBN 978-985-405-616-6.

Хвалько, В. В. Физика: учебно-методическое пособие / [Хвалько Вадим Владимирович, Ольшевская Ирина Евгеньевна]; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2011. — 43 с. — 100 экз.

Прафесійная адукацыя. Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы

Выбираем профессию – выбираем будущее: сборник информационно-методических и сценарных материалов по итогам республиканского конкурса художественно-публицистических программ «ПРОФ-БУМ» / Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь; [составители: Е. С. Лавринович и др.]. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 95 с. — Часть текста на белорусском языке. — 250 экз. — ISBN 978-985-6981-41-1.

Вышэйшая адукацыя. Акадэмічнае навучанне

Сільчанка, М. У. Юрыдычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы: імёны: біяграфічны даведнік / М. У. Сільчанка; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. — Гродна: ГРДУ, 2011. — 293 с. — Часть текста на русской мове. — 1200 экз. — ISBN 978-985-515-395-6 (в пер.).

Белорусский государственный аграрный технический университет = Bela-rusian State Agrarian Technical University / [фото Е. А. Кружаловой]. — Минск: БГАТУ, 2011. — 35 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 250 экз. — ISBN 978-985-519-375-4.

Высшее образование Республики Беларусь: информационное и нормативно-методическое обеспечение приема в высшие учебные заведения в 2011 году / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»; [составители: С. В. Мирошникова, Т. В. Трич]. — Минск: РИВШ, 2011. — 184 с. — Часть текста на белорусском языке. — 250 экз. — ISBN 978-985-500-449-4.

Использование инновационных педагогических технологий в преподавании физических дисциплин: сборник материалов научно-методического семинара физического факультета, 25 февраля 2011 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [под общей редакцией В. С. Секержичко]. — Брест: БрГУ, 2011. — 21 с. — 60 экз.

История Белорусского национального технического университета, 1920–2010 / [К. И. Баландин и др.; под общей редакцией

Б. М. Хрусталева]. — Изд. 2-е, дополненное и исправленное. — Минск: БНТУ, 2010. — 258 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-525-586-5 (в пер.).

Квалиметрия учебно-воспитательного процесса вуза: теория и практика: учебно-методическое пособие / [Н. И. Мицкевич и др.]; Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы». — Минск: РИВШ, 2011. — 121 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-444-9.

Кошелев, В. С. Кафедра истории Нового и Новейшего времени БГУ / В. С. Кошелев, В. А. Острога. — Минск: БГУ, 2010. — 286 с. — Часть текста на белорусском языке. — 300 экз. — ISBN 978-985-518-445-5 (в пер.).

Лингвистика и методика в высшей школе: сборник научных статей / [редколлегия: В. С. Истомин (отв. ред.) и др.]. — Гродно: Гродненская типография, 2009.

Вып. 3 / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — 2011. — 295 с. — Часть текста на белорусском языке. — 70 экз. — ISBN 978-985-555-4 (ошибоч.).

Они сражались за Родину: преподаватели и сотрудники Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины – участники Великой Отечественной войны / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины; [составители: И. Ф. Эсмантович, Т. И. Езепова, В. В. Орлов]. — Гомель: ГГУ, 2011. — 158 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-439-525-8.

Орлов, А. А. Развитие профессионального мышления будущего учителя в вузе: монография / А. А. Орлов; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГРГУ, 2011. — 230 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-515-392-5.

Педагогические практики в начальной школе: пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности: 1-01 02 01 Начальное образование; 1-01 01 02 Начальное образование. Дополнительная специальность / [Н. В. Жданович и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2011. — 123 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-501-941-2.

Полесский государственный университет = Polesky State University / [текст: К. К. Шебеко и др.; фото: С. М. Плыткевич]. — Минск: Рифтур, 2011. — 39 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 500 экз.

Правила приема в высшие учебные заведения: утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80. — Минск, 2011. — 27 с. — 47 экз.

Путь в науку: очерки ... / ... Общественное объединение «Гомельское отделение Белорусского профсоюзного собрания»; [составитель С. В. Щербаков]. — Гомель, 2004.

Вып. 6: ... о докторов и кандидатах наук Гомельщины / Гомельский филиал Национальной академии наук Беларуси; под редакцией С. В. Щербакова. — БГУТ, 2011. — 332 с. — Часть текста на белорусском языке. — 450 экз. — ISBN 978-985-468-824-4.

Руководство производственными (педагогической, преддипломной) практиками: учебно-методическое пособие для студентов дневной формы получения образования специальности «Начальное образование. Физическая культура» и руководителей практики / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет; [составители: Ю. В. Барташевич и др.]; под общей редакцией И. А. Ножко. — Барановичи: БрГУ, 2011. — 96 с. — 95 экз. — ISBN 978-985-498-418-6.

Справочник для поступающих в Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина в 2011 году / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [авторы-составители: М. Э. Чесновский, А. Н. Сендер, С. А. Марзан]. — Брест: БрГУ, 2011. — 110 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-473-683-9.

Физическая активность и здоровье: методические рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра анатомии и физиологии человека; [авторы-составители: А. Н. Дударев, И. А. Литвинкова]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 61 с. — 100 экз.

Вольны час. Святочныя дні. Каникулы

Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі на пачатку III тысячагоддзя: зборнік навуковых прац / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Факультэт фізічнага выхавання, Кафедра спартыўных дысцыплін, Брэсцкі гарадскі выканаўчы камітэт, Аддзел фізічнай культуры, спорту і турызма, Прадстаўніцтва НАК РБ у Брэсцкай вобласці; [рэдкалегія: Ул. П. Люкевіч (старшыня) і інш.]. — Брест: Альтэрнатыва, 2011. — 146 с. — Часть текста на английской, польской и русской мовах. — 50 экз. — ISBN 978-985-521-234-9.

В гармониях с природой: экотуризм в заказниках Белорусского Полесья («Споровский», «Званець», «Средняя Припять»). — Минск, 2011. — 10 с. — 150 экз.

Отды: справочник / [под редакцией Е. И. Таборовој]. — Минск: Туринфо, 2011. — 142 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-6904-24-3.

Познай Брестчину / [Министерство спорта и туризма и Управление по физической культуре, спорту и туризму Брестского облисполкома]. — Минск: Национальное агентство по туризму, 2011. — 24 с. — 1000 экз.

Познай Брестчину / [Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Управление по физической культуре, спорту и туризму Брестского облисполкома; фото: Плыткевич С. М., Таламай Е.; текст: Т. А. Хвагина]. — Брест: Филиал УП «Национальное агентство по туризму» «Туристско-информационный центр «Брест», 2011. — 24 с. — 2000 экз.

Справочник санаторно-курортного лечения и туристических маршрутов-2011 / ЗАО «Белорусский Спутник». — Минск, 2011. — 77 с. — 2000 экз.

Этнаграфія. Грамадскае жыццё

Котович, О. В. Белорусская свадьба: тайные ключи семейного счастья / Оксана Котович, Янка Крук. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 71 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-471-340-3.

МАТЭМАТЫКА І ПРЫРОДАНАУЧНЫЯ НАВУКІ

Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў

Прыроднае асроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця: зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Палескі аграрна-экалагічны інстытут; [галуўны рэдактар – М. В. Міхальчук]. — Брест: Альтэрнатыва, 2008.

Вып. 3: у 2 т. т. 1 / Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў. — 2010. — 116 с. — Часть текста на английской и русской мовах. — 160 экз.

Вып. 3: у 2 т. т. 2 / Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў. — 2010. — 101 с. — Часть текста на английской и русской мовах. — 160 экз.

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 06 07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве / [Л. В. Мисун и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра «Безопасность жизнедеятельности». — Минск: БГАТУ, 2011. — 114 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-519-352-5.

Пугачевский, А. В. Программа и методика организации и проведения мониторинга охраняемых видов растений в Республике Беларусь: методическое пособие / [Пугачевский Александр Викторович, Вознячук Ирина Петровна, Семеренко Лариса Васильевна]; Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси». — Минск: Право и экономика, 2011. — 47 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-945-8.

Шевченко, Н. О. Человек и мир: учебное пособие для 4-го класса 1-го отделения вспомогательной школы с русским языком обучения: в 2 ч. / Н. О. Шевченко, О. Х. Серединская. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 1345 экз. — ISBN 978-985-471-424-0 (в пер.).

Ч. 1. — 127 с. — ISBN 978-985-471-418-9.

Ч. 2. — 135 с. — ISBN 978-985-471-419-6.

Шумац, В. В. Экономика и управление ресурсосбережением: курс лекций: [для студентов вузов] / В. В. Шумац, Г. В. Колосов. — Минск: Современная школа: Мисанта, 2011. — 166 с. — 10-50 экз. — ISBN 978-985-539-233-1 (Современная школа). — ISBN 978-985-6179-70-0 (ошибоч.).

Матэматыка

Карткі-памяткі: 1–3-я класы: Матэматыка. Русская мова, белорусская мова: для школ с белорусской мовой навучання. — 2-е выд. — Мазырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 18 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-391-0.

Барвенков, С. А. Математика: подготовка к централизованному тестированию «с нуля» / С. А. Барвенков, Т. П. Бахтина. — 2-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 288 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-186-3.

Гуцанович, С. А. Математика: 5-й класс: тропинками математики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / С. А. Гуцанович, Н. В. Костюкович; Национальный институт образования. — Минск: Аверсэв, 2011. — 126 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-645-5.

Карточки-напоминки: 4-й класс: Математика. Русский язык, белорусский язык. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 18 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-520-382-8.

Математика: готовимся к централизованному тестированию: анализ ошибок, комментарии к ответам, методика расчета тестового балла, тренировочные задания / Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» Министерства образования Республики Беларусь. — Минск: РИКЗ, 2011. — 56 с. — 166 экз. — ISBN 978-985-6781-14-1.

Математика: пособие для подготовки к централизованному тестированию / [А. И. Азаров и др.]. — 9-е изд. — Минск: Аверсэв, 2011. — 494 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-756-8.

Сборник решений заданий выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» на уровне общего базового образования: пособие для

Мастак і кніга

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Яе майстэрня — намолены карпатлівай працай храм Мастацтва — месціцца на дзвятым паверсе. На палотнах — краявіды Белавежскай пушчы, з тых мясцін яе бабуля. Нават халодныя, зімовыя, яны супакойваюць душу светлым сумам. Карціны, у кожнай з якіх сканцэнтравана мноства ўспамінаў, лялькі, узоры “прымітыўнага народнага мастацтва”, з любоўю сабраныя падчас вандровак з заўчасна загінуўшым мужам Гары Якубені па Палессі. “Мы захапляліся прымітыўным мастацтвам”. І мноства букетаў някідкіх кветак на рознага памеру палотнах.

А для душы малюю кветкі

Алену Георгіеўну ведаюць у першую чаргу як мастака дзіцячай кнігі. Самыя першыя работы — паэтычныя зборнікі Дануты Бічэль: выдадзены ў пачатку 1961 года “Дзявочае сэрца”, “Дзічка” (1971), “Табрынька і Габрусь” (1985); зборнік прозы “Блакіт і золата дня” (1961) Уладзіміра Караткевіча... (У часопісе “Нёман” друкаваліся яго лісты да мастачкі: “... я видел обложку и шмуцтитулы к “Блакіту...” и прямо восхищён ими: современно, лаконично, чисто — просто здорово. Это первая работа над моей книгой, которая мне понравилась.”) Шмат гадоў усмешлівымі тварыкамі дзяцей і забаўнымі выявамі жывёл любаваліся чытачы дзіцячага часопіса “Вясёлка”.

— Алена Георгіеўна, што паўплывала на ваш выбар прафесіі?

— Нават не ўяўляла, што магу стаць яшчэ кімсьці — толькі мастаком. Схільнасць маляваць у мяне ад таты. А яшчэ ў нашай сям’і вельмі любілі чытаць.

— Прыгадайце, калі ласка, які-небудзь выпадак, звязаны кнігай.

— Самы горкі ўспамін дзіцінства: мы жылі на другім паверсе драўлянага дома, падчас пажару ён абрушыўся. Я хадзіла на папалішча, шукала ў тым месцы, куды маглі ўпасці кнігі, і знайшла аплаўленыя “цагліны” тамоў.

У тых часы кнігі многіх паэтаў было складана купіць. Помню, мама чытала мне вершы Ігара Севяраніна на памяць. І іншых “забароненых”. І запісвала іх для мяне ў сшытак. Шмат гадоў і я вяла такія рукапісны збор паэзіі.

— Хто з мастакоў-сучаснікаў паўплываў на вашу творчасць?

— Таццяна Маўрына і Мікалай Кузьмін. З Таццянай Аляксееўнай пазнаёміліся на яе выстаўцы. Мы з Гары толькі што вярнуліся з вандроўкі ў Паволжы, дзе вельмі шмат малявалі. І на яе карцінах краявіды, якія мы толькі што бачылі, выгледалі зусім па-іншаму: казачна, ярка, гучалі зусім іншай “мовай”. З іх сям’ей

сябравалі шмат гадоў, Мікалай Кузьмін — вядомы кніжны графік, аўтар ілюстрацый да твораў Пушкіна. Яны пражылі па 96 гадоў. Я нават саромелася паказаць ім свае работы — настолькі гэтыя людзі былі тады аўтарытэтныя. Мае сяброўкі паўплывалі — таленавітыя мастачкі

— Горад, якому належыць ваша сэрца?

— Гэта Вільнюс — горад маёй маладосці, куды мы пераехалі з Ружан у 1948 годзе. Я скончыла там школу і ў шаснаццаць гадоў паступіла ў Вільнюскі мастацкі інстытут. (Першай кніжкай, якую аздобіла, стала дыпломная работа — літоў-

Візітка:

Алена Лось нарадзілася 22 студзеня 1933 года ў Вільнюсе. Скончыла Вільнюскі мастацкі інстытут у 1955 годзе. Удзельнік мастацкіх выставак з 1956 года. За кнігу В. Віткі “Ладачкі-ладкі” (1977) узнагароджана дыпламам імя Ф. Скарыны рэспубліканскага конкурсу “Мастацтва кнігі” і дыпламам I ступені на Усеагульнасаюзным конкурсе 1978 года. Дыпламам імя Ф. Скарыны адзначана і кніга А. Лось “Дзесяць дзён у Барку”.



Валярыяна Жолтак і Аляксандра Паслядовіч. Аляксандра асмелілася на персанальную выстаўку вельмі позна. Цяжкахворая, яна ўжо не змагла на ёй прысутнічаць...

ская казка.) І пасля яго заканчэння два гады не магла ўладкавацца на працу, хаця выдатна ведала літоўскую мову, — казалі, паглядзеўшы мае малюнкi, што я не адчуваю літоўскага духу.



— Відаць, вам прадвызначалася шчыраваць у беларускай кніжнай графіцы. А як вы трапілі ў Мінск?

— Да сяброўкі маёй маці прыехала ў госці Алена Аладава. Ubачыла мае работы і запрасіла прыехаць у Мінск. Так я апынулася ў Белдзяржвыдаце.

(На рахунку Алены Лось, якая з 1957 года працавала ў розных выдавецтвах Беларусі, — цэлая бібліятэка самых розных выданняў: зборнікі беларускіх народных казак “Ох і залатая табакерка” (1967), “З рога ўсяго многа” (1968), кніжкі А. Якімовіча “Вераб’ёвы госці” (1960), В. Віткі “Дударык” (1965), З. Бядулі “Скарб” (1966). Прафесіяналізм графіка-ілюстратара пастаянна адзначаўся высокімі ўзнагародамі на рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах на лепшае афармленне кніг. — В. П.)

— Я помню кніжку “Дзесяць дзён у Барку”, дзе вы выступілі не толькі як мастак, але і як аўтар.

— Пяць гадоў запар у канцы 1970-х я кожнае лета ездзіла ў невялічкую вёсачку Млынок, што стаіць на беразе Прыпяці на Гомельшчыне. Мае ўражанні ляглі ў аснову кнігі, толькі Млынок пераўтварыўся ў Барок. Кніга “Дзесяць дзён у Барку” ўбачыла свет у 1984 г. у выдавецтве “Юнацтва”.

— Як прыходзіць да вас натхненне?

— Калі вучылася, педагогі параілі — заўсёды трымайце пры сабе блакнот і аловак. Працаваць трэба пастаянна, а не бавіць час у чаканні натхнення. На канцэрце, у парку, у вандроўках. Гэтага правіла і прытрымлівалася ўсё жыццё.

— Над чым ахвотней працуеце сёння?

— Вельмі люблю маляваць кветкі. Не аранжарэйныя, а простыя палявыя, падараныя мне сябрамі. Гэта — для душы.

На здымках: ілюстрацыі Алены Лось ды Гары Якубені да кнігі Пімена Панчанкі “Чатыры кантыненты” і Алены Лось да кнігі вершаў Максіма Танка “Глыток вады”.

Пад вокладкай

Юзефа ВОЎК



Жвалеўскі, А. В. Гімназія №13 / Андрэй Жвалеўскі, Евгений Пастэрнак. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 312 с.

Пра старажытных славян сёння вядома вельмі мала, пра багоў, якім яны пакланяліся да прыняцця хрысціянства, — яшчэ менш. Пярун, Вялес, Дажбог, Лёля згадваюцца ў “Аповесці мінулых гадоў”, “Слове пра паход

Ігара” і іншых помніках літаратуры, але падрабязных звестак пра іх не захавалася. А калі штосьці невядома, трэба... фантазіраваць. Як гэта і робяць у сваім рамане-казцы Андрэй Жвалеўскі і Яўгенія Пастэрнак. Героі гэтай казкі — незвычайныя істоты: Кашчэй, кот, які размаўляе (заўважлі аліюзію на раман “Майстар і Маргарыта” М. Булгакава?), русалка — дзейнічаюць у рэальным свеце.



Беларуская літаратурная спадчына: анталогія. У 2 кн. Кн. 1 / уклад. С. А. Курбанава і інш. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — 1029 с.

Пры выбары тэкстаў для гэтай анталогіі ўкладальнікі кіраваліся вучэбнай праграмай па беларускай літаратуры для 5 — 11 класаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання.

Таму выданне — найбольш поўны збор літаратурных твораў, што вывучаюць школьнікі, і яно дазваляе атрымаць агульнае ўяўленне пра багацце беларускай літаратуры XI — пачатку XXI ст. У першай кнізе анталогіі літаратурныя творы падаюцца ў храналагічным парадку, яны дапаўняюцца звесткамі пра аўтараў, тлумачэннямі, гістарычнымі даведкамі, ілюстрацыямі.



Астрэйка, А. Прыгоды Дзёда Міхеда / Анатоль Астрэйка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 183 с.

Хто лепш раскажа пра Беларусь-партызанку, як не баец партызанскай брыгады, адказны сакратар газеты-плаката “Раздавім фашысцкую гадзіну” Анатоль Астрэйка. У вобразе галоўнага героя паэмы “Прыгоды дзёда Міхеда” (1956) уасоблены

лепшыя рысы беларускага народа: зычлівасць, кемлівасць, трывушчасць, добрае пачуццё гумару. Менавіта такі характар дазваляе адважнаму і хітраму дзёду заставацца пераможцам у самых безвыходных становішчах. Гэтая паэма прынесла Анатолію Астрэйку папулярнасць, нават падчас выштурганняў аўтара ў клубы і на вечарынах, гледачы яго не адпускалі са сцэны і прасілі пачытаць раздзелы з кнігі пра прыгоды незвычайнага дзёда.



Блок, Л. Вор во ржи / Лоуренс Блок; пер. с англ. С. Бавина. — Москва: Иностранка, 2010. — 432 с.

Назва рамана перагукаецца з самым вядомым творам Джэрома Сэлінджэра “Над прорываю ў жыццё”. Уласна, яму і прысвечаны дэтэктыў Лоўрэнса Блока, напісаны яшчэ пры жыцці геніяльнага празаіка. Герой Блока — злодзей-інтэлектуал, аматар літаратуры і мастацтва.

Днём ён прадае кнігі ў букністэчнай краме, а ноччу ператвараецца ў злодзея-віртуоза. І вось аднойчы, трапіўшы ў гатэльны нумар за лістамі “вялікага затворніка” (здагадаліся, каго?), ён знаходзіць забытую жанчыну...

Водукі дасылайце на электронны адрас аўтара рубрыкі: hmagina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўленыя магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.



Сяргей
Белаяр

Маўчанне нябёсаў

Фантастычнае апавяданне

Пісьменнік Сяргей Белаяр, які жыве і працуе ў Брэсце, прапануе чытачам “ЛіМа” новае фантастычнае апавяданне “Маўчанне нябёсаў”. У ім жыхары Зямлі наладжваюць кантакт з братамі па розуме, што адгукнуліся на ўмоўны сігнал дзесьці ў бяздонных глыбінях Галактыкі...

Навукова-даследчая лабораторыя НАСА. ЗША.

14.09.2010 г.

Палкоўнік Юрген Дзітль, куратар праекта пошуку пазаземнага розуму, спыніўся каля дзвярэй лабараторыі назірання за касмічнай прасторай. Выцягнуў насоўку. У каторы раз за апошняю гадзіну выцер твар. Абцягнуў мундзір, шкадуючы, што нельга аслабіць вузел гальштук. Лета выдалася гарачым. Наступствы глабальнага пацяплення...

Дзітль загнуў скамечаную насоўку ў кішэню і звыклым рухам прыклаў пропуск да сістэмы сканіравання. Дазволіў штучнаму інтэлекту звернуць сятчатку вока. Затым штурхнуў масіўныя металічныя дзверы.

— Добры дзень, спадар палкоўнік! — дзяжурны назіральнік Гары Сілверсберг падняўся са свайго месца. Выцягнуўся. Услед за ім ускочылі і астатнія навукоўцы.

Юрген кіўнуў. Падышоў да пульта. Спыніўся, уважліва пазіраючы на маніторы. Па вялікім экране цягнуліся бясконачныя слупкі дадзеных. Дыяграмы, графікі, схемы, табліцы... Каласальны масіў вынікаў маніторынгу касмічнай прасторы для недасведчанага падаўся б сапраўднай бягучай ідэяй, аднак персанал лабараторыі па-майстэрску арыентаваўся ў плыні інфармацыі, заўважаючы любыя звесткі, якія датычылі магчымасці існавання іншапланетных цывілізацый. Вялікія антэны, усталяваныя над шматметровым пластам зямлі і бетону, што прыкрывалі даследчы цэнтр, дазвалялі зазірнуць углыб бязмернага космасу, дацягнуцца да самых аддаленых яго кропак. Магутная апаратура пастаянна прасейвала радыёдыяпазон, уважліва сачыла за станам зорак, адзначала любыя прыкметы электрамагнітных сігналаў штучнага паходжання.

Для свайго часу лабараторыя была перадавай. Укладзеныя ў яе мільярды гаварылі лепш за ўсялякія словы. На жаль, даследчы цэнтр так і не змог атрымаць станоўчага выніку. Космас маўчаў, і яго маўчанне з’яўлялася строга вызначаным навуковым фактам, які варта было прыняць з усёй сур’ёзнасцю. І не толькі прыняць, але і зрабіць незабывальна, няхай і горкія, высновы. Шматгадовыя мэтанакіраваныя пошукі прамых сігналаў пазаземных цывілізацый або любых слядоў іх жыццядзейнасці ні да чаго не прывялі. А калі дадаць да гэтага сумнага факта ўвесь комплекс іншых астранамічных назіранняў, амагарскіх і прафесійных, то атрымаецца вялікі аб’ём інфармацыі, які не дае ніводнай зачэпкі (няхай нават зманлівай) на карысць існавання магутных тэхнічных цывілізацый за межамі Сонечнай сістэмы.

— Можаче чым-небудзь парадаваць мяне, Сілверсберг? — стомлена спытаў Юрген, добра ўсведамляючы, якім будзе адказ падначаленага. Але ў душы Дзітля да апошняга моманту жыла надзея на цуд.

— Не, спадар палкоўнік, — пахітаў галавой дзяжурны назіральнік. — Нічога...

Дзітль цяжка ўздыхнуў, адчуваючы, як на яго плечы кладзецца шматтонная пліта расчаравання і прыгнечанасці. Мабыць, давядзецца ўсё ж прызнаць, што справа, якой ён аддаў большую частку свайго жыцця, аказалася марнай, а ў космасе няма іншых разумных форм жыцця. Усведамляць паразу было вельмі цяжка і крыўдна... А калісьці Юрген верыў у адзінства законаў развіцця матэрыі, тыповасць працэсу стварэння

Сонечнай сістэмы, адсутнасць істотных падстаў для вылучэння Сонца сярод мноства падобных да яго зорак Галактыкі. Адчайна спадзяваўся, што браты па розуме ўсё ж знойдуцца. Смешна ўспомніць, з якім хваляваннем навукоўцы і рамантыкі чакалі сустрэчы з мяркуемымі насельнікамі Універсума, не хацелі нават уявіць сабе, што мірыяды цудоўных светаў космасу могуць аказацца пустымі і мёртвымі. Як свята верылі ў тое, што жыццё пакуль яшчэ звернута да насельнікаў Зямлі толькі адным сваім абліччам — тым, што вызначаецца спосабам існавання бялковых цел.

“А як багата фантазіравала наша фантазія, узброеная ведамі пра асноўныя законы развіцця прыроды, — з усмешкай падумаў Дзітль. — Якія смелыя мы стваралі гіпотэзы і тэорыі пра пазаземныя формы жыцця, пра інтэлект прадстаўнікоў зорных цывілізацый, любымі спосабамі намагаючыся прыўзняць заслону, якая хавала цуды і таямніцы бязмежнага Космасу. Самыя адчайныя галовы спрабавалі нават змадэляваць магчымыя кантакты з іншапланецянамі... Ніводная з фантазій так і не ажыццявілася. Людзі аказаліся адзінымі разумнымі істотамі ва ўсёй Галактыцы. Астравіталогія, якая падавала вялікія надзеі, так і засталася прыхамаццю дзівакоў, тэарэтычным пошукам зорных экасфер. А так хацелася верыць у тое, што далёкія зоркі населеныя жывымі істотамі, няхай нават і іншых, невядомых дагэтуль форм...”

— Нягледзячы на ўсе нашы намаганні, — працягваў Сілверсберг, — нам так і не ўдалося непасрэдна выявіць населеныя планеты нават у бліжэйшых да нас зорных экасферах, куды могуць дасягнуць існуючыя тэлескопы. За ўсю гісторыю назіранняў атрыманы толькі ўскосныя ўказанні на іх наяўнасць. І гэта без уліку таго, што ў бязмежным Сусвеце — мільярды зорак, многія з якіх акружаюць планеты, дзе можна сустрэць атмасферу і ваду. Там сінтэзуюцца арганічныя злучэнні, якія даюць пачатак сістэмам, што пастаянна самаўзнаўляюцца. А гэта можа азначаць эвалюцыю жыццёвых форм. Тэарэтычна мы можам сцвярджаць, што космас населены мноствам рас. Вось толькі на практыцы даказаць гэтага мы не ў стане. Бліскучае пацвярджэнне парадокса Фермі. Да ўсіх іншых непрыемнасцей дадаецца і тое, што ўсе выкарыстаныя намі частоты — радыёлінія вадароду, лінія вадзяной пары, гармонікі, камбінацыі з асноўных частот з матэматычнымі канстантамі — таксама не паказалі ніводнай прыкметы населенасці Сусвету. Радыёдыяпазон аказаўся занадта шырокі, а нашы магчымасці абмежаваныя. Наяўнымі сродкамі сканіраваць усё зоркі ў ім проста немагчыма.

— А шматлюстэркавыя тэлескопы на Месяцы? Што кажуць яны?

— Пуста, як і касмічныя радыётэлескопы, — адказаў назіральнік, бездапаможна развёўшы рукі. — У нас слабыя прыёмныя антэны. Яны не дазваляюць нам падслухаваць “унутраныя размовы” чужых планет. Нашых магчымасцей хопіць толькі на тое, каб злавіць магутныя сігналы, якія спецыяльна прызначаны для іншых. Не мне казаць вам, спадар Дзітль, што верагоднасць гэтага занадта малая, каб прымаць яе да ўвагі. Праграма пошуку братаў па розуме залішне недасканалая, а нашы назіранні за Універсумам кароткачасовыя. Нават многім блізкім зоркам мы надалі не больш як пятнаццаць хвілін увагі! Наўрад ці мяркуемыя высока-

развітыя цывілізацыі, якія тысячы гадоў жывуць паблізу адной з такіх зорак, менавіта ў гэтую чвэрць гадзіны адправяць у наш бок магутныя радыёпазыўныя... Сумняваюся, што яны пойдуць на тое, каб трапіць вялізную колькасць энергіі толькі для таго, каб не засмучаць радыёмаўчаннем сваіх менш развітых і нецярыплівых суседзяў накіталт нас з вамі. Мы банальна не ведаем, на якой частаце чакаць адказу, з якога напрамку і ў які час... Тыцкаемса носам у пустэчу, спадзеючыся на ўдачу.

Адзінае, што мы маем, — нашы абстрактныя высновы. Мы шукаем сваіх разумных “братоў” па прыналежнасці месцаў іх пражывання да Галоўнай паслядоўнасці, пастаянным свячэнні цэнтральных зорак, узросце планет у інтэрвале ад чатырох да сямі мільярдаў гадоў, па адзіночных зорках, блізкіх да Сонца спектральных класаў, недалёка ад плоскасці экліптыкі, кірункаў на выдатныя астранамічныя аб’екты, на цэнтр або антыцэнтр Галактыкі... Кола пошуку шырокае, але паўсюль пуста. Мне здаецца, спадар палкоўнік, мы зайшлі ў тупік.

— Згодны, — кіўнуў Юрген. — Як бы балюча ні было гэта прызнаваць. Калі б у Сусвеце існавалі разумныя формы жыцця, мы даўно б іх сустрэлі. Дзе ж усё? Чаму маўчаць?.. Ніколі б не падумаў, што скажу такое, аднак факт застаецца фактам: усё нашы пошукі і высілкі бесперспектыўныя. Горш за тое — гэта добра разумеюць і ўлады. Прэзідэнт і Кангрэс вельмі незадаволены разбазарваннем грошай падаткаплацельшчыкаў. ААН наогул лічыць праграму пошуку пазаземнага розуму небяспечнай... Я не магу ісці супраць кіраўніцтва. Давядзецца закрыць лабараторыю і згарнуць усё работы па праекце SETI. Нам перакрылі фінансаванне. Бюракраты!..

Павісла паўза.

Палкоўнік быў чалавекам ваенным — прызвычаіўся падпарадкоўвацца загадам. Але закрыццё праекта прыняў з цяжкасцю. Фактычна гэта азначала крах усяго яго жыцця, памкненняў і мараў. Міжволі прыйшла крамольная думка Джардана Бруна пра тое, што людзі не адзіныя жыхары ў Сусвеце. Калісьці цяга да зорак прывяла даследчыка на вогнішча інквізіцыі. Аднак мара знайсці братаў па розуме не толькі не згарэла разам з цэлым вялікім астраномам, але і запаліла сэрцы многіх пакаленняў даследчыкаў. І няхай людзі так і не знайшлі ніводнага пацвярджэння, што пазаземны розум сапраўды існуе, Юрген не збіраўся здавацца і засмучацца. Акрамя афіцыйных спосабаў дабрацца да таямніц Сусвету, існавалі яшчэ і прыватныя...

Дзітль пакутліва ўсміхнуўся. Жалезны характар не дазваляў яму капітуляваць перад абставінамі.

Палкоўнік памасіраваў скроні, а потым сказаў:

— Застаецца спадзявацца толькі на тое, што гіпатэтычныя пазаземныя цывілізацыі пачалі эвалюцыянаваць значна пазней зямлян і пакуль не могуць праявіць сябе. Прызнаць, што радыёхвалі — не вельмі зручны спосаб камунікацыі. Зусім неабавязкова, што “чужыя” будуць імі карыстацца... З вялікай доляй верагоднасці можа стацца, што ў Сусвеце існуюць цывілізацыі, якія проста не хочуць уступаць у кантакт ні з кім ці ідуць па замкнутым шляху развіцця. Не варта забываць і таго, што многія вучоныя і фантасты мяркуюць, што развіцця цывілізацыі ў нейкі момант самазнішчаюцца, калі не ў стане справіцца з уласнай тэхнікай ці зброяй. Прычын — сотні, і ўсе яны так ці інакш могуць

патлумачыць маўчанне братаў па розуме. У выпадку, калі нам усё ж такі ўдасца выявіць хоць якую-небудзь прыкмету населенасці космасу, гэта было б найвялікшым дасягненнем людскога роду. Да зволіла б зрабіць адпаведныя высновы. Вяўленне розуму па-за межамі Сонечнай сістэмы мела б каласальнае значэнне для распрацоўкі фундаментальных праблем паходжання і сутнасці самога жыцця. Будзем рэалістамі — нам не сталася нічога, акрамя веры ў тое, што адказу на дасланыя сігналы дачакаюцца хаця б нашы далёкія нашчадкі. Паведамленні, перададзеныя гіганцкім радыётэлескопам у Арэсіба, знаходзяцца на шляху да аддаленых шаравых зорных скопішчаў. Да асноўных адрасатаў радыёпрамень будзе ісці яшчэ многія тысячы гадоў, але першых “спадарожных” зорак наша пасланне ўжо дасягнула. І калі паблізу іх разумныя істоты праслухоўваюць радыёэфір, у выпадку, калі ім на вочы трапіла наша дзіўнае паведамленне з адзнакай і нулём, калі яны здагадаюцца размясціць усё сігналы па радках і калі ў іх хопіць уяўлення і розуму, то яны, безумоўна, расшыфруюць наша немудрагелістае паведамленне ў выглядзе малюнкаў: “Мы жывём на трэцяй планеце, маем дзве нагі, дзве рукі, адну галаву...” Верыць і чакаць...

— І не забываць пра місію аўтаматычных станцый... — нагадаў Гары Сілверсберг.

— Так, “Піянер-10”, “Піянер-11”, “Ваяджар” і “Ваяджар-2”. Яны — наш апошні шанец дастукацца да нябёсаў. На борце зондаў знаходзіцца інфармацыя пра людскую цывілізацыю. Дадзеныя пра чалавечую расу няпоўныя, аднак агульнае ўяўленне атрымаць можна. Шкада толькі, што ў дарозе касмічныя апараты будуць мільёны гадоў, і вынікаў мы не дачакаемся. Зрэшты, гэтыя зонды, напэўна, не апошнія і калі-небудзь будуць запушчаныя больш хуткасныя і куды больш дасканалыя. Навука не стаіць на месцы, і калі верыць нескладаным падлікам, то пры планамернай адпраўцы зондаў ва ўсе бакі нават пры невялікай іх хуткасці ўжо праз мільён гадоў у Галактыцы не застаецца месца, дзе б ні ступала нага чалавека ці гусеніцы робатаў! Для чалавецтва яшчэ ўсё наперадзе... Кантакт рана ці позна ўсё роўна стане рэальнасцю. Як і калі гэта адбудзецца, не ведае ніхто. Але вера будзе жыць вечна, бо менавіта яна штурхае чалавецтва да зорак, рухае прагрэс, прымушае людзей караскацца да глыбін Сусвету... Пачынайце кансервацыю лабараторыі і эвакуацыю персаналу.

Праз некалькі дзён.

Цішыня даследчага цэнтра была парушана з’яўленнем дзіўнага сігнала. Магутны электрычны імпульс абудзіў змоўклае дагэтуль абсталяванне.

Праз некалькі імгненняў па маніторы пабеглі скупыя радкі тэксту: “Вітаю вас, браты па розуме!

Людзі, ваша паведамленне прынятае. Разгледжанае вышэйшай кансультацыйнай Радай. Атрымана згода на ўступленне чалавечай расы ў зорную Канфедэрацыю. Віншуем вас!

У выпадку гатоўнасці да кантакту на працягу адрэзка часу, адпаведнага адной хвіліне па вашым часазлічэнні, пацвердзіце сваю згоду далучыцца да супольнасці Універсума.

У выпадку памылковасці гэтага паведамлення пакіньце яго без увагі. Дзякуй!

Пачынаю адлік часу: шэсцьдзесят секунд...

Пяцьдзесят дзевяць...

Пяцьдзесят восем...”

26 жніўня 2010 года

Таццяна ІГНАТОВІЧ

Між Думкай, Жыццём і Тэатрам

У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбыўся спектакль “Паміж двух партрэтаў” (вопыт рэканструкцыі духоўнай спадчыны Мікалая Гоголя і Сяргея Ясеніна метадам тэатральнай інтэрпрэтацыі), які стаўся з’явай у сцэнічным мастацтве. Гэта заслуга арганізатара і выканаўцы, артыста, рэжысёра Беларускага радыё Алега Вінярскага. У ліку пастаноўшчыкаў былі Аляксандр Калюноў (рэжысёр), Яўгенія Каральчук (артыстка Белдзяржфілармоніі), Ларыса Мараева (гукарэжысёр), Маргарыта Тарасова (балетмайстар).

Разумеючы глыбіню літаратурнай “сустрэчы” М. Гоголя і С. Ясеніна, усведамляеш складанасць і грандыёзнасць як творчай задумы, так і працы калектыву.

яльнага Письменніка Залатога веку і вялікага Паэта Сярэбра-нага веку.

Праз стагоддзі М. Гоголь — сучасны па думках, па ацэнцы грамадства, людзей, напоры

зіцый тых, хто думае. (Нездарма кажуць: “ісціна спазнаецца ў спрэчцы”. Іншага не дадзена! І кожны мае свой тэмперамент і ўзровень духоўнага выхавання. І толькі разглядаючы палярна-

перапынна, змяняючы тэмпы ігры, рэквізіт, імгненна адсякаючы з “маналіту намераў” Письменніка і Паэта часцінкі найважнейшых іх думак, сардэчных пакут, духоўнай вышыні. Артыст, атрымаўшы магчымасць размахнуцца ў майстэрстве тэатральнай творчасці, паказаў калегам па сцэне новы ўзровень пераўвасаблення, варты аналітычнага пераймання, палітру магчымасцей акцёра. Пабудаваў сваю ролю на кантрастах паміж тэмпераментам і ўнутраным спакоем, на зрушаных рытмах, неправдальных рухах, якія надаюць аб’яднанаму вобразу дадатковую экспрэсію.

Нечаканасць інтанацый — таксама заканамерны прыём, які выяўляе непадобнасць і адначасова жывую, “узаемапранікальную” філасофію. Вобразы-маскі перамяжоўваліся імгненна, часам абцяжарваючы мажлівасць спасцігаць выканальніцкую фантазію акцёра.

Колькі ў пошуках вобразаў Гоголя і Ясеніна было выдаткавана А. Вінярскім душэўнай цеплыні! Патрабавалася абдумаць кожны фрагмент фразы, пражыць яго, увасобіць у дзеянне і не разгубіцца ў разнастайнасці рухаў, галасавых акцэнтаў, эмацыйнага напору і неабходнага спаду, каб адлюстравалі палітру пачуццяў герояў драмы-жыцця прамінулых стагоддзяў. Артыст быў невычэрпны ў імпрэвізацыях. Ён паказаў сябе вельмі адмысловым выканаўцам, які мысліць па-філасофску, буйнымі катэгорыямі, які змог выклікаць у душы глядача багатае водгулле жыццёвых і мастацкіх асацыяцый М. Гоголя і С. Ясеніна.

Артыст і рэжысёр А. Вінярскі паказаў, што ў тэатральным Мастацтве трэба ўжываць новыя формы, іншую манеру выканання, не грэбуючы ў XXI стагоддзі і папярэднім Культурай.

Ад глядачоў шчыра і доўга гучала аднадушнае “брава!”.

На здымку: Алег Вінярскі ў сцэне са спектакля “Паміж двух партрэтаў”.



Духоўнай сілы, вялікі Прароцтвам. І невыпадкова знакаміты рэжысёр У. Неміровіч-Данчанка ў свой час адзначыў, што Гоголь напісаў твор, які, без нацяжкі, можна назваць адным з сучасных і самых завершаных твораў літаратуры ўсіх краін — “Рэвізор”. Сам жа М. Гоголь, як кажуць, сцвярджаў: “Я хацеў, каб рэвізорам з’яўляліся ў людзей — душы!”

Гэтым сказана жыццёва важнае на ўсе эпохі! Класік разважаў глабальна спачатку пра свет вакол сябе, духоўна самаадуючыся: “Я люблю дабрыню, я шукаю яе і зграю ёй; але я не люблю маіх мяззотнасцей і не трымаю іх руку, як мае героі; я не люблю тых нізкасцей маіх, якія аддзяляюць мяне ад дабрыні. Я ваюю з імі, і буду ваяваць, і выганю іх, і мне ў гэтым дапа-

“Толькі разглядаючы палярнасці, магчыма спасцігнуць Ісціну і Шлях Жыцця, не зважаючы на ўльтыматызм, і прызнаваць, што Ісціны абсалютнай быць не можа, бо Свет — бясконцы.”

можа Бог”. І яшчэ: “Пакуль не забудзеш медным сваім ілбом і не заваюеш сілаю ў душу колькі добрых якасцей, — мёртвым будзе ўсё, што ні напіша пяро тваё, і, як Зямля ад Неба, будзе далёка ад Праўды”.

Філасофія Паэта і Письменніка карысная кожнаму, хто ўслухаецца, мысліць, стварае, бо правапраўная ацэнка можа ўзнікаць пры сутыкненні супрацьлегласцей, а не з узгодненых па-

ART-нацёркі

Лана ІВАНОВА,
фота Віктара Кавалёва

Падчас “Славянскага базара ў Віцебску” адбыўся IX міжнародны дзіцячы музычны конкурс “Віцебск-2011”, удзельнікамі якога былі 23 выканаўцы з 20 краін. Гран-пры (чацвёрты раз за гісторыю “маленькага базарчыка” і трэці год запар!) накіраваўся ў Румынію: яго атрымала дзесяцігадовая Ралука. Не засталіся без узнагарод і юныя беларускі: Ганна Атрошчанка адзначана спецыяльным прызам Саюзнай дзяржавы,



а лаўрэата II фестывалю юных талентаў г. Мінска “Сымонкавы нашчадкі”, салістку заслужанага аматарскага хору “Крынічка” Аляксандру Няхай журы ганаравала дыпламам III ступені ды спецыяльным прызам.

Ліка, Марат, Леанідзік... Гэтыя любоўныя трохкутнікі склаўся ў час блакады Ленінграда. Самаахвярная любоў ды сяброўская падтрымка дапамагаюць ім і перажыць ваенныя нягоды, і выйсці з выпрабавання выбарам у каханні. Але калі гэтыя трое ўбачацца зноў, да іх вернецца ўжо аднойчы вытрыманае выпрабаванне... выбарам. Такая няпростая фабула раскрываецца ў новым спектаклі Беларускага рэспубліканскага ТЮГа “Мой бедны Марат”. Знаёмую ўжо некалькім пакаленням тэатралаў п’есу Аляксея Арбузава паставілі рэжысёр Ягор Лёгкін, сцэнограф Алена Ігруша; музыку напісаў Уладзімір Кур’ян, а над пластыкай працавала Вольга Скварцова-Кавальская. У галоўных ролях — самыя маладыя акцёры: Юлія Смірнова, Кацярына Крылова, Генадзь Гаранскі...

Сімфанічны аркестр Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі завяршыў працяглы гастрольны тур па гарадах Германіі, Даніі, Швейцарыі. Музыканты ўдзельнічалі ў праграме “Лепшае ад Хелены Фішар. Упершыню з вялікім аркестрам, 2011”. Уладальніца “Кароны народнай песні”, выканаўца шлягераў і песеннага фальклору Германіі, Расіі, Украіны, вядомая нямецкая спявачка (ураджэнка Краснаярска) ды наш калектыв, запрошаны дырыжорам-імпрэсарыя Вільгельмам Кайталем, прадставілі гэты спольны праект вышталонай публіцы. Еўрапейская крытыка адзначыла найвышэйшы прафесіяналізм беларускіх музыкантаў, паставіўшы іх на ўзровень такіх калектываў, як Берлінскі філарманічны аркестр. Заклучны канцэрт тура з удзелам амерыканскай зоркі Майкла Болтана адбыўся ў Кельне і запісваўся для паказу па тэлебачанні.

На здымку: лаўрэат IX міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу “Віцебск-2011” Аляксандра Няхай.

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»
Аб’яўляе прыём на 2011 год
у аспірантуру

на бюджэтнай аснове

з адрывам і без адрыву ад вытворчасці па спецыяльнасці 17.00.02 “Музычнае мастацтва”.

Правілы прыёму — агульныя.

Прыём дакументаў праводзіцца з 12 па 23 верасня 2011 года.

Уступныя экзамены — з 3 па 14 кастрычніка 2011 года.

Даведкі па адрасе: г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30, тэл. 227-11-03; 226-11-76.

Людміла НАЛІВАЙКА

Больш як 50 невядомых графічных малюнкаў сатырычнага жанру прынесла ў адзел сучаснага беларускага мастацтва Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь прадстаўніца таленавітага роду Выхадцавых — спадарыня Алена. Такім чынам яна нібы наоў адкрыла для даследчыкаў імя свайго дзеда — мастака Фёдара Выхадцава (1902 — 1941), чые творы зберагаліся ў хатнім сховішчы амаль 85 гадоў. Сёння ў такім паважным узросце яго сын, бацька Алены Юр'ёўны, работы якога былі прадстаўлены на нядаўняй выстаўцы “Класіка графікі” ў НММ.

Юрый Выхадцаў, вядомы беларускі графік, выхаванец Мінскага мастацкага вучылішча (1949 — 1954) і Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута (1954 — 1960) сваё жыццё прысвяціў педагогічнай справе і, працуючы ў слаўтай “глебаўцы”, выхаваў некалькі пакаленняў беларускіх мастакоў. На выстаўцы “Класіка графікі” экспанаваліся 24 акараэльныя аркушы Юрыя Фёдаравіча, напісаныя шырока і з вялікім натхненнем. Калі ў 1970-я ён адлюстроўваў які-небудзь тыповы куток беларускай прыроды, то ўжо ў 1980-х у творчасці мастака пазначыліся новыя тэндэнцыі, як у тэматыцы, так і ў каларыце. Разам з “імпрэсіяністычным” падыходам да стварэння вобраза, Ю. Выхадцаў укладае ў абсягі зямлі і неба ўсё больш эмоцый, што, без усялякага сумнення, робіць яго знакамітым майстрам эпічнага пейзажу.

Дзіўна, але імя бацькі гэтага майстра сёння малавядомае: яно адсутнічае ў спісах супрацоўнікаў Беларускага дзяржаўнага сацыяльна-гістарычнага музея, дзе Фёдар Выхадцаў у якасці старшага навуковага супрацоўніка працаваў 13 год, няма яго і ў энцыклапедычных даведніках. У мастацтвазнаўчых даследаваннях, пачынаючы з 1930-х, яго імя ўвогуле не ўспамінаецца нават такімі руплівымі даследчыкамі, як М. Арлова і В. Шматаў.

Што ж, забытае імя адкрытае наоў. І цяпер перад намі стаіць задача больш падрабязна вывучыць, даследаваць усе перыяды жыцця Фёдара Выхадцава. І потым — абавязкова напісаць пра гэта, бо ў асяроддзі мінскіх мастакоў ён з’яўляўся знакамітай фігурай: уваходзіў у творчае аб’яднанне “Прамень” (1927 — 1930), актыўна ўдзельнічаў у мастацкім жыцці Беларусі,

дзе шукаць нашы культурныя каштоўнасці — сапраўдныя, апаленыя пажарамі эпохі, але ўсё ж захаваныя і вартыя нашай сённяшняй пашаны? Вядома, у архівах: дзяржаўных, прыватных, сямейных. Шчасце, калі працягваецца род выбітнай творчай асобы, калі на старым генеалагічным дрэве з’яўляюцца новыя атожылки і сённяшняе пакаленне нашчадкаў дапамагае сучаснікам адкрыць забытую мастацкую спадчыну.

Невядомы папярэднік Бідструпа

пра што сведчаць каталогі Трэцяй (1928) і Чацвёртай (1931) рэспубліканскіх выставак, дзе дэманстраваліся яго цыклы графічных малюнкаў і жывапісных пейзажы. А як навуковы супрацоўнік музея Ф. Выхадцаў уваходзіў у склад выставачнага камітэта Пятгай (1932) рэспубліканскай выстаўкі разам з І. Ахрэмчыкам, П. Гаўрыленкам,

музея літаратуры і мастацтва. На канвертах стаіць адрас адпраўшчыка: Ленінградская вобласць, г. Слуцк, Паўлаўскі палац-музей. У сваіх лістах Фёдар дзяліўся ўражаннямі і поспехамі сваёй даследчыцкай дзейнасці: з’яўляўся аўтарам раздзела па класічнай архітэктуры палаца-музея ў спецыяльным “Путеводителе”, і яго мастацтвазнаўчыя распрацоўкі



І. Харыкам, С. Рак-Міхайлоўскім ды іншымі прадстаўнікамі творчай інтэлігенцыі. Друкаваўся на старонках мінскіх газет “Чырвоная змена” і “Орка” ў жанрах карыкатуры і шаржа, якія сёння ўяўляюць неверагодную цікавасць як матэрыял для поўнага асвятлення мастацкага жыцця ХХ стагоддзя.

Яго блізім сябрам заставаўся Анатоль Тычына, якому Фёдар пісаў лісты з 1938 па 1939 гады. Гэтыя лісты (у колькасці 10 старонак) цяпер знаходзяцца ў фондзе мастака А. Тычыны калекцыі Беларускага дзяржаўнага архіва-

былі адасланы ў Акадэмію архітэктуры, яго працай задаволены кіраўнікі, ён сустракаецца з вядомымі рускімі мастацтвазнаўцамі і стварае свае ўдалыя праекты. У Мінск для А. Тычыны быў адпраўлены і “пуцэвадзіцель”, і Ф. Выхадцаў шкадаваў, што не паспеў зрабіць дарчы надпіс свайму лепшаму сябру... Абагульняючы сказанае вышэй, задумваешся пра мэтазгоднасць правядзення выстаўкі твораў Фёдара Мікалаевіча, што захоўваюцца ў сямейным архіве, у спалучэнні з матэрыяламі архіва-музея літаратуры і мастацтва.

Пакуль застаецца невядомым, чаму Фёдар Выхадцаў пакінуў Мінск. Паводле нашых даследаванняў, галоўная прычына ў наступным. З 1930-х пачаліся рэпрэсіі творчых асоб, сярод якіх былі колішнія дырэктары музея В. Ластоўскі, С. Рак-Міхайлоўскі, паэты А. Александровіч ды І. Харык. Нават некаторыя факты біяграфіі самога Фёдара Мікалаевіча і яго родзічаў даюць падставы для такога меркавання. Напрыклад, Юрый Фёдаравіч Выхадцаў зусім слухна пастараўся не трывожыць сваіх нашчадкаў і вучняў рэаліямі жыцця сваёй сям’і, бо ў графе “адукацыя” яму трэба было пісаць наступнае: нарадзіўся ў г. Сандаміры (Польшча), дзе скончыў Кадэцкі Корпус, працягваў навучанне ў Маскве. Няма сумніву, што ён “даваў зарок” не раскрываць таямніцу ні свайго прозвішча са знакамі годнасці і гонару, ні вайскавай прафесіі свайго бацькі, ні той факт свайго дзяцінства, што ў 10-гадовым узросце, разам з роднымі цёткамі, ён быў выпраўлены ў Германію... Але ж за вокнамі ўжо ХХІ стагоддзе, і новы час патрабуе не баяцца і не маўчаць!

Дарэчы, шчыры дзякуй Алене Юр’ёўне — дачцэ і ўнучцы знакамітых мінскіх творцаў, якая прынесла да нас незвычайныя каштоўнасці сваёй сям’і: фотаздымкі прадзеда, дзеда, дакументы гонару і годнасці роду, а галоўнае — графічную спадчыну 1920-х гадоў!

Кампазіцыі Фёдара Выхадцава на старонках мінскіх выданняў “Чырвоная змена” і “Орка” вельмі падобныя да графічнага стылю слаўтага дацкага мастака-карыкатурыста Херлуфа Бідструпа (1912 — 1988). Таму

Ф. Выхадцава з яго малюнкамі людзей “у руху” мы маглі б назваць “беларускім Бідструпам”, але ж наш мастак быў старэйшы і пачаў працаваць у гэтым стылі куды раней за скандынаўскага калегу! Гэта было заканамерна: у 1920-я гады грамадства не было індывідуальным назіральнікам новых палітычных, грамадскіх і культурных працэсаў. Рэвалюцыйныя пераўтварэнні адкрывалі перад мастаком неабмежаваныя адносіны да ўсяго соцыуму. Мастакі імкнуліся зрабіць смех баявой зброяй, выкарыстоўваючы даўнюю форму аповеда ў малюнках, калі паводзіны людзей выяўляліся праз адлюстраванне мімікі і пантамімы. Вострае, знішчальнае абсмейванне распаўсюджаных грамадскіх з’яў — вось аснова асуджальнага пафасу графічнай сатыры Фёдара Выхадцава, якая рэалізавалася ў карыкатуры і шаржы.

Гісторыя толькі аднаго творчага роду дае нам спажыву для роздуму пра самабытнасць нашага нацыянальнага жыцця, пераемнасць мастацкіх традыцый, пра неабходнасць не баяцца і не саромецца свайго мінулага, якім бы забытым, супярэчлівым і драматычным яно ні было, а шукаць, адкрываць і вывучаць невядомыя сёння творы, якія нарадзіліся сотню гадоў таму, але так і не знайшлі сваю дарогу да глядача. Гэта не проста кропля ад колішняга чыстага возера. Гэта ўзбярэжжа акіяна, якое запрашае ў вялікі рэйс па недадзельных астравах нашай культурнай гісторыі.

На здымках: карыкатуры Фёдара Выхадцава.

Віншваем!

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Чалавек самадастатковы і надзіва самадэцыплінаваны, архітэктар і жывапісец уласнага лёсу, прафесар Юлія Чурко не перастае здзіўляць сваёй безупынай стваральнай энергіяй, дапытлівасцю, працавітасцю, непрадказальнасцю, гумарам і артыстычнай самаіроніяй. Ва ўзросце 36 гадоў (1972) стала доктарам мастацтвазнаўства. Раней жа танцавала на сцэне Вялікага тэатра оперы і балета БССР, завочна ў БДУ атрымала спецыяльнасць журналіста... Яна не стала спадкаемцай

Утаймавальніца часу

Прачынацца раней за сонейка. Кожную хвіліну новага дня пражываць імкліва і паглыблена, не даганяючы, а падганяючы час. Напаўняючы яго новымі ведамі ці проста навінамі, парадоксамі ўласных разваг ды стасункамі навукі з педагогікай, варажбаю над аркушам паперы і рамантыкай кулінарных спраў, шчырасцю размоў на сямейнай кухні. Так пражываць кожны дзень, каб самой было цікава...

легендарнай беларускай балерыны Аляксандры Нікалаевы, сваёй цёткунай. Занялася навукай, пачала выкладаць. Даследавала класічную харэаграфію і танец-мадэрн, ездзіла ў фальклорныя экспедыцыі па народныя

танцы, працавала ў журы творчых конкурсаў і ўваходзіла ў рэдкалегію “ЛіМа”. Напісала безліч грунтоўных і жывых рэцэнзій, аналітычных артыкулаў. Выдала чараду гэткіх жа захапляльных “чытальных” кніг-да-

следаванняў. Ёй адзінай з усяго постсавецкага абсягу было даверана стварыць вялікую манграфію-альбом пра жывую легенду балета — Барыса Эйфмана. Яе лібрэта — у аснове пастаноўленых на беларускай

сцэне балетаў “Кругабег” А. Залётнева і “Мефіста” У. Кандрусевіча. Узяўшыся за белетрыстыку, яна стала першай беларускай пісьменніцай, якая распавядае пра жыццё новых у нашай літаратуры герояў з да-



кладным веданнем спецыфікі харэаграфічнага мастацтва, закуліснага жыцця, асяроддзя гарадской інтэлігенцыі ды мінскіх рэалій...

Гэтым летам Юлія Міхайлаўна падарвала мне ўжо новую кніжку — “Жыццё як яно ёсць”, дзеля працы над якой за сваю “тусовачны” слэнг. А за год да юбілею яна сур’эзна занялася ўласным здароўем і... развіталася з кійком ды акулярамі!

Спадзе летняя спякота, і мы абавязкова сустрэнемся з Юліяй Міхайлаўнай, пагаворым пра жыццё — як яно ёсць...



Праектная дзейнасць

З радаводнага дрэва Магілёва

Грына ТУЛУПАВА

Дырэктар Магілёўскай абласной бібліятэкі Ілона Сарокіна заўважае: “Напэўна, у даследчыцкай працы не пазбегнуць трох асноўных кірункаў: гэта вывучэнне і збор матэрыялаў пра горад, даследаванне гісторыі бібліятэкі і... рэдкай кнігі!”

Зразумела, што асноўны клопат па стварэнні пакой ўзялі на сябе супрацоўнікі кніжніцы. Але адно сваімі сіламі такую справу не адужаць. Даследаванні будуць весціся супольна з Дзяржаўным архівам грамадскіх арганізацый, дзе актыўна падтрыманая ідэя; ёсць неабходнасць працы ў абласным і Нацыянальным гістарычным архівах; у краязнаўчых музеях. Бібліятэка заклікае да своесаблівых краязнаўчых пошукаў і насельніцтва рэгіёна. Самая актыўная падтрымка чытачоў заўсёды была дарэчы: шмат дакументаў, якія захоўваюцца ў асабістых архівах, прама ці ўскосна нагадваюць пра мінулыя падзеі. Вось і нядаўні прыклад — таму пацвярдзэнне.

Вялікая спадчына, закладзеная папярэднікамі, хаваецца не толькі ў радаводах знаных родаў. Шукаць свае карані цяпер бяруцца многія беларусы, хто памятае сваіх дзядоў і бацькоў, хто нешта ведае пра прадзедаў і іх родзічаў. Але не менш цікавымі ўяўляюцца і радаводныя дрэвы, у разгалінаваннях якіх схаваная гісторыя гарадоў ды мястэчак. І друкаваная кніга мае сваіх папярэднікаў — кнігу рукапісную. А першыя зборы кніг сталі прародзічамі сучасных бібліятэк — скарбніц чалавечай мудрасці, захавальніц культуры народа. Таму, пэўна, гісторыя кніжніц вывучаецца цяпер так дасканала. Сёлета ўвосень у Магілёўскай абласной бібліятэцы імя У. Леніна плануецца стварыць музейны пакой гісторыі і развіцця бібліятэчнай справы вобласці.

Напярэдадні святкавання 70-годдзя абароны Магілёва кніжны фонд бібліятэкі папоўніўся каштоўным краязнаўчым дакументам — біяграфічным нарысам “Генерал-маёр Міхаіл Цімафеевіч Раманаў”, аўтарам якога з’яўляецца Юрый Раманаў, сын легендарнага камандзіра 172-й стралковай дывізіі, якая абараняла Магілёў у 1941 г. Нарыс быў надрукаваны на старонках расійскага часопіса “Военно-исторический архив” у 2003—2004 гг., якога ў фондах бібліятэкі не захавалася.

Дзякуючы супрацоўніцтву з жыхаром г. Варонежа Рыгорам Плахатнюком, унукам салдата, які гераічна зма-

гаўся на Буйніцкім полі, бібліятэка атрымала ў дар электронную копію нарыса. Дакумент тым больш каштоўны, калі прыняць да ўвагі, што Магілёўская абласная, як ніякая іншая кніжніца, страціла шмат фаліянтаў менавіта ў Вялікую Айчынную вайну. Гэтым тлумачыцца і тое, што з абласных скарбніц Магілёўская валодае самым маленькім зборам рэдкіх кніг: усяго крыху больш як 5 тысяч адзінак, і толькі каля 200 выданняў — менавіта пра Магілёўскую губерню.

Але праца ідзе, і год таму пры падтрымцы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для Магілёўскай бібліятэкі былі

алічаваныя 73 рарытэтных выданні, якіх не было ў фондах абласной скарбніцы. Да таго ж цяпер бібліятэка вылучаецца ўпэўненым укараненнем новых тэхналогій і створанай тут камбінаванай базай дадзеных пра Магілёўскі рэгіён.

А яшчэ Магілёў — горад, дзе бібліятэкараў рыхтуюць на прафесійнай аснове — у Магілёўскім дзяржаўным бібліятэчным каледжы імя А. С. Пушкіна. Так што спадзеў на тое, што пакой з найцікавейшай інфармацыяй з’явіцца і мы зможам гаварыць пра існаванне ў кніжніцы міні-музея, цалкам абгрунтаваны.

Алена КАПЫТОК

Арганізатарамі духоўна-асветніцкай праграмы “Божая ласка вам і мір” выступілі выдавецтва “Чатыры чвэрці”, Барысаўскае дабрачынне і Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка імя І. Каладзева.

Галоўнай мэтай сустрэчы стала знаёмства чытачоў, усіх прысутных з дзейнасцю выдавецтва “Чатыры чвэрці”, з якім Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка падтрымлівае цесныя сувязі.

У мерапрыемстве прынялі ўдзел: дабрачынны цэркваў Барысаўскай акругі, настаяцель прыхода храма Нараджэння Хрыстова протаіерэй А. Вярбіла, дырэктар выдавецтва “Чатыры чвэрці” Л. Анцух, кандыдат педагогічных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, старшыня Праваслаўнага брацтва званароў у імя Паўліна Міласцівага В. Каваліў, дырэктар Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Каладзева Г. Слесарэнка, памочнік дырэктара праваслаўных выставак УП “Экспафорум” Н. Аксакава, аўтар праграм “Духоўнае слова” і “Святло душы”, каментатар Першага канала Беларускага радыё Л. Мітаковіч, настаяцель прыхода храма св. Архангела Міхаіла іерэй В. Гулевіч.

Асветніцкую праграму блашлавіў настаяцель храма Раства Хрыстова, дабрачынны цэркваў Барысаўскай акругі протаіерэй Аляксандр Вярбіла:

— Бібліятэка — духоўны цэнтр жыцця кожнага чалавека. Кніга дапамагае нам думаць, бачыць свет, бачыць у гэтым свеце прыгожае. Кніга з’яўляецца і царкоўнай прыналежнасцю. За яе дапамогай мы з пакалення ў пакаленне перадаём вопыт духоўнага жыцця, жыцця з Богам: пачынаючы з Бібліі і заканчваю-

Божай ласкі вам і міру

Аграгарадок Лошніца Барысаўскага раёна ў рамках І рэгіянальнай выстаўкі-кірмашу “Беларусь праваслаўная” сустракаў гасцей і ўдзельнікаў духоўна-асветніцкай праграмы “Божая ласка вам і мір”. У сельскай бібліятэцы вёскі Лошніца аб’ядналіся людзі, неабякавыя да сваёй малой радзімы, людзі, якія цікавяцца гісторыяй сваёй краіны, тых, хто выходзіць дзяцей і ўнукаў на лепшых духоўных традыцыях свайго народа.



чы любой літаратурай, звязанай з гэтай тэмай.

Дырэктар выдавецтва “Чатыры чвэрці” Ліліяна Анцух з’яўляецца ўрадзэнкай в. Лошніца і ў гэты дзень выступала перад землякамі з асаблівым пацуждём гонару за сваю малую радзіму. Шчырай любоўю да родных мясцін, да людзей, якія кывуць тут, бязмежнай радасцю ад сустрэчы былі прасякнутыя яе словы. З выступлення Ліліяны Фёдаравы прысутныя даведліся пра тое, чым жыве выдавецтва сёння:

— З моманту свайго стварэння ў 1992 годзе выдавецтва вызначыла для сябе асноўную мэту — падрыхтоўка і выпуск нотна-музычнай літаратуры. Сёння мы — адзіная ў Рэспубліцы Беларусь выдавецкая структура, якая мэтанакіравана падтрымлівае развіццё нацыянальнай музычнай культуры. Адначасова з гэтым спецыяльнай галіной выдавецкіх інтарэсаў з’яўляецца сусветная, нацыянальная, духоўная культура. За мінулыя гады выдадзена мноства кніг

самай рознай накіраванасці, шмат з якіх прадстаўлены на выставе, якую мы з вамі бачым у сельскай бібліятэцы ў вёсцы Лошніца.

Чытачы мелі магчымасць пазнаёміцца з цэлай палітрай кніг, якія адрасуюцца шырокаму колу чытачоў. У выдавецтве выпускаюцца дзіцячыя кнігі, кнігі па духоўнай музыцы для рэпертуару дзіцячых харавых калектываў. З выдавецкіх праектаў вылучаецца серыя “Нашыя духоўныя каштоўнасці”, блашлавенне на выданне кніг якой даў мітраполіт Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт. У 1995 годзе былі выдадзены кніга “Праваслаўныя святыні” і альбом “Праваслаўнае дойлідства Беларусі”, у 1997 годзе — альбом “Прападобная Еўфрасіння Полацкая”, у 1998 годзе — альбом “Крыж — прыгажосць царквы”, у 2002-м — альбом “Праваслаўныя манастыры Беларусі”. Гэты выдавецкі праект быў прызначаны лепшай работай у намінацыі “Духоўнае адраджэнне”.

Дырэктар Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Каладзева Галіна Слесарэнка распавяла пра цеснае і плённае супрацоўніцтва з выдавецтвам, пра кнігі і буклеты, прысвечаныя Барысаўшчыне, якія былі падрыхтаваныя супольна. І гэта невыпадкова: у выдавецтве нараджаюцца но-

вая арыгінальныя праекты, накіраваныя на папулярызацыю культуры. Тым больш, што ўмацоўваецца цікавасць выдавецтва і да перакладной літаратуры. На сённяшні дзень выходзяць у свет кнігі, перакладзеныя з англійскай, французскай, польскай, нямецкай і іншых еўрапейскіх моў.

Прыкладам супрацоўніцтва выдавецтва і яго аўтараў з’яўляюцца творчыя сустрэчы, адна з якіх адбылася ў сценах сельскай бібліятэкі вёскі Лошніца менавіта ў гэты дзень. Са сваімі песнямі выступіў Валянцін Каваліў — выдатны чалавек і музыкант. Яго цудоўны голас, прафесійнае выкананне, пранікнёныя словы і песні ўсхвалявалі душу і кранулі сэрцы гледачоў.

З цеплынёй і сардэчнасцю сустракалі прысутныя вакальную групу храма св. Архангела Міхаіла Архістраціга (кіраўнік Т. Аляксеева), вакальна-харавы калектыв “Ладачкі” (кіраўнік А. Каратаева), дзіцячы фальклорны калектыв “Валашкі” (кіраўнік Л. Козырава), інструментальны ансамбль “Кампанелла” (кіраўнік Е. Сахарова).

Не абышлося і без прыемных сюрпрызаў. Ліліяна Анцух з уласцівай ёй цеплынёй падзякавала тым, хто сабраўся ў бібліятэцы, за шчырую сустрэчу, а на развітанне ад імя выдавецтва падарыла гасцям свята невялікія сувеніры.

Але самым нечаканым было для гледачоў тое, што кожны з іх атрымаў ад выдавецтва ў памяць пра сустрэчу кнігу Л. Марцін “Прыслухайся да свайго Анея-Ахоўніка”.

Наталля БЯРОЗКІНА — дырэктар Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь. У бібліятэцы — з 1981 года, за трыццаць гадоў прайшла шлях ад простага бібліятэкара да кіраўніка. Спачатку вучылася ў Мінскім радыётэхнічным інстытуце на факультэце аўтаматыкі і вылічальнай тэхнікі. “Мама казала, што за гэтым будучае: тады яшчэ не згадвалі пра камп’ютары — стваралі ЭВМ. Але мне не спадабалася — выбрала іншы, гуманітарны інстытут”. Мінскі інстытут культуры — яе другая ВНУ. Так яшчэ падчас вучобы ў адной асобе з’ядналіся фізік і лірык. Дома Наталля Юр’ёна чытала шмат кніг, балазе, бібліятэка вялікая, бацькі збіралі ўсё жыццё. І цяпер у ёй ужо больш як 1600 кніг. На паліцах стаяць і выданні з навуковымі артыкуламі Наталлі Бярозкінай, яе манаграфіі, навучальныя дапаможнікі. Даследаваннямі па гісторыі бібліятэк і кнігадрукаванні яна займаецца з 1980-х гадоў. Апошняя кніга — “Бібліятэкі і распаўсюджванне навуковых ведаў у Беларусі” — выдадзена “Беларускай навукай” у 2011 годзе.

Ірына ТУЛУПАВА

Адпавядаць міжнароднаму стандарту

— Наталля Юр’ёна, па сутнасці, любую бібліятэку можна называць навуковай, зыходзячы з яе асноўнага прызначэння — несці ў жыццё асвету. Але калі ўсё-такі настае той урачысты момант, калі кніжніцу пачынаюць афіцыйна называць навуковай?

— Вы маеце на ўвазе навуковую бібліятэку ці навукова-даследчую ўстанову? Справа ў тым, што наша бібліятэка — якраз адзіная ў краіне на сённяшні дзень навукова-даследчая ўстанова па праблемах бібліятэказнаўства, кнігазнаўства, інфармацыйных тэхналогій. Але, каб было больш зразумела, пачну з гісторыі. Цэнтральная навуковая бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі была створана 16 лютага 1925 года пры Інстытуце беларускай культуры.

— Такім чынам, калі акцэнтавалі, што гэта будзе кніжніца пры культуры, то першапачаткова прадабачылася, што гэта будзе публічная бібліятэка?

— Я лічу, што мелася на ўвазе навуковая бібліятэка. Інбелкульт — першая навуковая ўстанова, якая ў 1929 годзе была рэарганізаваная ў Акадэмію навук. Так гістарычна складалася, што мы нават старэйшыя за Акадэмію навук. Супрацоўнікі Інбелкульты з першых часоў клапаціліся пра бібліятэку і акцэнтавалі ўвагу пераважна на фарміраванні фондаў, звярталіся ў іншыя навуковыя ўстановы і інстытуты з просьбай, каб тыя дасылалі нам часопісы, кнігі, свае выданні, і ўжо ў 1926 годзе бібліятэка вяла абмен з многімі арганізацыямі, з якіх налічвалася больш як 100 ў СССР і 74 за мяжой.

Важнасць нашай справы разумелі заўсёды. Раней гаварылі — без навуковай літаратуры, цяпер мы кажам — без інфармацыйнай навука развівацца не можа. І перш за ўсё патрэбна замежная інфармацыя. Захаваліся шматлікія архіўныя матэрыялы, з якіх вынікае: вучоныя Інбелкульты звярталіся з просьбамі выдзеліць нават валютныя сродкі на набыццё літаратуры ў ЗША, Германіі, Польшчы. І так шчасліва атрымалася, што ў нас склаўся самы вялікі збор замежнай навуковай літаратуры. Але сёння прынята гаварыць не пра тое, што мы маем, а да чаго мы прадастаўляем доступ, у тым ліку ў рэжыме online. У нас адкрыты доступ да многіх інфармацыйных рэсурсаў: гэта больш як 100 тысяч часопісаў, каля 40 тысяч кніг, больш як два мільёны экзэмпляраў дысертацый і гэтак далей...

— Прапануюцца паўнатэкставыя версіі?

— Так. І гэтыя рэсурсы актыўна выкарыстоўваюцца. У мінулым годзе беларускія вучоныя запатрабавалі больш як 97 тысяч поўных тэкстаў артыкулаў з базы даных ScienceDirect выдавецтва “Elsevier”. Трэба ўлічваць: нашы вучоныя не толькі чытаюць на замежных мовах, іх творы выдаюцца за мяжой! І не толькі артыкулы, але і манаграфіі, падручнікі, і яны цытуюцца ў розных крыніцах.

Між іншым, паводле вынікаў даследавання па цытаванні прац беларускіх вучоных, праведзенага супрацоўнікамі нашай бібліятэкі, больш за ўсё спасылка робіцца на працы прадстаўнікоў фізіка-тэхнічных навук. Даследаванні праводзіліся па досыць папулярных базах даных Web of Science і Scopus сумесна з Бібліятэкай па прыродазнаўчых навуках Расійскай акадэміі навук — быў такі міжнародны праект. На першым месцы па цытаванні былі выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, але больш як 50 працэнтаў спасылкаў у базах даных — на працы супрацоўнікаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Гэта адзін з паказчыкаў ацэнкі навуковай дзейнасці (і досыць яскравы). У канцы мінулага года ў нас у Акадэміі праводзіўся конкурс, у якім адна з намінацый была “самы цытуемы аўтар”.



— І мы можам назваць імя?

— Гэта Сяргей Гапоненка — супрацоўнік Інстытута фізікі НАН Беларусі. Як я ўжо адзначала, у Беларусі на першае месца па цытаванні выходзяць фізіка-тэхнічныя спецыялісты. Такая асаблівасць нашай навукі. А ў свеце першае месца ў рэйтынгах займаюць медыка-біялагічныя навукі.

— Паводле вашых звестак, мы можам гаварыць пра існаванне ў гісторыі навукі пэўнага “залатога” веку, калі яна развівалася на дзіва імкліва?

— Доўгі час існавала такая думка, што да рэвалюцыі навукі ў Беларусі не было. А вось апошнія 20 гадоў гаворыцца іншае. Прыяду ў якасці прыкладу адзін з кірункаў нашай дзейнасці. Мы ствараем біябібліяграфічныя паказальнікі:

не толькі нашых сучаснікаў, але і гістарычных асоб. Нядаўна выдадзены біябібліяграфічны паказальнік ураджэнца Мінскай губерні, унікальнага дзеяча навукі Я. Наркевіча-Ёдкі, складзены мной сумесна з Вольгай Гапоненка. А ўвогуле гісторыя беларускай навукі фактычна ідзе ад Францыска Скарыны — ён жа таксама быў вучоным!

Альбо іншы прыклад — навукова-асветніцкая дзейнасць Радзівілаў. Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны мы атрымалі з Нясвіжа буйны кніжны збор Радзівілаў. Але не паспелі яго поўнаасцю заінвентарызаваць: яго вывезлі за межы краіны, а пасля ў фонды бібліятэкі вярнуліся толькі тыя асобнікі, якія былі апрацаваныя. Частка кніг паступіла ў Дзяржаўную бібліятэку імя Леніна, Прэзідэнцкую бібліятэку. Але на сённяшні момант усё ж самая вя-

Беларусі. XV—XVI стагоддзі”. Прынцып яго складання — храналагічны. Цяпер мы рыхтуем да друку каталог кніг XVII стагоддзя — за гэты перыяд значна больш выданняў. Серыя будзе выдавацца ў “Беларускай навуцы”. Як вядома, ёсць яшчэ і “Радзівіліяна” — гэта сумесны з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі праект па віртуальнай рэканструкцыі бібліятэкі Радзівілаў.

У 2009 годзе бібліятэка атрымала сертыфікат аб уключэнні архіваў і Нясвіжскай бібліятэкі Радзівілаў у сусветны рэгістр ЮНЕСКА “Памяць свету”. Нас наведлі нашчадкі славутага магнацкага роду разам з Эльжбетай Радзівіл. І калі яна прыйшла, пачыла тэма кнігі, якія ў дзяцінстве чытала, рэакцыя яе была досыць непасрэднай — “гэта кніга майго дзедкі...”. Пасля сп. Эльжбэта пагадзілася з тым, што калі кнігі так добра захоўваюцца, то няхай яны ў нас і застаюцца.

У межах праекта “Кніжная культура Беларусі і Расіі. Комплексныя даследаванні ў кантэксце гісторыка-культурнага ўзаемадзеяння”, які ажыццяўляецца сумесна з Навуковым цэнтрам даследаванняў гісторыі кніжнай культуры Расійскай акадэміі навук, вывучаецца прыватная бібліятэка члена-карэспандэнта Акадэміі навук СССР Паўла Беркава. Захоўваюцца ў нас і бібліятэка беларускага этнографа і фалькларыста Адама Багдановіча, бацькі Максіма Багдановіча, больш як 60 архіўных збораў выдатных вучоных, пісьменнікаў, дзеячаў культуры.

— Але каб прааналізаваць такія крыніцы, трэба мець кантакты з іншымі навуковымі бібліятэкамі. Стасункі з кніжніцамі нашага краю і замежжа дапамагаюць?

— Праблема ў тым, што большасць інфармацыі захоўваецца ў Польшчы, Літве, Расіі. Тую ж Радзівілаўскую бібліятэку вывезлі ў канцы XVIII стагоддзя ў Пецярбург, і цяпер яна захоўваецца ў Бібліятэцы Расійскай акадэміі навук. Мы дамовіліся, што паспрабуем выдаць сумесны каталог. З Бібліятэкай Літоўскай акадэміі навук доўгі час праводзіліся адмысловыя сустрэчы — “бібліяполісы”. Сувязі нашы захаваліся, і на сёлетніх Беркаўскіх чытаннях прысутнічала дэлегацыя з Літвы. Мы падпісалі пагадненне пра далейшае супрацоўніцтва. Працягваецца супрацоўніцтва з Бібліятэкай па прыродазнаўчых навуках Расійскай акадэміі навук: працуем над праектам “Распра-



цоўка сістэмы бібліяметрычных індыкатараў для ацэнкі ўкладу розных фондаў у сумесныя навуковыя даследаванні Расіі і Беларусі”. З Польскай бібліятэкай нарадавай калісцы праводзілі сумесныя семінары.

Разам з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай бібліятэкай удзельнічаем у стварэнні сістэмы карпаратыўнай каталагізацыі і вядзенні зводнага электроннага каталога. У бібліятэцы створана служба электроннай дастаўкі дакументаў, віртуальная даведная служба. Між іншым, нашы інфармацыйныя сістэмы, інфармацыйныя прадукты штогод атрымліваюць дыпломы на выстаўках, такіх, як выстаўка па тэлекамунікацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях, і іншыя.

— Колькі чытачоў да вас прыходзіць у дзень?

— У сярэднім пяцьсот наведванняў. Увогуле, чытачоў у нас больш як 30 тысяч; 70 працэнтаў — гэта “неакадэмічныя” чытачы: выкладчыкі навучальных устаноў, аспіранты, студэнты, спецыялісты. А калі казаць пра віртуальных наведвальнікаў, іх больш як 60 тысяч. Некаторым вучоным не трэба, каб для іх нешта шукалі бібліятэкары — яны самі, мінуючы бібліятэку, уваходзяць у тыя базы даных, да якіх мы маем доступ. Наша бібліятэка першая ў краіне прадаставіла такую паслугу, як заказ літаратуры ў рэжыме рэальнага часу праз Інтэрнэт.

— Вы таксама губляеце рэальных наведвальнікаў у выніку працы ў Сеціве?

— Ведаеце, калі я прыйшла сюды працаваць, чытальныя залы былі поўныя. А сёння мы некаторыя з іх аб’ядноўваем. Рэальныя карыстальнікі прыходзяць менш.

— Колькі ж чытальных залаў працуе?

— Ёсць галіновыя чытальныя залы (гуманітарных, прыродазнаўчых і тэхнічных навук), рэдкіх кніг і рукапісаў, перыядычных выданняў, новых паступленняў, цэнтр даведчна-інфармацыйнага абслугоўвання, экалагічны інфармацыйны цэнтр, цэнтр Інтэрнэт-доступу да электронных навуковых рэсурсаў.

Дарэчы, у чэрвені калектыў бібліятэкі атрымаў сертыфікат адпаведнасці сістэмы менеджменту якасці прадастаўлення бібліятэчных паслуг ды ажыццяўлення навукова-даследчай работы ў галіне бібліятэказнаўства, бібліяграфічнага ведаў, гісторыі кнігі, інфармацыйнай дзейнасці патрабаванням СТБ ISO 9001—2009. Па сутнасці, мы першая бібліятэка, якая адпавядае гэтаму міжнароднаму стандарту. Да гэтага такі сертыфікат атрымала толькі бібліятэка Полацкага ўніверсітэта.

На здымках: рэдкія кнігі; дырэктар ЦНБ НАН Наталля Бярозкіна.

Беларусіка ў замежных зборах...

Збор Урублеўскіх у Літоўскай акадэміі навук

Алесь СУША,
фота аўтара



У найбольшай ступені гэтыя словы датычаць кніжнай спадчыны. Паводле падлікаў спецыялістаў, у Беларусі сёння захоўваецца не больш як траціна беларускіх кніжных помнікаў. У сувязі з гэтым вялікую цікавасць уяўляюць зборы найбуйнейшых бібліятэк суседніх дзяржаў, дзе акурат і асела вялікая колькасць кніжных помнікаў беларускага паходжання.

Каб асвятліць багацце калекцый беларускіх кнігі ў замежных кнігазборах, на старонках газеты "Літаратура і мастацтва", пачынаючы з гэтага артыкула, будуць з'яўляцца матэрыялы пад назвай "Беларусіка ў замежных зборах". А пачаць нам хацелася б з кароткага апісання калекцый, верагодна, самай блізкай да Беларусі бібліятэкі, як у геаграфічным, так і ў культурным плане — Бібліятэкі Літоўскай акадэміі навук, якая з 2009 года носіць імя Урублеўскіх. Яна знаходзіцца менш як у 200 кіламетрах ад беларускай сталіцы — у старадаўнім горадзе Вільні — палітычнай і культурнай сталіцы колішняга Вялікага Княства Літоўскага.

Размясціўшыся ў прыгожым будынку на высокім беразе Віліі, яна сабрала адну з найлепшых у сучаснай Літоўскай Рэспубліцы калекцый рукапісаў і старадрукаваных выданняў. Многія з іх маюць самае непасрэднае дачыненне да Беларусі і беларускай культуры.

Сама бібліятэка даволі маладая. Яна была заснаваная ў 1941 г. як Цэнтральная бібліятэка Акадэміі навук Літоўскай ССР. Гэта адбылося праз два гады пасля таго, як Вільня і Віленскі край былі аддзелены ад Беларусі і перададзены Літве, і праз год пасля далучэння Літвы да СССР. Аснову бібліятэкі склалі калекцыі Евангеліска-рэфарматарскага сінода, які кіраваў пратэстанцкай царквою ў ВКЛ з XVI ст. (налічвала 18 тысяч дакументаў), Дзяржаўнай бібліятэкі Яўстафія і Эміліі Урублеўскіх, створанай у 1925 г. "пры палахах" (каля 180 тысяч дакументаў) і некаторых іншых збораў.

На сённяшні дзень Бібліятэка Урублеўскіх з'яўляецца адной з найбуйнейшых у Літве. Яе зборы налічваюць больш як 3,7 мільёнаў дакументаў, у тым ліку больш 250 тысяч рукапісных дакументаў, каля 200 тысяч рэдкіх і старадрукаваных выданняў, 160 тысяч гэтак званай старой перыёдыкі. Для параўнання, у 9-мільённым фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі захоўваецца толькі каля 80 тысяч рукапісаў, рэдкіх і старадрукаваных выданняў, прычым самыя раннія дакументы датуюцца XIV ст. (славянскія — XVI ст.). У Літоўскай жа акадэмічнай бібліятэцы зберагаецца значная колькасць пергаменту (у Беларусі іх амаль няма), у тым ліку кірылічныя граматы XV—XVI ст., славянскія рукапісы, пачынаючы з XI ст., і многія іншыя вельмі каштоўныя помнікі. Кагі ліса зацаць пра найбольш даўнія творы пісьменства ў зборах гэтай бібліятэкі, то можна згадаць калекцыю клінапісных таблічак, якія былі створаны задоўга да пачатку нашай эры.

Багатая і шматгранная культурная спадчына Беларусі можа быць цудоўным доказам развітасці, самабытнасці айчыннай культуры. Таму зберажэнне і прымнажэнне сваіх культурных і нацыянальных каштоўнасцей, захаванне ўласнага аблічча, характэрных рыс нацыянальнай культуры з'яўляецца першачарговай задачай нашай краіны. На вялікі жаль, да сёння ацалела не такая ўжо вялікая частка нацыянальнай спадчыны. Ды і з таго, што ацалела, ці не большая частка зберагаецца па-за межамі Беларусі.

Але звернемся да беларускі, якою Віленская акадэмічная бібліятэка надзвычай багатая. І спынімся найперш на рукапісах, якія захоўваюцца структуравана ў асобных калекцыях. Адно з іх складае калекцыя рукапісаў колішняй Віленскай публічнай бібліятэкі, у якую пасля падаўлення паўстання 1863 г. сцякаліся каштоўныя кніжныя зборы закрытых беларускіх манастыроў — і праваслаўных (перад тым уніяцкіх — найперш Жыровіцкага, Віленскага, Супрасльскага), і каталіцкіх. У выніку за кароткі перыяд Віленская публічная бібліятэка сабрала ў сваіх фондах найбагацейшыя калекцыі кніжных помнікаў часоў ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Вялікая іх частка пазней трапіла ў акадэмічную бібліятэку і сёння зберагаецца адразу ў некалькіх фондах аддзела рукапісаў.

Сярод іншага праз Віленскую публічную бібліятэку ў зборы Бібліятэкі Урублеўскіх трапілі такія каштоўныя помнікі, як Тураўскае евангелле XI ст. (адзін з самых старажытных кірылічных рукапісаў) і Мсціжскае евангелле XIII—XIV стст. (што паходзіць з Міншчыны), Супрасльскі і Слуцкі сінодзікі XVI—XVII стст., Хроніка Супрасльскай лаўры XVI—XVII стст., апісанне межаў ВКЛ і Польшчы 1546 года, інвентар Друцкага замка XVII ст., каралеўскія і прыватнаўласніцкія прывілеі, фундушы, тастаменты, дыярышы, шматлікія рукапісы навуковых

ка і надзвычай каштоўная частка дакументальнай спадчыны трапіла менавіта ў зборы нядаўна створанай Бібліятэкі Літоўскай акадэміі навук. Гэта калекцыя сёння налічвае ажно 2309 помнікаў, створаных у XV — сярэдзіне XX ст. Яна ўключае старажытныя беларускія рукапісы, архіўныя дакументы, аўтографы вядомых і зусім невядомых помнікаў "новай беларускай літаратуры" XIX — пачатку XX ст., унікальныя калекцыі беларускіх кніжных і перыядычных выданняў, выпушчаных у Расійскай Імперыі, у зоне нямецкай акупацыі падчас сусветных войнаў, у Савецкай Беларусі і на "ўсходніх крэсах" міжваеннай Польшчы.

На прыкладзе названых дзвюх калекцый бачна, наколькі багатая беларускага матэрыялу ў зборах Бібліятэкі Урублеўскіх. А калекцый такіх нямае. Напрыклад, вельмі многа помнікаў беларускага паходжання зберагаецца ў фондах Літоўскай праваслаўнай кансісторыі, Курыі Віленскай мітраполіі, філаматаў і філарэтаў, асобных вялікіх калекцыях летапісаў, інвентароў, малюнкаў і эскізаў, планаў і чарцяжоў, музычных і літаратурных рукапісаў, архіўных дакументаў, а таксама ў фондах асабістага паходжання У. Сыракомлі, М. Балінскага, Ю. Крашэўскага, Сапегаў, Тышкевічаў, Нарбутаў, Плятэраў і інш.

Не менш багатыя ў Бібліятэцы Урублеўскіх таксама і зборы друкаванай кнігі. Старадрукаваныя выданні прадстаўлены калекцыямі з 63 інкунаў (выданняў XV стагоддзя), каля 600 палеаграфічных (выданняў першай паловы XVI ст.), вялікімі зборамі кніг на літоўскай мове, літуанікі (кнігі не на літоўскай мове, выдадзеныя ў ВКЛ ці звязаныя тэматыкай або аўтарствам з ВКЛ), кірылічных друкаваных кніг, заходнееўрапейскіх выданняў.

Сярод іншага ў зборах Бібліятэкі Урублеўскіх захоўваюцца выданні славянскага першадрукара Швайпольта Фіёля, слыннага сына Полацкай зямлі Францішка Скарыны, беларускіх праваслаўных, каталіцкіх, уніяцкіх і пратэстанцкіх пісьменнікаў-палемістаў (якія амаль не захаваліся ў Беларусі), творы асветнікаў, навукоўцаў, царкоўных дзеячаў. Кнігі з гэтай бібліятэкі дазваляюць ацаніць дзейнасць амаль усіх беларускіх друкарань, якія існавалі ў XVI—XVIII стст.

Пабачыўшы на ўласныя вочы багацце кніжнай культуры нашых продкаў, ужо немагчыма сумнявацца ў перспектывах беларускай кнігі. У гэтым і ёсць адно з важнейшых прызначэнняў спадчыны — праз мінулае бачыць будучыню. У такой сітуацыі мы павінны выказаць вялікую ўдзячнасць нашым літоўскім калегам за іх цікавасць, павагу і клапацілівае стаўленне да кніжнай спадчыны, якую лічаць для сябе вельмі блізкай і роднай многія народы, за тое, што яны дапамаглі захаваць культурныя набыткі нашых агульных продкаў.

На здымках: пераплёт Мсціжскага евангелля; часаслоў Швайпольта Фіёля (1491) са збораў бібліятэкі.



і мастацкіх твораў, іншыя гістарычныя дакументы пра беларускія гарады, мястэчкі, маёнкі, замкі, манастыры, цэрквы, епархіі, пра асобных палітычных і культурных дзеячаў.

Пасля ліквідацыі славутага Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча, які быў створаны акурат 90 гадоў таму і да 1945 года ўяўляў сабою адзін з найважнейшых беларускіх культурных асяродкаў у Вільні, яго багатыя калекцыі былі падзеленыя паміж рознымі ўстановамі Беларусі і Літвы. Вялі-

P.S.

Намаганні супрацоўнікаў Бібліятэкі Урублеўскіх Літоўскай акадэміі навук былі высока ацэненыя на міжнародным узроўні, і сёння бібліятэка валодае некалькімі дыпламамі Праграмы ЮНЕСКА "Памяць свету", якія пацвярджаюць культурную значнасць збораў бібліятэкі. Да таго ж, Бібліятэка Урублеўскіх з'яўляецца актыўным удзельнікам нацыянальнага праекта "Paveldas" ("Спадчына"), які скіраваны на стварэнне лічбавых дэпазітарыяў культурнай спадчыны Літвы. У межах гэтага праекта ў адкрытым доступе ўжо з'явілася вялікая колькасць каштоўных кніжных помнікаў, некаторыя з якіх цесна звязаныя з беларускай культурай. І гэты толькі пачатак...

Якім быць альманаху бібліяфіла?

Кастусь ЛАДУЦЬКА

Магчыма, і не зусім правільна шырока рэкламаваць яшчэ не рэалізаваны творчы праект, што мы ў апошні час робім дастаткова мэтанакіравана і ўсвядомлена ў дачыненні да мяркуемага выпуску альманаха бібліяфіла. І ўсё ж...

Справа тут у наступным. Выданне калекцыянага зборніка ці тым болей кніжнага альманаха, разлічанага на штогадовы выпуск, — справа дастаткова складаная. Рэалізацыя яе патрабуе шырокай грамадскай ініцыятывы, усебаковага абмеркавання. Не выключана — калегіяльнага рашэння ў падборы матэрыялаў, вызначэнні зместу. Нагадаем, якім жа мы збіраемся бачыць у РВУ "Літаратура і Мастацтва" спраектаваны пакуль што ў агуле альманах бібліяфіла, якія праблемна-тэматычныя кірункі нас як выдаўцоў цікавяць у кантэксте работ над мяркуемым зборнікам. Аналізуючы вопыт папярэднікаў у Расіі і Беларусі, асабліва ўважліва аглядаючы змест ленинградскага "Альманаха бібліяфіла" 1929 г., мы скіроўваем сваю ўвагу да наступных тэматычных плыняў: 1. Гісторыя, тэорыя, тэхніка кніжнага мастацтва. У Беларусі ёсць усе падставы для размовы на гэтую тэму. 2. Кнігазбіральніцтва. Праблемы і вопыт фарміравання прыватных і грамадскіх кнігазбораў. 3. Бібліяфілы. Мяркую, што гэты раздзел павінен быць ці не самым насычаным ужо таму, што наспела патрэба аддаць даніну павагі тым людзям, для якіх кніга была галоўнай каштоўнасцю. Асаблівай увагі патрабуе параўнальна блізкая гісторыя 1940 — 1980-х гг. Шмат якія імёны не ўведзеныя ў кантэкст гісторыі кнігі на Беларусі, застаюцца вядомымі толькі ў вузкіх асяродках кніжнікаў.

4. Кніжны гандаль. Кнігарні Мінска і іншых гарадоў. Пачатак мінулага стагоддзя. Беларускія кнігарні Вільні і Заходняй Беларусі. 5. Ілюстраванне кнігі, работа гравёраў і літографіаў. 6. Дзяржаўныя, прыватныя кнігасховішчы. Якой была Нацыянальная бібліятэка ў 1920 — 1930-ыя гг.? Вытокі фарміравання абласных бібліятэк у Гродне, Мінску, Брэсце і інш. гарадах краіны. 7. Гісторыя асобных кніг. 8. Мастацкія творы пра кнігу. 9. Беларуская кніга ў свеце. 10. Неад'емнай часткай "Альманаха бібліяфіла" стане бібліяфільская хроніка асноўных кніжных падзей у сучаснай Беларусі.

Застаецца самае простае і разам з тым складанае — сабраць гэтую кнігу, укласці яе і, магчыма, абмеркаваць гатовы ўжо змест шырокім кніжніцкім супольніцтвам. Трэба заўважыць, што партфель зборніка (ідуць, праўда, спрэчкі на тэму назвы: ці то будзе гэта альтон выданага ў 1989 годзе альманаха "Свіцязь", ці, можа, новая кніга — па прапанове прафесара Адама Мальдзіса — стане "Свіцязянкай") пакрысе збіраецца. Будзем спадзявацца на паспяховае завяршэнне працы і самы шырокі ўдзел у гэтай справе бібліятэкараў краіны.

A.C.

Мара НАРЧУК,
фота аўтара

Львоўская нацыянальная навуковая бібліятэка імя Васіля Стэфаніка — адна з буйнейшых ва Украіне. Як і большасць першых беларускіх, яна складалася спачатку з прыватных збораў. Фонды яе папаўняліся, што асабліва цікава для нас, кнігамі з многіх калекцый, у ліку якіх значыцца і прозвішча Сапегаў. Памяшканне было пабудавана ў 1651—1677 гг. як касцёл і манастыр ордэна кармелітак. Пасля было перабудавана пад кніжніцу. Нейкі час там функцыянавала польскае навуковае таварыства. Падчас Вялікай Айчыннай вайны частка фондаў вялікай ужо Львоўскай бібліятэкі была эвакуіравана ў Кракаў. Так акрэслілася лінія агульных лёсаў людзей і кніг у Польшчы, Беларусі і Украіне. На гэтую асаблівасць звярнула ўвагу і студэнтка БДПУ імя Максіма Танка, распачаўшы свой інтэлектуальны турыстычны маршрут.



Пачуць свае крокі Вандроўка па Львове

Са Львовам звязаныя вандроўкі Алаізы Пашкевіч — Цёткі, беларускай паэтки, пісьменніцы, публіцысткі, адной з пачынальніцаў новай беларускай літаратуры. Яна была запрошана туды вядомым украінскім славіністам, знаўцам беларускай літаратуры І. Свянціцкім, які спрычыніўся да выдання паэтычных кніг Цёткі “Хрест на свабоду” і “Скрыпка беларуская”. Пры яго дапамозе кнігі пабачылі свет у выдавецтве Базыльянскага манастыра у мястэчку Жоўква, што недалёка ад Львова. Здарылася гэта ў 1906 годзе, калі Цётка, дбаючы пра свету свайго народа, ужо рыхтавала да выдання “Першае чытанне для дзетак-беларусаў”. Не толькі па выдавецкіх справах Цётка наведвала Львоў. У 1909-1910 годзе яна была “надзвычайнай” слухачкай філа-

софскага факультэта Львоўскага ўніверсітэта. Цётка падавала прашэнне пра залічэнне яе ў “звычайныя” слухачкі (гэта значыць, на стацыянарнае аддзяленне) і брала ўрокі грэчаскай мовы ў І. Свянціцкага, каб здаць іспыт. Трэба сказаць, што Алаіза дасягнула сваёй мэты і нарэшце ў 1912 годзе стала “звычайнай” слухачкай універсітэта. У Львове яшчэ шмат беларускіх куточкаў: на царкве св. Андрэя можна пабачыць “Пагоню” і герб Радзівілаў — падзяка караля Рэчы Паспалітай за абарону горада ад войска Б.Хмяльніцкага, могільні паўстанцаў 1864 г. на Лічакоўскім цвінтары. Беларусы навучаліся ў Львоўскім нацыянальным універсітэце, які цяпер носіць імя Івана Франка. Тры курсы на філалагічным факультэце праява беларуская пісьменніца

Валянціна Коўтун. Сёння, што вельмі прыемна, на факультэце славянскіх моў для вывучэння можна абіраць таксама і беларускую. Кожны год у Львове праходзяць Дні культуры Беларусі, беларусы актыўна прымаюць удзел у Форуме выдаўцоў, беларуская дыяспара Львоўшчыны налічвае каля 10 тысяч чалавек. А я распавяла толькі пра самыя вядомыя факты. З любоўю да Беларусі і Украіны (і да Львова перш за ўсё) я спадзяюся, што стасункі паміж нашымі краінамі будуць яшчэ больш шчыльнымі, і нагодаў для напісання артыкулаў такой тэматыкі стане больш. **На здымаках: помнік Адаму Міцкевічу быў адкрыты ў 1904 г. у прысутнасці сына паэта — Уладзіслава Міцкевіча; помнік Івану Фёдараву ў Львове.**



Першы крок

«У бібліятэку іду, як у храм»



Пасля таямнічых казак, расказаўных бацькамі, пасля першай сваёй кволай спробы прачытаць па складах словы ўлюбёнай казачнай гісторыі, — пасля ўжо настае той самы неабходны момант пошуку. Калі ад сваёй хатняй бібліятэкі чалавек ідзе “ў людзі”: шукаць новых кніг і ўражанняў. І тым самым вызначае надалей кірунак інтэлектуальнага, духоўнага развіцця сябе самога ў сусвецце ведаў.

Ці помняцца гэтыя крокі? Чым яны становяцца ў жыцці? Пра свой першы кнігазнаўчы досвед распавядае старшыня Мінскага гарадскога аддзялення, сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхася ПАЗНЯКОЎ:

— Гэта было ў першым класе пачатковай школы ў маёй роднай вёсцы Заброддзе. Зыходзячы з сённяшніх пазіцый, бібліятэкаю яе, відаць, было назваць цяжка. Таму што гэта невялікая школьная бібліятэчка, дзе налічвалася мо сотні дзве кніжак — але гэта былі асобнікі самых неабходных і цікавых. Памятаю сярод іх кнігі Янкі Маўра, Янкі Брыля, Аляксандра Пушкіна, Даніэля Дэфо і славетную, знакамітую і, лічу, вечную нашу кнігу — “Ніколі не забудзем”. Пасля настаўнік, адчуўшы маю прагу да чытання, дазволіў самому падыходзіць да паліц, перабіраць кнігі, браць іх у рукі. Гэтая бібліятэка запомнілася на ўсё жыццё — адмысловым святлом ад сустрэчы. Пасля я наведваў бібліятэку ў Глухскай сярэдняй школе роднага Быхаўскага раёна, раённую бібліятэку; калі стаў студэнтам — Нацыянальную ў Мінску. Былі і іншыя гарадскія бібліятэкі. Яны для мяне адкрылі свет усяго назапашанага ў нашай культуры, літаратуры.

Таму для мяне бібліятэка — гэта, безумоўна, сапраўдны храм культуры. Гэта невычэрпная крыніца ведаў, бясконная скарбніца духоўных каштоўнасцей, якія назапашваюцца гадамі і якія ўтрымліваюць усё самае незвычайнае, самае багатае, разумнае, мудрае, што стварыла чалавечтва за сваю гісторыю.

Бібліятэка шчодро дорыць нам свае векавыя багацці, дорыць кожнаму, хто прыхінецца да яе і сэрцам, і душой. Гэта і месца незабыўных літаратурных сустрэч, святаў, прэзентацый. І значнай работы з Яе Вялікасцю Кнігай. У бібліятэцы працуюць незвычайныя людзі, тут застаюцца людзі, якія па-сапраўднаму любяць сваю справу, высокапрафесійныя, духоўна адораныя, шчырыя і апантаныя. Бібліятэкі сёння — не толькі культурныя ўстановы, але і значныя сацыяльныя інстытуты. Сучасная бібліятэка фарміруе кніжныя фонды, і, безумоўна, яна ўплывае на тое, што чытае малады чалавек і што будзе чытаць наш наступнік.

Бібліятэка сёння — і адна з цаглінак у падмурак нашай дзяржаўнасці. Не варта забывацца: кніжніцы сёння праводзяць вялікую асветніцкую, культурную работу з чытачамі і тым уносяць свой адметны ўклад у вывучэнне нашай агульнай гісторыі і фарміраванне светапогляду чытачоў.

Нярэдка пішуць артыкулы пра беларускую Вільню ці Прагу, а я падумала: чаму б не напісаць пра беларускі Львоў? Львоў — гэта ўсяго 700 км ад Мінска і нейкія 315 — ад Брэста: несур’ёзна для людзей, якія ездзілі на тысячакіламетровыя адлегласці. Таму натуральна, што ў Львоў беларусы і беларускае даходзілі здаўна і часта. Я вось — ужо трэці раз.

Ідэя напісання артыкула пра беларускі Львоў з’явілася раптоўна — аказалася, што самы неверагодны напамін пра беларушчыну хаваецца ў назве горада. Не заўсёды яна (назва) заканчвалася так нечакана. Калісьці ўсе жыхары называлі свой горад Львў, а ўжо шмат пазней, з-за ўплыву рускай мовы, на канцы слова замацавалася цвёрдае “в”. Хто ведае, можа не адны мы ганарыліся б ў на старонках алфавіта. І менавіта з гэтае акалічнасці я пачала назіраць за крокамі па Львове і разумець, як недалёка ад дому я знаходжуся.

Амаль прыкарпацкі горад мае надзвычай цікавую і забытаную гісторыю. На лёс Львова выпадала быць сталіцай Галіцка-Валынскага княства, сталіцай Рускага каралеўства як аўтаномнай адміністрацыйнай адзінкі Польшчы, сталіцай Рускага ваяводства, сталіцай Каралеўства Галіцыі і Ладамерыі, сталіцай Заходне-Украінскай народнай рэспублікі, адміністрацыйным цэнтрам Львоўскай вобласці УССР і шмат якіх іншых прыгод і гістарычных абавязкаў. Бо насамрэч, каму толькі не належалі землі Львоўшчыны: Вялікамаравіцкаму княству, Польшчы, Кіеўскай Русі, Рэчы Паспалітай, Аўстра-Венгерскай імперыі. Таму, прыняўшы ўсё гэта да ўвагі, мяне зусім не здзіўляе, што на плошчы ўкраінскага горада стаіць помнік беларусу па паходжанні з польскай шчыльдачкай “Adam Mickiewicz”. З тым, што Адам Міцкевіч — славянскі геній, згодны ўсе. Ёсць у Львове месца, дзе можна тама набыць кнігі на ўкраінскай і рускай мове, старыя кружэлкі, колішнія часопісы. Знаходзіцца яно па правую і левую нагу помніка Івану Фёдараву (Федаровічу), хаця, вядома, перад ім і за яго спінай таксама. Дзякуючы яму мы таксама звязаныя з Львовам. Можа быць, ён, як і Міцкевіч, нарадзіўся ў Беларусі — да такой высновы прыйшлі некаторыя вучоныя, даследаваўшы друкарскі знак Фёдарова з пункту гледжання геральдыкі. Гэта ўсё, што мы маглі б сказаць пра міжкультурныя сувязі, калі б не ганенні царквы, праз якія Фёдараву і Мсціславецу вымушаныя былі пакінуць Маскву і накіравацца да нас. І вось у 1569 годзе, у Заблудаве, маёнтку гетмана ВКЛ Рыгора Хадкевіча, надрукавана “Евангелле вучыцельнае” — зборнік гутарак і павучанняў з тлумачэннем евангельскіх тэкстаў. У ім змешчана таксама “Слова на Ушэсце” Кірылы Тураўскага — першы друкаваны помнік старажытнай усходнеславянскай літаратуры. На адвароце тытульнага аркуша ёсць герб Хадкевіча. Пасля ад’езду Мсціслаўца ў Вільню Фёдараву надрукаваў у Заблудаве Псалтыр з Часасловам, а ў канцы кнігі змяшчалася Пасхалія ў табліцах. Складаючы яе, Фёдараву, відаць, выкарыстаў Пасхалію з “Малой падарожнай кнігі” Францыска Скарыны, таксама нашага земляка.



Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Дырэктар музея Лідзія Макарэвіч адзначыла, што галоўныя задачы праекта — азнаёміць з культурай, набыткамі, народнай творчасцю, прадставіць родныя мясціны, літаратурна-мастацкія традыцыі, падтрымаць пераемнасць пакаленняў.

Таццяна Захарыч, дырэктар Цэнтра эстэтычнага выхавання пры адзеле культуры Вілейскага райвыканкама, у сваю чаргу падкрэсліла, што яны заўсёды імкнуцца папулярызаваць багатыя, цудоўныя гісторыка-культурныя традыцыі рэгіёна. Цэнтр створаны ў 1990 годзе з мэтай знаёмства з каштоўнасцямі нацыянальнай і сусветнай культуры, авалодвання эстэтычнымі ведамі па розных відах мастацтва, народных рамёстваў, краязнаўства. Ён быў утвораны ў межах рэспубліканскага эксперыменту па эстэтычным выхаванні дзяцей, запачаткаванага міністэрствамі культуры і адукацыі. Цэнтр знаходзіцца ў невялікім драўляным будынку, які яго насельнікі між сабой ласкава называюць “церамок”. За дваццаць гадоў зроблена шмат творчых знаходак, праведзена мноства выставак, святаў, фестываляў, конкурсаў.

У Цэнтры эстэтычнага выхавання працуе некалькі клубных фарміраванняў: два з найменнем “народны”, тры аматарскія аб’яднанні і дзве студыі. Сярод апошніх — народныя студыі арыгамі “Чароўны квадрат” ды “Жураўлік” (кіраўнік А. Шахрай), студыі выяўленчага мастацтва “Чарадзея” і “Вясёлка” (кіраўнік С. Хазава), студыя мяккай цацкі “Рукадзельніца” (кіраўнік Т. Малькевіч), студыя роспісу “Маляванка” ды “Маляваначка” (кіраўнік А. Судніковіч) і іншыя. Мастацкія калектывы цэнтра — удзельнікі, дыпламанты і лаўрэаты абласных, рэспуб-

У Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры завітала выстаўка “Сцяжынкамі майстэрства” Цэнтра эстэтычнага выхавання пры адзеле культуры Вілейскага райвыканкама. Яна ладзілася ў межах праекта “Рэгіёны”, які скіраваны на папулярызацыю літаратурна-мастацкай спадчыны рэгіёнаў Беларусі. Гэты праект распачаўся ў студзені бягучага года са знаёмства з культурай Случчыны, якая заўсёды была багатая на таленты. Дадзеную акцыю працягвае Вілейшчына: першага чэрвеня ў музеі адбылася прэзентацыя праграмы, на якой выступіў народны калектыв аўтарскай песні “Элегія”, а цяпер новая сустрэча — з тамтэйшымі студыямі Цэнтра эстэтычнага выхавання.

Нараджаецца творчасць у керамку

ліканскіх, міжнародных конкурсаў, дабрачынных акцый. Працуюць у розных кірунках: маральна-духоўны, гісторыка-краязнаўчы... Шмат традыцый усталявалася за гэты час, прыкладам, многія выпускнікі цэнтра працягваюць навучанне ў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных установах адпаведнага профілю. Сумесна з Беларускім дзяржаўным універсітэтам культуры і мастацтваў ладзіцца даследчыя этнаграфічныя экспедыцыі з навуковай групай кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва пад кіраўніцтвам мастацтвазнаўца прафесара Рыгора Шауры.

На выстаўцы, якая месцілася ў некалькіх пакоях музея, прыцягвалі ўвагу вырабы народнай студыі мяккай цацкі “Пушысцікі” і студыі роспісу “Маляваначка”. “Пушысцікі” былі ўтвораныя з пачатку заснавання

цэнтра. У студыі работа вядзецца ў розных кірунках: вырабляюць батлеечных, пальчатых лялек, народных лялек з ужываннем асаблівасцей рэгіянальнага вілейскага касцюма, для чаго цесна супрацоўнічаюць з Вілейскім гісторыка-краязнаўчым музеем. Каб даць ляльцы жыццё, спачатку ўключаецца ўяўленне, потым ідуць прапрацоўка, малюнак-эскіз і сама работа. У экспазіцыі прадстаўлены творы як выхаванцаў, так і кіраўнікоў. Таццяна Малькевіч адзначыла, што па добра традыцыі яны дораць дзятве самаробныя цацкі. Заўважылі, што на магазінах дзеці адразу забываюцца, літаральна не выпускаюць падарункі з рук, спяць разам з імі. Бо ўсе лялькі аўтарскія, адзінаквыя, створаныя ад усёй душы.

Уражвалі творы народнай студыі арыгамі “Чароўны квадрат”. Па запрашэнні Пасольства Японіі ў Беларусі студыя брала ўдзел у

выстаўцы, прысвечанай культуры і быту Японіі. Узровень аўтарскіх і калектывных работ юных арыгамістаў прыемна ўразіў прадстаўнікоў краіны, якая падаравала свету гэтае захапляючае мастацтва. Сярод іншых вылучаліся творы Івана Барбука (ці, як яго прадстаўлялі, — Івана Іванавіча-чацвёртага, бо ў яго сям’і існуе традыцыя: старэйшага сына называюць імем Іван). Ён пачаў займацца арыгамі ў 14 год і вольна ўжо 10 гадоў не пакідае гэты занятак. Філігранная тэхніка выхаванцаў уражае: стварыць фігуру, характар, вобраз аднымі толькі складкамі, не ўжываючы ні нажніц, ні клею, вельмі складана. А свет арыгамі вельмі разнастайны. Ён уключае ў сябе навуку і тэхналогію, культуру і мастацтва, творчасць і рамяство...

На прэзентацыі выстаўкі выхаванцы студыі гульніных і абрадавых прадстаўленняў “Вілейскія забаўлянікі” (кіраўнік Аляксандра Лапацкая), якія нядаўна прыехалі з абласнога фестывалю “Капыльскія пацехі”, дзе былі ўзнагароджаныя дыпламам, паказалі адмысловую праграму паводле творчасці Кандрата Крапівы, прысвечаную яго юбілею.

На здымках: работа Віктарыі і Ксеніі Завадскіх (мастак народнай студыі арыгамі Іна Занкевіч); Ларыса Арол “Зюзя”.

Вядучы праекта — рэдактар аддзела мастацтва Віктар Кавалёў

Водгукі і матэрыялы даслаіце на e-mail: lim_new@mail.ru з пазнакай “Дзівасвет”.



Афарызм

Самая страшная пасля прагнасці чалавечая загана — нецярымасць.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

З глыбіні

Вяселле — народная опера

У польскім горадзе Гайнаўка, дзе пражывае шмат этнічных беларусаў, восьмы год запар праводзіцца міжнародны Падляшска-Палескі фестываль адпаведна каляндарнаму цыклу. Сёлетні меў назву “Там, па майскай расе”. Дарэчы, у Беларусі гэтае свята адпавядае святому Юр’ю. Напрыклад, у Моталі Іванаўскага раёна ў гэты дзень вернікі хадзілі на расу маліцца Богу.

Арганізацыяй фестывалю ў Польшчы займаецца цудоўны чалавек, надзвычай улюбёны ў фальклор і даўніну Дарафей Фенікс. Разам з мясцовымі беларусамі ён збірае і захоўвае ўсё, што звязана з народнымі звычаямі і дзейнасцю народных майстроў. Кожны год гэты апантаны чалавек запрашае прадстаўнікоў таго ці іншага раёна Брэстчыны, каб яны паказалі ў Польшчы народную культуру свайго рэгіёна. Сёлета запрашэнне атрымалі тры калектывы з Іванаўскага раёна, у тым ліку народны этнаграфічны тэатр “Мотальскія суседзі”.

— Фэсты ў Гайнаўцы праводзяцца вельмі цікава, шчыра кажучы, нам ёсць што пераняць у польскіх беларусаў, — дзеліцца ўражаннямі дырэктар музея народнай творчасці ў аграгарадку Моталь і кіраўнік “Мотальскіх суседзяў” Вольга Мацукевіч. — Усе ўдзельнікі свята на працягу трох дзён прайшліся з карагодам па вуліцах адзінаццаці вёсак. Усюды нас вельмі цёпла сустракалі. У адзін з дзён мы паказалі, як праводзіцца на Іванаўшчыне вяселле. Тым больш, што палескае вяселле — гэта вялікая народная опера, дзейства якой пачынаецца задоўга да самой урачыстасці. Мы ж пазнаёмлілі прысутных з абрадам “Прыдана”, гэта калі нявесту прывозяць у дом жаніха. Таксама найцікавейшае дзейства. Усе нашы выступленні суправаджаліся пачастункамі. Прынамсі, у “Прыданых” ёсць такі момант, калі нявеста выступае ўжо як паўнапраўная гаспадыня і запрашае гасцей адведаць мотальскія прысмакі.

Галоўнае, не было ніякіх перашкод у зносінах. Польскія беларусы размаўлялі на такой жа мове, што і палешукі, спявалі адны і тыя ж песні, а гледчыя не хацелі разыходзіцца, так захапіла іх майстэрства самадзейных артыстаў і аўтэнтычная творчасць, карані якой сягаюць у сіваю даўніну.

Раіса МАРЧУК,
Іванаўскі раён

Экзотыка ў Мядзелі

Незвычайная экзатычная выстаўка пад назвай “Хай расквітнее сто кветак...” прайшла нядаўна ў Мядзельскім музеі народнай славы. Жыхары і госці райцэнтра мелі магчымасць пазнаёміцца з касцюмамі нацыянальных меншасцей Кітая з фондаў пасольства КНР у Беларусі.

— Выстаўка была цікавая тым, што на ёй дэманстраваліся ўзоры тэкстылі, не падобнай да нашай, — расказала дырэктар музея Святлана Чарняўская. — У народнасцей Кітая шмат такіх дэталей адзення, якіх у нас проста няма. А дадайце сюды незвычайныя яркія колеры, мудрагелістыя ўзоры...

Дапаўнялі экзатычную атмасферу выстаўкі традыцыйныя кітайскія літары. Супрацоўнікі музея цікава распавялі пра тое, якія народнасці жывуць у Кітаі, чым адрозніваюцца іх побыт і традыцыі.

Безумоўна, такія мерапрыемствы збліжаюць нашы народы.

Алесь ВЫСОЦКІ,
г. Мядзел

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”
Галоўны рэдактар Алесь Мікалаевіч КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

- | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|
| Анатоль Акушэвіч | Уладзімір Гніламедаў | Алесь Марціновіч |
| Лілія Ананіч | Вольга Дадзімава | Мікола Станкевіч |
| Алесь Бадак | Уладзімір Дуктаў | Мікалай Чаргінец |
| Дзяніс Барсукоў | Анатоль Казлоў | Іван Чарота |
| Святлана Берасцень | Алесь Карлюкевіч | Іван Штэйнер |
| Віктар Гардзеі | Анатоль Крэйдзіч | |
| | Віктар Кураш | |

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцы:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73
Адрасы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
адрас — “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73
E-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у Інтэрнэце: www.lim.by
Пры перадруку просьба спасылка на “ЛІМ”. Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю павядамляюць сваё прозвішча, поўнае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.
Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.
Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва” Беларускага Дома друку г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Індэкс 63856
Кошт у розніцу — 1800 рублёў

Наклад — 2801
Умоўна друк.
арк. 3,72
Нумар падпісаны ў друк
21.07.2011 у 11.00
Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведччанне № 7 ад 22.07.2009 г.
Заказ — 3469
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

